

Установа адукацыі
Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка


Гісторычны факультэт

Кафедра гісторыі Беларусі і славянскіх народоў

Рэг. № ДМ/СЛ № 26 - 1 - 48 / 2023

УЗГОДНЕНА

Загадчык кафедры



С.А. Талмачова

23. 05.

2023



С.П. Шупляк
2023

**ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫ КОМПЛЕКС ПА ВУЧЭБНАЙ
ДЫСЦЫПЛІНЕ**

КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ (XIX – пачатак XXI ст.)

для спецыяльнасці:

1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны

Складальнік

Н.В. Барабаш, кандыдат гісторычных навук, дацэнт кафедры гісторыі
Беларусі і славянскіх народоў

Разгледжаны і зацверджаны
на пасяджэнні Савета БДПУ 29. 06. 2023 г. пратакол № 10

на паседжанні Савета БГПУ _____ 2023 г. _____ пратакол №
Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне “Культура
Беларусі (XIX – пачатак XXI ст.)” распрацаваны для студэнтаў I ступені
(пакаленне 3+) па спецыяльнасці 1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя
дысцыпліны.

Змест вучэбна-метадычнага комплекса раскрывае значнасць і
унікальнасць культуры Беларусі ў гісторыі беларускага народа, у гісторыі
еўрапейскай і сусветнай культуры. Асаблівая ўвага ў змесце нададзена
ўзаемасувязям відаў і жанраў культуры ў XIX – пачатак XXI ст.

ЗМЕСТ

ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ	4-47
Лекцыі	4-47
ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ	48-53
Метадычныя рэкамендацыі па падрыхтоўцы да семінарскіх заняткаў	48
РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЯ ВЕДАЎ	54-60
Тэставыя заданні	54-57
Пытанні да экзамену	58-59
ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ	60-97
Вучэбная праграма	60-97

I. ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ

Лекцыя 1. Асвета і навука (2 гадз.)

Ключавыя паняці: культура, адукацыя, навука, беларусазнаўства, самаўладдзе, этнаграфія.

План:

1. Палітыка царскага самадзяржаў'я ў адносінах да беларускай культуры.
2. Стан адукацыі ў Беларусі ў першай палове XIX ст.
3. Навука. Беларусазнаўства. Этнаграфічныя даследванні.

1. Палітыка царскага самадзяржаў'я ў адносінах да беларускай культуры.

Новыя палітычныя ўмовы (падзелы Рэчы Паспалітай) аказалі вельмі істотны ўплыў на харектар і развіццё культурнага працэсу. Такія падзеі, як паўстанне пад кіраўніцтвам Тадэвуша Касцюшкі, вайна з французамі 1812 г., паўстанні 1830-1831 гг. і 1863-1864 гг., ліквідацыя царкоўнай уніі адбіліся вобразна і сюжэтна ў многіх творах літаратуры, музыкі, жывапісу, фальклору. Пад уплывам еўрапейскіх матываў рамантызму такія творы падкрэслівалі гістарычны пафас, нязбытнасць спадзяванняў, безнадзейнасць ад страты чагосьці вялікага і значнага (дзяржаўнасці Рэчы Паспалітай і Вялікага княства Літоўскага).

У дачыненні да беларусаў царскае самадзяржаўе праводзіла палітыку поўнай нацыянальна-культурнай асіміляцыі. Такая палітыка зыходзіла з ідэалагічнай дактрины “заходне-русізму”, якая разглядала беларусаў як неад’емную частку адзінага рускага народу. Гісторыю Беларусі “заходненарусы” трактавалі выключна ў кантэксле расійскай гісторыі, не прызнавалі станоўчых момантаў у развіцці беларускай культуры ў эпоху ВКЛ і Рэчы Паспалітай, беларускую мову разглядалі як заходнерускі дыялект вялікароскай мовы. Такія ідэі карысталіся ўрадавай падтрымкай і пашыраліся сярод насельніцтва з дапамогай праваслаўнай царквы і дзяржаўнай школы.

Адмоўным фактам у развіцці беларускай нацыі стала пашырэнне стэрэатыпу, паводле якога беларусы праваслаўнага веравызнання атаясамляліся з рускімі, а беларусы-каталікі – з палякамі. Адначасова вялікая частка прадстаўнікоў шляхецкіх элітаў і каталіцкага духавенства Беларусі атаясамляла сябе з польскай культурай і праводзіла палітыку паланізацыі. Але менавіта ў дадзены храналагічны перыяд, дзякуючы намаганням прадстаўнікоў мясцовай інтэлігенцыі, выпрацоўваеца беларуская нацыянальная ідэя, адраджаеца літаратура на мове карэннага насельніцтва, ствараеца навуковае беларусазнаўства.

Так, навукоўцы Віленскага універсітэта М.Баброўскі, І.Даніловіч адкрываюць для сучаснікаў найбагацейшы пласт старабеларускай кніжнасці з эпохі Францыска Скарыны, што значна паўплывала на працэс усведамлення культурнай самабытнасці беларускай інтэлігенцыі і дало штуршок для вызначэння беларускай нацыянальнай ідэі. У першай палове XIX ст.

З.Даленга-Хадакоўскі, Я.Чачот, П.Шпілеўскі, А.Кіркор, браты Я. і К. Тышкевічы, І.Насовіч і інш. даследчыкі сабралі багаты факталагічны матэрыйял з этнографіі, міфалогіі, фальклору і мовы карэннага этнасу.

У другой палове XIX ст бурна развіваецца беларусазнаўства. Да вывучэння традыцыйнай культуры, звычаяў, абрадаў і мовы далучаюцца дзесяткі даследчыкаў: М.Дзмітрыеў, А.Семянкоўскі, П.Шэйн, Е.Раманаў, М.Доўнар-Запольскі, М.Янчук, А.Багдановіч, М.Нікіфароўскі, М.Федароўскі. Сапраўднай вяршынай у развіцці беларусазнаўства ў дарэвалюцыйны перыяд стала фундаментальная праца Яўхіма Карскага “Беларусы. Язык белорусского народа”. Важным вынікам развіцця этнографіі, фалькларыстыкі і мовазнаўства стала навуковае абургунтаванне ідэі культурнай самабытнасці народу, доказ самастойнасці беларускай мовы.

Канцэпцыю нацыянальнай гісторыі абургунтаваў выдатны гісторык М.В. Доўнар-Запольскі. Істотным этапам у працэсе развіцця нацыянальнай культуры стала адраджэнне літаратуры на беларускай мове: ананімныя вершаваныя творы П.Багрыма, Я.Чачота, В.Дунін-Марцінкевіча, У.Сыракомля.

2. Стан адукацыі ў Беларусі ў першай палове XIX ст.

У канцы XVIII ст. на тэрыторыі Беларусі была даволі высокая адукаванасць сярод шляхты, мяшчан, духавенства і часткі сялянства. Тут сформіравалася пэўная сістэма асветы. Сотні маладых людзей атрымалі адукацыю ва ўніверсітэтах Еўропы. Многія заможныя сем'і мелі хатніх настаўнікаў. Гэтыя поспехі – вынік дзейнасці вядомай Адукацыйнай камісіі, ордэна езуітаў і іншых рэлігійных ордэнаў. Пасля далучэння беларускіх зямель да Расійскай імперыі царскі ўрад, добра разумеючы значэнне адукацыі ў дасягненні сваіх мэтаў і ўлічваючы патрабаванні часу, у 1803–1804 гг. пачаў рэформу нацыянальнай адукацыі, якая зацягнулася на чвэрць стагоддзя. Былі створаны Міністэрства народнай асветы і шэсць вучэбных акруг.

Тэрыторыя Беларусі была ўключана ў склад Віленскай навучальнай акругі. Яе апекуном у 1803 г. стаў князь А. Чартарыйскі. Галоўным цэнтрам вучэбнага і адміністрацыйнага кіраўніцтва навучальными ўстановамі акругі стаў Віленскі ўніверсітэт, створаны 18 мая 1803 г. на базе Галоўнай Віленскай школы (1570 г. – калегіум езуітаў, з 1579 г. – Віленская езуіцкая акадэмія, з 1781 г. – Галоўная школа ВКЛ, з 1796 г. – Галоўная Віленская школа. Віленскі ўніверсітэт меў у сваім складзе чатыры факультэты: маральных і палітычных навук, фізіка-матэматычны, медыцынскі, літаратуры і вольных мастацтваў, на якіх штогод вучылася больш за тысячу студэнтаў. Тут дзейнічалі медыцынскі, ветэрынарны і агранамічны інстытуты, астронамічна абсерваторыя, заалагічны музей, батанічны сад, бібліятэка, трывлінікі, аптэка, шмат добра абсталёваных кабінетаў. З 1805 г. універсітэт выдаваў штотомесячны навукова-літаратурны часопіс «Дзённік Віленскі».

У Віленскім універсітэце працавалі выдатныя вучоныя-выкладчыкі: гісторык І. Лялевель, медыкі А. Бекю, В. Пелікан, астроном М. Пачобут-

Адляніцкі і многія іншыя. У апошнія гады існавання з 47 прафесараў універсітэта 36 былі ўраджэнцамі Беларусі і Літвы. Універсітэт карыстаўся ёўрапейскай славай, вакол яго гуртаваліся лепшыя сілы мясцовай інтэлігенцыі. Дзякуючы намаганням А. Чартарыйскага, Т. Чацкага, І. Страйкоўскага, Ю. Нямцэвіча і інш. Віленскі ўніверсітэт з цягам часу стаў цэнтрам адраджэння Польшчы. Тым не менш, нягледзячы на гэтыя абставіны, Віленскі ўніверсітэт адыграў вялікую ролю ў развіцці асветы, навукі, культуры на Беларусі і Літве. З універсітэта распаўсюджвалася перадавая грамадская, філасофская і эстэтычна думка. Тут панаваў дух вольнадумства і вольналюбства, дзейнічала таварыства філаматаў (1817–1823), нараджаўся інтарэс да гісторыі беларускага народа, яго быту, мовы. Менавіта тут з'явіліся і першыя публікацыі па беларускай гісторыі, фальклору, старажытнай пісьменнасці. З яго сцен выйшла нямана знакамітых вучоных, літаратараў, мастакоў, падарожнікаў, грамадскіх дзеячаў, публіцыстаў – ураджэнцаў Беларусі.

У пачатку XIX ст., напярэдадні школьнай рэформы, на Беларусі існавала каля 130 пачатковых школ. У Магілёве і Віцебску дзейнічалі галоўныя, а ў павятовых гарадах – шэсць малых народных вучылішчаў. У першых прадугледжваўся пяцігадовы, а ў другіх – двухгадовы курс навучання з вывучэннем рускай мовы, расійскай і ўсеагульной гісторыі, арыфметыкі, геаметрыі, механікі, фізікі, прыродазнаўства, геаграфіі, архітэктуры, замежнай мовы, малявання, а таксама катэхізісу і святога пісання.

Акрамя таго, сваю дзейнасць працягвалі навучальныя ўстановы каталіцкіх і ўніяцкіх манастыроў, праграма якіх выходзіла за межы пачатковай школы. Дамініканцы, базыліяне, кармеліты, а ва ўсходняй Беларусі – і езуіты – мелі 37 вучылішчаў. Згодна з рэформай на Беларусі ствараліся пачатковыя школы рознага тыпу (галоўным чынам царкоўнапрыходскія) для сялян і рамеснікаў, 77 няпоўныя сярэднія і сярэднія спецыяльныя вучылішчи – для дзяцей буржуазіі, гімназій і вышэйшыя навучальныя ўстановы – для дзяцей дваран.

Школьная рэформа 1803 - 1804 гг. не прадугледжвала агульнаадукацыйнай падрыхтоўкі ў аднакласных (з адным настаўнікам) царкоўна-прыходскіх школах. Дзяцей прыгонных сялян імкнуліся навучыць толькі некаторым практычным навыкам (перасаджваць і прывіваць дрэвы, вырабляць некаторыя прылады працы, прадметы хатняга ўжытку і г. д.). Рэформа насіла ярка выражаны саслоўна-прыгонніцкіхарактар.

У павятовых гарадах ствараліся чатырохгадовыя вучылішчи, а ў губернскіх – гімназіі з сямігадовым тэрмінам навучання. У гімназіях галоўная ўвага надавалася фундаментальным навукам. Грунтоўна вывучаліся гісторыя, матэматыка, фізіка, лацінская, нямецкая, французская мовы, філасофія і іншыя дысцыпліны. У павятовых вучылішчах вучні вывучалі ўсеагульную гісторыю, правапісанне, пачатковую геаграфію, арыфметыку, асновы геаметрыі і фізікі, маляванне.

Асноўнай мовай навучання з'яўлялася польская. Польскім духам была пранізана ўся сістэма навучання і выхавання. Царскія ўлады часова пагаджаліся з гэтым дзеля міру з польскімі панамі. Існаванне беларускага этнасу, мовы і культуры не прызнавалася ні тымі, ні другімі. Беларуская мова не вывучалася, і навучанне на ёй не дапускалася нават у пачатковай школе. Але, наогул, узровень сярэдняй адукацыі па тым часе быў даволі высокі. Ён даваў магчымасць лепшым выпускнікам працягваць вучобу ў універсітэтах Заходняй Еўропы і Расіі.

У адукацыі жанчын значнае месца працягвалі займаць каталіцкія кляштары. У 1804-1808 гг. дзейнічалі 16 манастырскіх жаночых пансіёнаў. У іх займалася каля 250 дзяўчыннак, галоўным чынам дачок небагатых дваран і ўніяцкага духавенства. Пансіёны ўтрымліваліся за кошт ахвяраванняў магнатаў альбо за плату бацькоў навучэнцаў. Тут даваліся веды па рускай і польскай мовах, арыфметыцы, таксама вучылі розным рукадзеллям, выхоўвалі рэлігійнасць і паслухмянасць. Чыноўнікі, багатыя памешчыкі, заможныя гараджане навучалі сваіх дачок у прыватных вучылішчах і пансіёнах альбо дома з дапамогай хатніх настаўнікаў. Гэта дазваляла атрымоўваць больш свецкую адукацыю.

У Полацку, Віцебску, Магілёве, Мсціслаўлі, Оршы існавалі езуіцкія навучальныя ўстановы, дзе выкладаліся лацінская мова, хрысціянская мараль, Свяшчэнная гісторыя. Царскі ўрад спачатку 78 падтрымліваў езуітаў, бо спадзяваўся перацягнуць на свой бок тую частку польской шляхты, якая знаходзілася пад іх уздзеяннем. Але гэтыя надзеі не спраўдзіліся, і ў 1820 г. езуіцкі орден у Расіі быў забаронены і, адпаведна закрыты ўсе яго навучальныя ўстановы. Пры гэтым спыніла сваю дзейнасць і Полацкая акадэмія, заснаваная ў 1812 г. на базе езуіцкага калегіума, якой падпарадкоўваліся ўсе езуіцкія школы ў Расіі. У акадэміі дзейнічалі факультэты тэалогіі, моў (вывучалі лацінскую, грэчаскую, старажытнаяўрэйскую, польскую, рускую, французскую, нямецкую мовы) і вольных навук (вывучаліся філасофія, фізіка, матэматыка, архітэктура, грамадзянскае права, гісторыя). Выкладанне вялося ў асноўным на польской мове. Полацкая акадэмія адыграла важную ролю ў развіцці адукацыі на тэрыторыі Беларусі.

Новай формай навучання дзяцей (з небагатых сем'яў) у сістэме пачатковай адукацыі на тэрыторыі Беларусі былі так званыя ланкастэрскія школы, або школы ўзаемнага навучання. У 20-30-я гг. XIX ст. іх было 13, прычым 11 з іх дзейнічалі ў памешчыцкіх маёнтках. У 1840-я гг. пачалі адкрывацца школы для дзяржаўных сялян.

Асобныя навучальныя ўстановы існавалі ў гэты час для яўрэяў, якія тады складалі значную частку гарадскога насельніцтва Беларусі. У талмуд-торах, хадэрмах і іншых навучальныx установах, якія ўтрымліваліся на гроши яўрэйскіх абшчын, дзеці займаліся вывучэннем свяшчэнных кніг іўдаізму пад кіраўніцтвам равінаў і меламедаў. У 1844 г. была праведзена рэформа яўрэйскіх навучальных установ, уведзены першы, не лічачы

яўрэйскай мовы, свецкі прадмет – руская мова. У 1802 г. у Валожыне равін Хаім Валажынер заснаваў яўрэйскую духоўную акадэмію – ешыбот. У акадэміі адначасова навучаліся да 400 вучняў – выхадцаў з Беларусі, Польшчы, Літвы і іншых краін. У 1892 г. царскім указам ешыбот быў закрыты. Ешыботы дзейнічалі таксама ў Міры (з 1815 г.), Лідзе і іншых гарадах.

У 20-я гг. XIX ст. у галіне адукацыі, як і ва ўсёй унутранай палітыцы царызму, узмацнілася рэакцыйнасць, што прывяло да ліквідацыі пераемнасці вучэбных планаў навучальных устаноў. Кожная ступень адукацыі прызначалася для адпаведнай сацыяльнай групы насельніцтва: аднакласныя прыходскія вучылішчы – для дзяцей самых ніzkіх саслоўяў, трохгадовыя павятовыя – пераважна для дзяцей купцоў, рамеснікаў і іншых гараджан, гімназіі – для дзяцей дваран і чыноўнікаў. Ба ўніверсітэты і гімназіі прымаліся толькі прадстаўнікамі свабодных саслоўяў. У 1823 г. Аляксандар I выдаў указ аб забароне жыхарам Беларусі і Літвы адпраўляць юнакоў для працягу вучобы ў замежныя ўніверсітэты.

Акрамя таго, у 1824 г. было прынята рашэнне аб перадачы навучальных устаноў Магілёўскай і Віцебскай губерняў у ведамства Пецярбургскай навучальнай акругі з пераходам на рускую мову навучання. Пры гэтым рэзка павялічвалася колькасць гадзін на вывучэнне рускай мовы, гісторыі і геаграфіі Расіі. Новы крок на шляху русіфікацыі беларусаў і знішчэння тут паразкаў вольнадумства царскія ўлады зрабілі пасля падаўлення паўстання 1830–1831 гг. на тэрыторыі Польшчы, Літвы і Беларусі. У маі 1832 г., як расаднік крамольных ідэй і настрояў, быў закрыты Віленскі ўніверсітэт. На базе яго медыцынскага факультэта ў Вільні да 1840 г. працягвала дзейнічаць медыка-хірургічная акадэмія, а на базе тэалагічнага адзялення маральна-прававога факультэта – Рымска-каталіцкая акадэмія, якая ў 1842 г. была пераведзена ў Пецярбург. Большую частку Віленскай вучэбнай акругі перадалі Кіеўскай і Беларускай вучэбным акругам (апошняя дзейнічала ў 1829–1850 гг. з цэнтрам у Віцебску). Каталіцкая і ўніяцкая навучальная ўстановы пры манастырах пераўтвараліся ў расійскія свецкія гімназіі і павятовыя вучылішчы. У 1836 г. быў выдадзены загад аб выкладанні прадметаў на рускай мове ва ўсіх навучальных установах на тэрыторыі Беларусі. Кіраўнікамі сюды былі прызначаны чыноўнікі рускага паходжання і праваслаўнага веравызнання. Рускамоўных выкладчыкаў рыхтавалі ў расійскіх навучальных установах, а таксама ў Віцебскай настаўніцкай семінарыі, адкрытай у 1834 г., але праіснаваўшай толькі пяць гадоў. Рэалізацыі гэтих мер садзейнічала актыўна распаўсюджваемая ў гэты час канцепцыя “заходнерусізма”, якая не прызнавала гістарычнасць беларусаў як самастойнай і самабытнай этнічнай адзінкі і лічыла іх часткай вялікарускага этнасу. Зыходзячы з гэтай “тэорыі”, міністр асветы Расіі С. Увараў сформуляваў шавіністычную ў сваёй аснове афіцыйную дакTRYну, выражаную ў tryядзе “праваслаўе, 80 самадзяржаўе, народнасць”, якая таксама была накіравана на русіфікацыю беларускага насельніцтва. Ба

ўмовах адбыўшыхся змен і з нагоды ўзмацнення русіфікаційскай палітыкі ў канцы 30-х гг. XIX ст. на тэрыторыі Беларускай навучальнай акругі (існавала ў 1829–1850 гг.) налічвалася шэсць гімназій, 17 павятовых вучылішчаў, 160 пачатковых школ. У іх займаліся каля 12 тыс. вучняў і працавалі 553 настаўнікі. Амаль палова з іх атрымалі адукацыю ў расійскіх універсітэтах і духоўных акадэміях.

Ураджэнцы Беларусі сярод настаўнікаў складалі толькі 36%. Аднак новы час, развіццё капіталістычных адносін, патрэбы гаспадаркі вымушалі царскія ўлады ўсё ж такі развіваць адукацыю, асабліва спецыяльную. У сувязі з гэтым праграмы навучальных установ перарабляліся ў інтарэсах развіцця гандлю, прамысловасці, сельскай гаспадаркі, дзяржаўнага апарату і адміністрацыйных органаў. Праграмы гімназій пасля чацвертага класа прадугледжвалі трох спецыяльных курсы для жадаючых паступіць на ваенную і дзяржаўную службу ці прадоўжыць навучанне ва ўніверсітэтах. У мэтах рэалізацыі новага курсу ў 1840 г. была адкрыта Горы-Горацкая сельскагаспадарчая школа, якая ў 1848 г. пераўтварылася ў земляробчы інстытут. Гэта была адзіная вышэйшая навучальная ўстанова ў Беларусі на той час і першая вышэйшая сельскагаспадарчая школа ў Расіі. Інстытуту перадалі казённыя маёнтак, у якім было 15 фальваркаў, 1760 дзесяцін зямлі і больш за 2700 сялян. Выкладчыкі і студэнты праводзілі вялікую доследную работу па вывядзенню новых сартоў сельскагаспадарчых культур, парод кароў, коней, канструяванні сельскагаспадарчых машын і тэхнікі. Яны актыўна вывучалі і прапагандавалі перадавыя вопыты, арганізоўвалі сельскагаспадарчыя выстаўкі, друкавалі актуальныя артыкулы (у 1852–1857 гг. выдаваўся часопіс “Записки Горы-Горецкага земледельческага інститута”). У 1876 г. у Мар’інай Горцы адкрылася яшчэ адна сельскагаспадарчая школа.

Вялікае значэнне для пашырэння ведаў на Беларусі мелі бібліятэкі (публічныя, прыватныя, навучальных установ). Публічныя бібліятэкі ў губернскіх гаратах Беларусі з'яўліся ў другой чвэрці XIX ст. (у 1830 г. – у Мінску). У пачатку 1850-х гг. у іх налічвалася каля 6 тыс. тамоў. У бібліятэках навучальных установ Беларускай акругі ў 1840 г. налічвалася больш за 86500 кніг. Толькі ў Полацкай акаадэміі ў 1812 г. налічвалася каля 40 тыс. кніг, рукапісаў, каралеўскіх грамат, рэдкіх выданняў. Амаль пры ўсіх гімназіях працавалі кніжныя магазіны.

3. Навука. Беларусазнаўства. Этнаграфічныя даследванні.

Развіццё сацыяльна-эканамічных адносін, адукацыі, пашырэнне ведаў спрыяла развіццю навукі, з'яўленню выдатных вучоных – ураджэнцаў беларускай зямлі. Асноўным напрамкам навукі ў гэты час былі гісторыя і этнографія. Нягледзячы на шматекавую гісторыю, Беларусь у канцы XVIII ст. у навуковых адносінах заставалася амаль недаследаваным краем, многія склаўшыся погляды не адпавядалі рэчаіснасці. Не было значных даследаванняў па гісторыі края, мове беларусаў, не існавала нават адзінай назвы народа і краіны. Цэнтральныя і заходнія раёны (Мінская, Гродзенская,

Віленская губерні) называліся “Літвою”, а іх жыхары – “ліцвінамі”, а ўсходнія раёны (Віцебская, Магілёўская, часам Смаленская губерні) называліся Беларуссю, а іх жыхары – беларусамі. Але і тэрміны, звязаныя са словам “Беларусь”, царскія улады з 1840 г. перасталі ўжываць. Сацыяльныя вярхі грамадства і інтэлігэнцыя былі паланізаваны, панавала польская, а потым руская мовы. Нават многія прадстаўнікі расійскай інтэлігэнцыі ўспрымалі Беларусь як частку Польшчы. Праваслаёе ўспрымалася як “руская вера”, а каталіцтва як “польская вера”.

Расійскія і польскія вучоныя разглядалі Беларусь і беларусаў як частку сваіх тэрыторый і народаў, што не адпавядала гісторычнай праўдзе. 82 Супраць такіх «навуковых» поглядаў выступалі выкладчыкі Віленскага ўніверсітэта гісторык і мовазнаўца М. Баброўскі, прававед І. Даніловіч, гісторык Т. Нарбут і інш. Яны асвятлялі гісторыю Вялікага Княства Літоўскага з нацыянальных, літоўска-беларускіх пазіцый, выказваліся за аднаўленне самастойнасці ВКЛ, вяртанне дзяржаўнага статуса старабеларускай пісьмовай мове, лічылі ўніяцтва нацыянальнай верай беларускага народа.

У першай палове XIX ст. закладваліся асновы навуковага беларусазнаўства, што прывяло да з'яўлення значных навуковых прац. Так, гісторык, археограф, мовазнаўца Іван Грыгаровіч (1790–1862) у 1824 г. выдаў кнігу «Беларускі архіў старажытных грамат». Гэта быў першы зборнік дакументаў па гісторыі беларускіх зямель. Ён жа падрыхтаваў кнігу “Беларуская іерархія” (1824) і два слоўніка беларускай мовы. Т. Нарбут выдаў “Стараражытную гісторыю літоўскага народа” ў дзеяці тамах на польскай мове (1836–1841) і “Помнікі гісторыі Літвы” (1846). Ён жа актыўна ўдзельнічаў у праектаванні Бабруйскай крэпасці.

У 1857 г. у Пецярбургу В. Турчыновіч выдаў кнігу “Агляд гісторыі Беларусі са старажытнейшых часоў”. Па сутнасці, гэты гісторык, правазнаўца стаў аўтарам першай гісторыі Беларусі. Уладзіслаў Сыракомля надрукаваў нарысы аб Мінску, Нясвіжы, Міры, у якіх засяроджваў увагу чытачоў на гісторыі, асаблівасцях быту, мовы, звычаяў беларусаў. Ён жа аўтар кнігі пра раку Нёман ад вытокаў да Коўна. Ян Чачот выдаў шэсць зборнікаў “Вясковых песень”.

Шмат падарожнічаў па свайму роднаму краю этнограф П.М. Шпілеўскі (1823–1861), што дало яму магчымасць сабраць і надрукаваць значныя матэрыялы па этнографіі і фальклору беларусаў. Яго галоўныя творы – “Падарожжа па Палессю і Беларускаму краю” і “Беларускія прыказкі” (1853). Мноства запісаў абрадаў, фальклорных твораў беларусаў зрабіў З.Я. Даленга-Хадакоўскі (Адам Чарноцкі, 1784–1825). Ён жа знайшоў шмат цікавых матэрыялаў пры раскопках гарадзішчаў у Полацку, Віцебску, Тураве і інш.

Гісторык Канстанцін Тышкевіч (1806–1868) даследаваў каля 200 курганоў, гарадзішчаў і замчышчаў Мінскай губерні, стварыў музей старажытнасцей у Лагойску, напісаў кнігу “Пра курганы ў Літве і Заходній Русі”. Ён жа сабраў архіў старажытных рукапісаў, калекцыю мастацкіх

твораў, бібліятэку, з'явіўся адным з заснавальнікаў Віленскага музея старажытнасцей. Яго брат Яўстахій Тышкевіч (1814–1873) рабіў археалагічныя раскопкі, збіраў матэрыялы па этнографіі, старажытныя дакументы, фальклорныя творы, напісаў кнігу «Апісанне Барысаўскага павета». У 1855 г. ён заснаваў Віленскі музей старажытнасцей і пры ім археалагічную камісію, якую сам жа і ўзначальваў.

Свой уклад у развіццё беларусазнаўства ўнеслі М.В. Бэз-Карніловіч (1796–1862), які ў 1855 г. выдаў кнігу «Гістарычныя звесткі аб знамянальных мясцінах у Беларусі», Р. Зянькевіч (1811–1868), які падрыхтаваў у 1851 г. зборнік “Народныя песенкі пінскага люду”, Ф. Шымкевіч (1802–1843) – аўтар першага (1842) этымалагічнага слоўніка рускай мовы “Корни слов русского языка...”, у які ўпершыню ўведзена навуковае даследаванне беларускай лексікі, і многія іншыя. У першай палове XIX ст. набіралі моц даследаванні і ў іншых навуках.

Паспяхова вялі навукова-педагагічную працу ўраджэнцы беларускай зямлі, вядомыя вучоныя – астроном В. Карчэўскі (1789–1832), філософ А. Даўгірд (1776–1835), фізік Ю. Міцкевіч (1744–1817), астроном П. Славінскі (1795–1881) і многія іншыя даследчыкі. Развіццю навуковых даследаванняў садзейнічала адкрыццё першай хімічнай лабараторыі ў Горках, метэаралагічных станцый у Магілёве, Віцебску, Брэсце, Мінску, Горках.

У Чылі плённа працаваў вядомы геолаг, арганізатар навукі, выкладчык, ураджэнец Беларусі Ігнат Дамейка (1802–1889). Навуковае жыццё Беларусі ў значнай ступені было звязана з дзейнасцю выкладчыкаў Віленскага ўніверсітэта, Горы-Горацкага земляробчага інстытута, а таксама з даследаваннямі энтузіястаў аматараў. Так, рэктар Віленскага ўніверсітэта прафесар Ян Снядэцкі (1756–1830) выдаў падручнік па сферычнай трыганаметрыі, які лічыўся лепшым ў Еўропе і быў перавыдадзены ў Лейпцигу. Яго брат Андрэй Снядэцкі (1768–1838) быў выдатным біёлагам і хімікам. Ён аўтар фундаментальнай працы “Тэорыя арганічных рэчываў”.

Вынікі навуковых даследаванняў, пашырэнне ведаў грамадскасці садзейнічалі фарміраванню аб'ектыўных поглядаў на гісторыю беларусаў, іх мову, культуру. Вось чаму, нягледзячы на тэндэнцыйныя падыходы расійскага кіраўніцтва і значнай часткі расійскіх вучоных, у 30–50-я гг. XIX ст. сярод прагрэсіўных вучоных 85 і грамадскіх дзеячаў пашыралася прызнанне факта існавання самастойнага беларускага этнасу (А. Герцэн, М. Бакунін, М. Агароў, М. Дабралюбаў). У сваіх праграмах стварэння славянскай федэрациі яны для Беларусі вызначалі статус, раўнапраўны з Расіяй, Украінай, Польшчай, Чэхіяй і іншымі славянскімі краінамі. У 1822 г. вучоны К. Калайдовіч выдаў працу “Пра беларускую гаворку”, якая стала першай спробай навуковага даследавання беларускай мовы. Адбываліся змены і ў поглядах часткі польскіх даследчыкаў. Адным з першых самабытнасць беларускай мовы даследаваў вядомы польскі лінгвіст С.Б. Ліндэ. У працы “Аб Літоўскім статуце...” (Варшава, 1816) ён паруюноўваў беларускую мову са старажытнаславянскай. Аб адметнасці

беларускай мовы ад польскай гаварылі гісторыкі Т. Чацкі, Ю. Крашэўскі, А. Кіркор і інш.

Беларускія народныя песні, абраады, быт даследавалі польскія вучоныя І. Шыдлоўскі, М. Чарноўская, Э. Станевіч, К. Буйніцкі. Адначасова пашыраліся прагрэсіўныя філасофска-этычныя погляды на развіццё грамадства і эканамічныя адносіны. У прыватнасці, у творчасці Л. Бароўскага і Я. Славацкага намеціўся сінтэз асветніцкага і рамантычнага светапоглядаў. Усё больш прыхільнікаў на Беларусі мела і ідэя разумення гісторыі як працэсу, а не статычнага нагрувашчвання падзеяй, ідэя ўзаесувязі гісторыі і філасофскіх паствулатаў, якія павінны навучыць гісторыка аб'ектыўна ацэньваць гістарычныя факты. Для прагрэсіўных мысліцеляў (М. Лавіцкі, В. Давід, Э. Жалігоўскі) характэрна імкненне аргументаваць значэнне філасофіі не толькі для пазнання, але і для пераўтварэння свету. Пад уплывам рамантычнай эстэтыкі знаходзіліся пісьменнікі, фалькларысты, этнографы (Я. Чачот, Я. Баршчэўскі, А. Рыпінскі), творчасць якіх садзейнічала культурнаму самавызначэнню беларускай нацыі.

Кантрольныя пытанні для самападрыхтоўкі абучаючыхся:

1. Якія фактары тармазілі развіццё беларускай культуры ў XIX – напачатку XX ст.?
2. Чым былі выкліканы такія з'явы, як рамантызм і мадэрнізм?
3. Якой бачылі будучыню беларускай культуры прадстаўнікі заходнерускай інтэлігенцыі?
4. Што можна лічыць галоўным вынікам развіцця навуковага беларусазнаўства ў XIX ст.

Літаратура:

1. Баландзін, К. І. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / К. І. Баландзін. – Мінск : Беларус. нац. тэхн. ун-т, 2014. – 239 с.
2. Вабішчэвіч, А. М. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб.-метад. комплекс / А. М. Вабішчэвіч. – Брэст : Брэсц. дзярж. ун-т, 2016. – 194 с.
3. Качаноўскі, У. У. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб. дапам. для студэнтаў ВНУ / У. У. Качаноўскі. – Мінск : Экаперспектыва, 1994. – 162 с.
4. Лыч, Л. М. Гісторыя культуры Беларусі / Л. М. Лыч, У. І. Навіцкі. – 3-е выд. – Мінск : Соврем. шк., 2008. – 510 с.

Лекцыя 2. Выяўленчае мастацтва і архітэктура (2 гадз.)

Ключавыя паняцці: горадабудаўніцтва, класіцызм, рамантызм, архітектура, жывапіс, стылі.

План:

1. Горадабудаўніцтва і архітэктура.
2. Жывапіс. Пашырэнне класіцызму і рамантызму.

1. Горадабудаўніцтва і архітэктура.

Беларускае дойлідства і мастацтва канца XVIII–першай паловы XIX ст. вылучаеца багаццем жанраў, стылей, тэхнікі, выдатных майстроў і іх творчых пошукаў. У 20-я гг. XIX ст. на змену класіцызму прыходзіць рамантызм, у 40-я – рэалістычны накірунак. У гэты час у жывапісу нараджаюцца новыя жанры – нацюрморт, гарадскі пейзаж і інш. Развіваеца гістарычны жанр, выяўленчае мастацтва паступова вызываеца ад засілля рэлігійнай схаластыкі. Мастакі ўсё больш засяроджваюць сваю ўвагу на ўнутраным свеце чалавека, паглыбляюцца ў этнографію, побыт людзей.

З далучэннем беларускіх зямель да Расіі больш прыкметным стаў уплыў апошняй і на беларускую архітэктуру, што, аднак, не выціснула з яе элементаў нацыянальной, польскай і ўкраінскай архітэктуры.

Рускае ўзדзеянне асабліва адчувалася ў забудове гарадоў, палацавым і культаўым дойлідстве. Архітэктура на Беларусі пры гэтым развівалася пад уплывам класіцызму, для якога харектэрны манументальнасць форм, багацце і пышнасць інтэр'ераў, распаўсюджанасць галерэй, порцікаў з калонамі. Тыповымі ў гэтым сэнсе з'яўляюцца палац П.А. Румянцева-Задунайскага і сабор Пятра і Паўла ў Гомелі, касцёл у Шчучыне, палацавы комплекс у Снове, Жыліцкі палац і іншыя пабудовы.

У першай трэці XIX ст. класіцызм засвойвае рысы ампіру, які вызначаеца знешній параднасцю і вытанчанай дэкаратыўнай пластыкай. У гэты час былі распрацаваны новыя планы развіцця больш чым для 40 беларускіх гарадоў. Яны прадугледжвалі планавую забудову, прамавугольную сістэму планіроўкі, будаўніцтва грамадскіх цэнтраў і г. д. Так, першы план развіцця Мінска быў распрацаваны ў 1800 г. У ім прадугледжвалася знішчэнне земляных умацаванняў, уладканне існуючай вулічнай сеткі, вылучэнне новага напрамку будаўніцтва горада ўздоўж р. Свіслачы.

Да сярэдзіны XIX ст. у параўнанні з XVIII ст. тэрыторыя Мінска павялічылася амаль у троі разы. Забудова вялася па ўзорных праектах для жылых і грамадскіх будынкаў, што было больш выгадна з пункту гледжання эканомікі. У выніку за кароткі час па праектах дойлідаў М. Львова, В. Стасава, А. Мельнікава, М. Кларка і інш. у гарадах з'явіліся сіметрычныя кварталы, прамавугольныя вуліцы і плошчы, былі створаны ансамблі цэнтраў, пабудаваны будынкі губернскіх і павятовых праўленняў, судоў, паштовых станцый, мытняў і г. д. Стала больш шматкатэрных мураваных жылых дамоў.

Прыкметны след у архітэктуры пакінулі гасціныя двары, адміністрацыйныя і гандлёвыя збудаванні (губернскія палацы ў Мінску і Віцебску, гандлёвыя рады ў Гродне, Навагрудку, Паставах і інш.). Амаль цалкам у 30–40-я гг. XIX ст. былі перабудаваны Брэст і Бабруйск, дзе былі ўзвядзены крэпасці.

У сельскай мясцовасці захоўвалася драўлянае дойлідства. Тут існавалі розныя тыпы паселішчаў і пабудоў: вёска, сяло, мястэчка, фальварак,

маёntак, сядзіба. У прыватнасці, найбольш распаўсяджены тып сядзібы ўключоу дом з флігелямі, прылягаючы парадны двор, браму, стайню, свіран, аранжарэю, сад. Папулярнасць набывалі зімовыя сады і аранжарэі (Асвяя, Паланечка, Радзівілімонты). Сялянская драўляная хата ўяўляла сабой аднакамерны будынак з гаспадарчымі прыбудовамі. Значныя змены адбываліся ў культаўай архітэктуры. Рэзка скарацілася будаўніцтва касцёлаў, а ўніяцкія храмы зачыняліся або перабудоўваліся ў праваслаўныя. Пры гэтым гублялася самабытнасць беларускай архітэктуры, якая была ўласціва ўніяцкім храмам. Найбольш раннім і значным помнікам класіцызму ў культаўым будаўніцтве быў сабор Іосіфа, пабудаваны ў Магілёве ў памяць аб сустрэчы тут Кацярыны II з аўстрыйскім імператарам Іосіфам I. Гэты сабор распісваў славуты рускі мастак У.Л. Баравікоўскі. Агульныя тэндэнцыі, якія былі характэрны для культуры, прывялі да таго, што і ў архітэктуру прыйшоў рамантызм. Гэта знайшло адлюстраванне ў неагатычных збудаваннях (Крычаўскі і Косаўскі палацы) і ў пейзажна-парковым мастацтве, якое актыўна развівалася. Рамантычныя пейзажныя паркі аздабляліся прыгожымі алеямі, штучнымі руінамі, мосцікамі, сажалкамі, альтанкамі, павільёнамі, гrotамі, вадаспадамі (Гомельскі, Лагойскі, Жыліцкі, Савейкаўскі паркі). Рамантызм абуджаў цікаласць да нацыянальнага пачатку.

2. Жывапіс. Пашиярэнне класіцызму і рамантызму.

Жывапіс галоўным чынам развіваўся ў губернскіх гарадах і асабліва ў Вільні, дзе існавала школа жывапісу пры мясцовым універсітэце. Пры школе дзейнічалі кафедры малюнка і жывапісу (з 1797 г.), скульптуры (з 1803 г.), графікі (з 1805 г.). Школа стала галоўным цэнтрам выхавання беларускіх мастакоў. За 35 гадоў існавання ёю было падрыхтавана больш за 250 мастакоў, гравёраў, скульптараў. Лепшых вучняў пасылалі вучыцца ў Еўропу. Першымі выкладчыкамі гэтай школы былі таленавітыя мастакі: прадстаўнік класіцызму Ф. Смуглевіч (1745–1807, карціны “Юдзіф”, “Смерць Віргіні”, “Літоўскія сяляне”, “Прысяга Касцюшкі”) і прадстаўнік рамантызму прафесар Я. Рустэм (1762–1835, творы: “Партрэт Тамаша Зана”, “Партрэт Антонія Ваньковіча”, «Партрэт Зубавай»).

Іх мастацкія погляды аказалі значны ўплыў на развіццё амаль усіх відаў і жанраў беларускага выяўленчага мастацтва і архітэктуры. Пад уздзеяннем сваіх выкладчыкаў выхаванцы школы, улічваючы лепшыя дасягненні сусветных майстроў, пераадольвалі акадэмічны і рэлігійны дагматызм і звярталіся да жыцця простага народа – сялян і дробных рамеснікаў. Яны ўважліва вывучалі натуру і асновы рэалістычнага мастацтва, імкнуліся аб'ектыўна адлюстроўваць рэчаіснасць. Найбольш распаўсядженым жанрам жывапісу гэтага часу становіцца партрэт. Значныя поспехі ў гэтым жанры меў Іосіф Аляшкевіч (1777–1830) родам з Радашковіч. Ён вучыўся ў Віленскім універсітэце, Дрэздэне, Парыжы, значную частку жыцця вымушаны быў правесці ў Пецярбургу. Ва ўмовах расійскага прыгнёту творчасць І. Аляшкевіча на Беларусі мала каго цікаўіла, але яго мастацкая спадчына вялікая. Ён аўтар партрэтаў князя Адама Чартарыйскага, піяністкі

М. Шыманоўскай, паручыка Рыклейскага, магнатаў Л. Сапегі, М. Радзівіла, паэта А. Міцкевіча і інш. На жаль, у Беларусі ў Нацыянальным мастацкім музеі ёсьць усяго дзве работы мастака: “Групавы партрэт” і “Партрэт дзяўчынкі”.

Творчасць І. Аляшкевіча яскрава сведчыць аб tym, што выяўленчае мастацтва беларускай зямлі ніколі не адрывалася ад прагрэсіўных традыцый Заходняй Еўропы. Вядомы шматлікі паездкі ў еўрапейскія краіны беларускіх мастакоў з мэтай знаёмства з лепшымі майстрамі жывапісу і іх творамі. Так, настаўнікам І. Аляшкевіча, як выпускніка Віленскага ўніверсітэта, у Парыжы быў знакаміты Жак-Луі Давід (1748–1825) – прадстаўнік класіцызму.

Яркую старонку ў гісторыю беларускага жывапісу ўпісаў адзін з значных прадстаўнікоў рамантызму Валенцій Ваньковіч (1800–1842), які вучыўся ў Полацку, Вільні, Пецярбургскай акадэміі мастацтваў. У 1827 г. за карціну “Подзвіг маладога кіеўляніна пры аблозе Кіева печанегамі ў 968 г.” ён атрымаў вышэйшую акадэмічную ўзнагароду – залаты медаль. У 1828 г. В.М. Ваньковіч вярнуўся ў Мінск у сваю родавую сядзібу ў Сляпянцы. Тут ён стварыў мастацкую лабараторыю, вакол якой збіralіся лепшыя мастакі. Пісаў шмат партрэтаў: родных, бліzkіх, суседзяў, вядомых людзей. Сярод іх партрэты К. Ліпінскага, А. Тавянскага і яго жонкі, А. Манюшкі, аўтапартрэт. У 1828 г. мастак стварыў адну з лепшых сваіх карцін-партрэтаў “А. Міцкевіч на скале Аюдаг” (Варшава, Нацыянальны музей). Паэт паказаны ў момант творчага натхнення на фоне горнага пейзажу. Рамантычны парыў паэта адчуваеца і ў мэтанакіраваным поглядзе, і ў руцэ, якая падпірае падбародак, і ў сівых воблаках, якія надаюць карціне асобы настрой. Вядома, што мастак працаваў і над партрэтам А.С. Пушкіна, але не закончыў яго.

В. Ваньковіч пачаў працу і над вялікай гістарычнай карцінай “Напалеон каля вогнішча” (1834, Варшава, Нацыянальны музей), але таксама не закончыў яе. Мастака ўсё больш прыцягвалі рэлігійныя сюжэты, ён траціў шмат сіл і часу на выкананне заказаў царквы. Адметнай з’явай у яго творчасці на гэту тэматыку стала карціна “Мадонна з дзіцём”. У 1839 г. мастак працаваў за мяжой, капіраваў творы мастакоў эпохі Адраджэння ў Мюнхене, Дрэздэне, але раптоўная смерць у Парыжы парушыла ўсе планы мастака. У апошні час жыцця побач з мастаком быў яго сябра А. Міцкевіч. У наш час у адным з дамоў Ваньковіча ў Мінску, па вуліцы Інтэрнацыянальнай, створаны музей Мастацтва і культуры Беларусі першай паловы XIX ст. У 2013 г. адрестаўрыраваны і дом мастака ў Сляпянцы.

Мастак Ян Дамель (1780–1840) значную частку сваёй творчасці прысвяціў гісторыі беларускай зямлі. Але, на жаль, мы слаба ведаем яго спадчыну, бо многія яго творы, як і іншых беларускіх мастакоў, згублены, часткова знішчаны, часткова знаходзяцца ў розных музеях Літвы, Латвіі, Сібіры. Погляды Я. Дамеля сфарміраваліся пад уплывам класіцызму. Ён закончыў Віленскі ўніверсітэт і стаў магістром прыгожых мастацтваў. У 1820 г. быў сасланы ў Сібір. Там многа працаваў: распісваў касцёлы ў

Табольску і Томску, маляваў пейзажы, партрэты мясцовых чыноўнікаў, гістарычныя палотны. Яго партрэты глыбока псіхалагічныя. Пасля вяртання на Беларусь мастак пісаў шмат пейзажаў, выяў розных куткоў Мінска, у якіх адчуваюцца рысы рамантызму. Яго гістарычныя творы, а іх налічваюць 57, сталі важным укладам у адлюстраванне гісторыі Беларусі сродкамі мастацтва. Сярод найбольш вядомых гістарычных карцін – “Смерть Глінскага ў няволі”, “Вызваленне Т. Касцюшкі з цямніцы”, “Адступленне французаў праз Вільню ў 1812 г.”, “Пераход Напалеона праз Бярэзіну” (не была завершана), “Смерть князя Панятоўскага”, “Хрышчэнне славян” і інш. Ён аўтар партрэтаў Ю. Кабылінскага, Я. Рустэма, “Аўтапартрэта”. На творах І. Дамеля выхоўваліся многія беларускія мастакі. Пахаваны Я. Дамель у Мінску ў Кальварыйскім касцёле.

Яркім прадстаўніком рэалізму ў беларускім пейзажным жывапісу і тэатральных дэкарацыях з'яўляецца Вікенцій Дмахоўскі (1807–1862). Яго пейзажы паэтычныя і велічныя, эмацыянальна насычаныя, строгія па кампазіцыі, як і ў выдатнага французскага жывапісца XVII ст. К. Ларэні. Вось чаму сучаснікі называлі В. Дмахоўскага Клодам Ларэнам віленскіх ваколіц. На многіх карцінах Дмахоўскага паказаны людзі, занятыя паўсядзённай працай. Мастак намаляваў шмат месцаў, звязанных з жыщём і дзейнасцю славутага А. Міцкевіча, сябрам якога ён быў (рамантычныя пейзажы “Радзіма”, “Возера Свіцязь”, “Заход сонца”, “Начлег”). Ён жа аўтар карцін “Замак і вежа ў Троках”, “Вуліца ў Вільні” і інш. Работы В. Дмахоўскага ў той час былі шырока вядомы ў Беларусі, Літве, Польшчы. Яны і сёння вельмі цікавыя для гісторыі выяўленчага мастацтва. В. Дмахоўскага без перабольшвання можна лічыць заснавальнікам беларускага рэалістычнага пейзажу.

Выдатным прадстаўніком беларускага жывапісу разглядаемага часу быў І.Ф. Хруцкі (1810–1885). Ён увайшоў у гісторыю сусветнага жывапісу як заснавальнік класічнага нацюрморта. Вучыўся ў Полацку, Пецярбургской акадэміі мастацтваў. У 1838 г. за карціну “Стара за працай” атрымаў вялікі залаты медаль, а ў 1839 г. за нацюрморт “Кветкі і садавіна” быў удастоены звання акадэміка жывапісу. Працаваў у жанрах партрэта, нацюрморта, пейзажу, інтэр’ера. У пачатку 40-х гг. XIX ст., працуучы на Беларусі, І. Хруцкі стварыў галоўныя творы: “Сямейны партрэт з жонкай і дзецьмі”, “Партрэт хлопчыка ў саламяным капялюшы”, а таксама “Грыбы і агуркі”, “Партрэт невядомай”, “Хлопчык з кошыкам і грыбамі”, “Від у маёнтку”, “Партрэт мітрапаліта І. Сямашкі”. На жаль, творчасць мастака цяжка паддаецца вывучэнню, бо шмат яго твораў згублена. Акрамя таго, яго браты Андрэй і Еўстафій таксама былі мастакамі і намалявалі шмат пейзажаў, што стварае пэўныя цяжкасці ў вылучэнні твораў братоў.

Цікавым партрэцтвам і гістарычным жывапісцам быў мастак Ю. Пешка (1767–1831). Ён нарадзіўся ў Кракаве, але яго творчасць узбагаціла і беларускае мастацтва, бо Ю. Пешка доўгі час жыў у Вільні, шмат падарожнічаў і апісаў ваколіцы Вільні, Мінска, Віцебска, напісаў партрэты С.

Манюшкі, Т. Радзівіла, А. Любамірскага і інш. Вялікую цікаласць выклікае творчасць К. Русецкага (1801–1860), які вучыўся ў Вільні, Заходній Еўропе, стаў акадэмікам жывапісу. Працаў акварэллю, пісаў партрэты, пейзажы. Намаляваў пейзажы ваколіц Навагрудка, Ашмянаў, Белавежскай пушчы (карціны “Спячая дзяўчынка”, “Вербная нядзеля”, “Жняя”).

Плённа працавалі ў розных жанрах Фёдар Тулаў (1792–1855), Антоній Главацкі (1750–1811), якія выйшлі з прыгонных сялян. Гістарычны жанр развіваў сын збяднелага шляхціча з Гродна Януар Сухадольскі (1797–1875). Аўтарам шматлікіх бытавых карцін з жыцця прыгонных сялян быў Ціт Бычкоўскі (1791–1843), які нарадзіўся ў Лагойску ў сям'і прыгонных графа Тышкевіча (карціны “Касец, што менціць касу”, “Дзяўчынка з разбітым жбанам” і інш.). Мастак Юльян Карчэўскі (1806–1833) нарадзіўся ў Ашмянах, вучыўся ў Вільні, Пецярбургу, Парыжы, Амстэрдаме, Лондане. Пісаў жанравыя кампазіцыі, якія вызначаліся тэхнічнай дасканаласцю, дакладным паказам нацыянальных тыпаў.

Кантрольныя пытанні для самападрыхтоўкі абучаючыхся:

1. Назавіце імя і прозвішча мастака, які працаў у стылі класіцызму?
2. Чым класіцызм адразніваўся ад рамантызму?
3. Якія новыя архітэктурныя стылі былі прысутны горадабудаўніцтву ў пачатку XIX ст.?

Літаратура:

1. Баландзін, К. І. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / К. І. Баландзін. – Мінск : Беларус. нац. тэхн. ун-т, 2014. – 239 с.
2. Вабішчэвіч, А. М. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб.-метад. комплекс / А. М. Вабішчэвіч. – Брэст : Брэсц. дзярж. ун-т, 2016. – 194 с.
3. Лазука, Б. А. Гісторыя мастацтваў : вучэб. дапам. : у 2 т. / Б. А. Лазука. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2007. – Т. 1. – 254 с.
4. Лакотка, А. І. Нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры / А. І. Лакотка. – Мінск : Ураджай, 1999. – 364 с.
5. Самусік, А. Ф. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі : вучэб. дапам. / А. Ф. Самусік. – Мінск : Экоперспектива, 2013. – 366 с.

Лекцыя 3. Грамадска-палітычная думка і літаратура ў другой палове XIX – пачатку XX ст. (2 гадз.)

Ключавыя паняцці: “заходнерусізм”, нацыянальнае адраджэнне, “Наша доля”, “Наша ніва”, беларуская культура, XX ст.

План:

1. Ідэйныя плыні. “Заходнерусізм”.
2. Беларускае нацыянальнае адраджэнне.
3. Газеты “Наша доля” і “Наша ніва” і іх роля ў развіцці беларускай культуры ў пачатку XX ст.

1. Ідэйныя плыні. “Заходнерусізм”.

У дачыненні да беларусаў царскае самадзяржаўе праводзіла палітыку поўнай нацыянальна-культурнай асіміляцыі. Такая палітыка зыходзіла з ідэалагічнай дактрыны «заходне-русізму», якая разглядала беларусаў як неад'емную частку адзінага рускага народа. Гісторыю Беларусі “заходнерусы” трактавалі выключна ў кантэксце расійскай гісторыі, не прызнавалі станоўчых момантаў у развіцці беларускай культуры ў эпоху Вялікага княства Літоўскага і Рэчы паспалітай, беларускую мову разглядалі як заходне-рускі дыялект вялікароскай мовы.

Такія ідэі карысталіся ўрадавай падтрымкай і пашыраліся сярод насельніцтва з дапамогай праваслаўнай царквы і дзяржаўнай школы. Адмоўным фактам у развіцці беларускай нацыі стала пашырэнне стэрэатыпу, паводле якога беларусы праваслаўнага веравызнання атаясамляліся з рускімі, а беларусы-каталікі – з палякамі.

Адначасова вялікая частка прадстаўнікоў шляхецкіх элітаў і каталіцкага духавенства Беларусі атасамляла сябе з польскай культурай і праводзіла палітыку паланізацыі. Але менавіта ў дадзены храналагічны перыяд, дзякуючы намаганням прадстаўнікоў мясцовай інтэлігенцыі, выпрацоўваеца беларуская нацыянальная ідэя, адраджаеца літаратура на мове карэннага насельніцтва, ствараеца навуковае беларусазнаўства. Так, навукоўцы Віленскага універсітэта М.Баброўскі, І.Даніловіч, І.Анацэвіч адкрываюць для сучаснікаў найбагацейшы пласт старабеларускай кніжнасці з эпохі Францыска Скарыны, што значна паўплывала на працэс усведамлення культурнай самабытнасці беларускай інтэлігенцыі і дало штуршок для вызначэння беларускай нацыянальнай ідэі.

У першай палове XIX ст. З.Даленга-Хадакоўскі, Я.Чачот, П.Шпілеўскі, А.Кіркор, браты Яўстах і Канстанцін Тышкевічы, І.Насовіч і інш. даследчыкі сабралі багаты факталагічны матэрыял з этнографіі, міфалогіі, фальклору і мовы карэннага этнасу. Беларусазнаўства бурна развіваеца і ў другой палове XIX ст. Да вывучэння традыцыйнай культуры, звычаяў, абрадаў і мовы далучающеца дзесяткі даследчыкаў: М.Дзмітрыеў, А.Семянткоўскі, П.Шэйн, Е.Раманаў, М.Доўнар-Запольскі, М.Янчук, А.Багдановіч, М.Нікіфароўскі, М.Федароўскі.

Сапраўднай вяршынай у развіцці беларусазнаўства ў дарэвалюцыйны перыяд стала фундаментальная праца Яўхіма Карскага «Беларусы. Язык белорусского народа». Важным вынікам развіцця этнографіі, фалькларыстыкі і мовазнаўства стала навуковае абурнаванне ідэі культурнай самабытнасці народа, доказ самастойнасці беларускай мовы.

Канцэпцыю нацыянальнай гісторыі абурнаваў выдатны гісторык Мітрафан Доўнар-Запольскі. Істотным этапам у працэсе развіцця нацыянальнай культуры стала адраджэнне літаратуры на беларускай мове: ананімныя вершаваныя творы, П.Багрым, Я.Чачот, В.Дунін-Марцінкевіч, У.Сыракомля. У другой палове XIX ст. да беларускай мовы звярнуліся А.Абуховіч-Бандынэлі, В.Савіч-Заблоцкі, Я.Неслуходскі, А.Гурыновіч,

К.Кастрявіцкі (Карусь Каганец) і інш. У 1863 г. К.Каліноўскі – рэвалюцыянер-дэмакрат – заклікае сялян на старонках “Мужыцкай праўды” падтрымаць паўстанне супраць царскай улады, тым самым сцвярджаючы веру ў сілу народа і яго права на лепшую долю: перспектывы бачыліся ў адраджэнні ВКЛ у складзе РП. У 1884 г. група беларускіх народнікаў у Пецярбургу выдавала часопіс “Гомон”. “Гоманаўцы” выступалі за культурную аўтаномію Беларусі ў складзе дэмакратычнай Расіі.

Вяршыняй у развіцці беларускай культуры XIX ст. стала творчасць Францішка Багушэвіча, а найперш, яго паэтычны зборнік “Дудка беларуская” (1891) з палымяным заклікам аўтара да свайго народа зберагчы родную мову. Такім чынам, Ф.Багушэвіч аргументаваў гісторычнае права беларусаў на развіццё сваіх духоўных і традыцыйных каштоўнасцей.

2. Беларускае нацыянальнае адраджэнне.

Развіццё новых сацыяльна-эканамічных адносін, рэформы, у тым ліку і адукцыі, распаўсюджванне сучасных ведаў складалі добрую аснову для росту колькасці навукоўцаў, аматараў навукі і пашырэння навуковых пошукаў. Асабліва паспіхова на тэрыторыі Беларусі праводзіліся гісторычныя і этнографічныя даследаванні, што прайвілася, як ужо адзначалася, яшчэ ў першай палове XIX ст.

У 1860–1890-я гг. цікавасць да беларускай гісторыі, фальклору, этнографіі, мовы атрымала новы імпульс. У гэты час і пазней разгарнуліся маштабныя даследаванні матэрыяльнай і духоўнай культуры беларускага народа. Гэтаму ў пэўнай меры садзейнічала адкрыццё ў 1867 г. у Вільні Паўночна-Заходняга аддзела Рускага геаграфічнага таварыства. Перад ім была поставлена задача даказаць, што беларусы з'яўляюцца часткай рускага народа. Але аналіз сабранных даследчыкамі багатых матэрыялаў сведчыў пра супрацьлеглае. Актыўнымі супрацоўнікамі аддзела з'яўляліся П. Шэйн, Е. Раманаў, Ю. Крачкоўскі. Проблемы беларусазнаўства вывучаў таксама А. Багдановіч, А. Сержпutoўскі, М. Нікіфароўскі, М. Доўнар-Запольскі, В. Ластоўскі, Я. Карскі, А. Сапуноў, А. Кіркор, В. Вярыга і інш.

Польскі даследчык М. Федароўскі сабраў каля 5 тыс. беларускіх народных песен, 10 тыс. прымавак, сотні загадак і другіх твораў традыцыйнай беларускай культуры. Сабраныя ім матэрыялы былі надрукаваны ў рабоце “Люд беларускі” ў восьмі тамах. На ніве культуры добра быў вядомы і выдатны гісторык, тэарэтык мастацтва, педагог, доктар мастацтвазнаўства, ураджэнец Мсціслаўшчыны А.В. Прахаў (1846–1916), які даследаваў мастацтва старажытнага Егіпта, Грэцыі, Кіеўскай Русі. Набыла значны маштаб праца многіх філолагаў, літаратарапаў па вывучэнню і аднаўленню беларускай мовы. У гэтым сэнсе вельмі актуальным і эфектыўным было навуковае даследаванне Івана Насовіча, які на працягу 16 гадоў збіраў матэрыялы для “Словаря белорусскага наречия” (1870), у які ўвайшло больш за 30 тыс. слоў з падрабязнымі каментарыямі. Слоўнік пераканаўча сведчыў аб самастойнасці беларускай мовы. За сваю працу І. Насовіч быў удастоены Дзяржаўскай прэміі (1865).

Але самым значным укладам у вывучэнне беларускай мовы стала трохтомнае (у сямі кнігах) даследаванне Я. Карскага “Белорусы”, надрукаванае ў 1903–1922 гг. Вядомы вучоны навукова абгрунтаваў самастойнасць і нацыянальную самадастатковасць мовы беларусаў у сям’і іншых славянскіх моў, паказаў этапы яе станаўлення, вызначыў тэрытарыяльныя межы распаўсюджвання і склаў геалінгвістычную карту беларускага этнасу. 111 На тэрыторыі Беларусі актыўна вяліся і прыроднагеографічныя і кліматычныя даследаванні. У 1873–1898 гг. на Палессі працавала навуковая экспедыцыя, якая вывучала праблемы меліярацыі. У мэтах вывучэння праблем балот і выпрацоўкі метадаў іх асушэння ў 1911 г. у Мінску была адкрыта балотная даследчая станцыя – першая ў Расійскай імперыі навуковая ўстанова гэтага накірунку. У разглядаемы перыяд ураджэнцы Беларусі ўнеслі вельмі важны ўклад у вывучэнне Сібіры і Далёкага Усходу. Таленавітымі даследчыкамі прыроды і фальклору народаў гэтага рэгіёна сталі І. Чэрскі, А. Кавалеўскі, В. Дыбоўскі, І. Гашкевіч і іншыя навукоўцы-вандроўнікі. І. Гашкевіч (1815–1875), напрыклад, стаў першым консулам Расіі ў Японіі. Ён валодаў некалькімі замежнымі мовамі, у тым ліку японскай і кітайскай.

На другім краю зямлі, у Чылі, вельмі паспяхова працаваў нацыянальны герой гэтай краіны, сусветна вядомы педагог, геолаг, стваральнік геаграфічнай карты Рэчы Паспалітай беларус І. Дамейка (1802–1889). Як удзельнік падзеі 1830–1831 гг., ён вымушаны быў эмігрыраваць спачатку ва Францыю, а потым у Чылі, дзе эфектыўна працаваў як геолаг, выкладчык і арганізатар навукі і аддукацыі. Удзячныя чылійцы паставілі яму помнік, назвалі ў яго гонар універсітэт, горад, гару.

У галіне фізіка-матэматычных і прыродазнаўчых навук паспяхова працавалі ўраджэнцы Беларусі астрономы В. Карчэўскі і С. Блажко, фізікі К. Чаховіч, І. Яркоўскі, А. Садоўскі, З. Урублеўскі і Ю. Міцкевіч, матэматык В. Ермакоў, хімік Э. Урублеўскі. Выдатных вынікаў у галіне навукова-практычнай дзейнасці дасягнуў Якуб Наркевіч-Ёдка (1847–1905), які ў сваім маёнтку ў Уздзенскім раёне стварыў метэаралагічную станцыю, электраграфічную, хімічную, электрабіялагічную і астронамічную лабараторыі. Адкрытая вучоным у 1891 г. электраграфія (фатаграфіраванне без аб'ектыву) – яго важнейшае навуковае адкрыццё. Работы Я. Наркевіча-Ёдкі па значнасці параўноўваліся з адкрыццём В.К. Рэнтгена. З 1890-х гг. вучонага сталі называць электролагам, электратэрапеўтам, «электрычным чалавекам». Развіццю спецыялізаваных навуковых даследаванняў спрыяла адкрыццё буйной хімічнай лабараторыі ў Горках, метэаралагічных станцый у Магілёве, Віцебску, Брэсце, Мінску, Горках. У другой палове XIX–пачатку XX ст. друкаваліся гісторыка-культурныя, сацыяльна-філасофскія і эканамічныя працы, складваліся мастацтвазнаўства, літаратуразнаўства і іншыя галіны гуманітарных ведаў.

Такім чынам, развіццё аддукацыі, навукі і тэхнікі на тэрыторыі Беларусі ў разглядаемы перыяд праходзіла ў складаных умовах, у пароўненні з Расіяй

больш запаволена. Тым не менш агульная і шматпрофільная адукцыя насельніцтва расла. Найбольш здольныя даследчыкі шукалі сваё месца ў навуцы, уносілі свой уклад у сусветны навукова-тэхнічны працэс. Прагрэсўныя віды адукцыі, асветы, навуковых даследаванняў праходзілі на фоне развіцця капиталістычных адносін, нацыянальна-дэмакратычнага руху, спрыялі фарміраванню нацыянальнай інтэлігенцыі, беларускай нацыі, лепшыя прадстаўнікі якой узбагацілі айчынную культуру і ўздзейнічалі на культурнае развіццё памежных і далёкіх краін.

3. Газеты “Наша доля” і “Наша ніва” і іх роля ў развіцці беларускай культуры ў пачатку XX ст.

Буйнейшым цэнтрам беларускага грамадска-культурнага жыцця ў пачатку XX ст. з'яўляўся Пецярбург. Менавіта там па ініцыятыве прафесара Пецярбургскага юніверсітэта Б. Эпімах-Шыпілы ў маі 1906 г. была заснавана суполка “Загляне сонца і ў наша ваконца”, якая займалася сістэматычным, планамерным выданнем беларускіх кніг. Першай кнігай стаў “Беларускі лемантар або першая навука чытання” А. Пашкевіч (Цёткі). Беларускія кнігі выдаваліся кірыліцай і лацінкай. Публікацыя “Дудкі беларускай”, “Смычка беларускага Ф. Бугушэвіча выклікала адмоўную рэакцыю царскіх улад. У Варшаве, Вільні, Мінску, Віцебску, Гродне, Гомелі былі адкрыты контрагенцтвы выдавецтва “Загляне сонца і ў наша ваконца”, праз якія распаўсюджвалася літаратура. Паширанымі формамі папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны былі мастацкія імпрэзы, вечарыны з дэкламацыяй вершаў, тэатральнымі пастаноўкамі, харавымі спевамі. Усяго выдавецтвам “Загляне сонца і ў наша ваконца” было надрукавана больш 100 тыс. экзэмпляраў кніг. У пачатку Першай сусветнай вайны суполка спыніла сваю дзейнасць. Акрамя гэтага выдавецтва, у пачатку XX ст. дзейнічала некалькі іншых прыватных выдавецтваў – “Наша ніва”, “Наша хата”, “А. Грыневіч”, “Беларус”, “Менчук”, “Палачанін”.

Адбываўся беларускі грамадска-культурны рух у Вільні. Менавіта там з'явілася адна з першых беларускамоўных газет – “Наша доля”, якая друкавалася кірыліцай і ліцінкай. Рэдактарам-выдаўцом першых 4-х нумароў быў І. Тукеркес, з № 5 – А. Гедвіла. Усяго выйшла 6 нумароў газеты “Наша доля” (апошні – 14 снежня 1906 г.). Галоўную ролю ў рэдагаванні газеты сыгралі браты І. і А. Луцкевічы, А. Пашкевіч (Цётка), К. Каганец. Закрыццё “Нашай долі” (афіцыйна забаронена 11 студзеня 1907 г.) было абумоўлена як рэпрэсіямі з боку царскіх улад, фінансавымі цяжкасцямі, так і расколам унутры рэдакцыі. 10 (23) лістапада 1906 г. частка супрацоўнікаў “Нашай долі” – браты І. і А. Луцкевічы, А. Пашкевіч (Цётка) – выдала ў Вільні першы нумар газеты “Наша ніва”. Рэдактарам-выдаўцом спачатку быў З. Вольскі, а з 8 снежня 1906 г. – А. Уласаў. У маі-чэрвені 1907 г. літаратурны аддзел “Нашай нівы” ўзначальваў Я. Колас. У 1908 г. у рэдакцыю прыйшлі Ядвігін Ш., Я. Купала, у 1909 г. – С. Палуян, З. Жылуновіч (Цішка Гартны). Пазней да іх далучыліся З. Бядуля, М. Гарэцкі. Сакратаром рэдакцыі з'яўляўся В. Ластоўскі. З 1907 г. з газетай супрацоўнічаў М. Багдановіч, які ў 1911 г. па

запрашенню рэдакцыі прыязджаў у Беларусь. У 1914–1915 гг. рэдактарам-выдаўцом быў Я. Купала.

Улічваючы канфесійны падзел беларусаў на праваслаўных і католікаў, “Наша ніва” друкавалася па-беларуску на кірыліцы і лацінцы, а з лістапада 1912 г. – толькі на кірыліцы. Сярод шэрагу цяжкасцей пры выданні газеты былі і сацыяльна-псіхалагічныя перашкоды. З канца XVII ст. беларуская мова не была мовай адукцыі, навукі, грамадскага жыцця, дзяржаўных устаноў, цэркваў і касцёлаў. Усё гэта ўскладняла працэс фарміравання новай беларускай літаратурнай мовы. На старонках газеты “Наша ніва” сцвярджалася, што гісторычнае прызванне кожнага народа заключаецца ў развіцці сваёй нацыянальнай культуры. Абвяргаўся тэзіс аб tym, што гісторычны працэс непасрэдна вядзе да зліцця меншых народаў з большымі.

На старонках “Нашай нівы” актыўна папулярызавалася гісторыя і культура Беларусі. У дзейнасці газеты “Наша ніва” арганічна спалучалася нацыянальнае і інтэрнацыянальнае. Уступаючы ў палеміку з рускімі шавіністычнымі выданнямі (сярод іх – былі газеты “Віленский вестник”, “Минское слово”, “Окраины России”, часопіс “Крестьянин” і інш.), польскім нацыяналістычным друкам, яна ніколі не атаясамлівала іх з рускімі і польскімі народамі, культурамі, мовамі. Газета рашуча выступала супраць яўрэйскіх пагромаў.

Адстойваючы ўласныя этнакультурныя інтэрэсы, “Наша ніва” выступала супраць нацыянальнай нянявісці, выказвалася за паважліве стаўленне да кожнага народа. Газета закранала разнастайныя тэмы – унутраную і знежнюю палітыку царызму, культурнае жыццё, давала сельскагаспадарчыя парады і г. д. Па свайму харектару “Наша ніва” была выданнем для сялян. У апошнія гады сваёй дзейнасці “Наша ніва” была ў росквіце сіл, у апагеі сваёй папулярнасці, пра што сведчаць шматлікія лісты ў газету. Надрукаваныя допісы былі ў асноўным з вясковай мясцовасці, у іх апавядалася пра сялянскае жыццё. Рэдакцыя мела больш 3 тыс. пастаянных і часовых карэспандэнтаў у павятовых і губернскіх гарадах, вёсках, мястэчках Беларусі, у Пецярбурзе, Маскве, Сібіры і за межамі Расійскай імперыі.

Царская адміністрацыя забараняла падпіску і чытанне “Нашай нівы” ўсім настаўнікам Віленскай навучальнай акругі, святарам, служачым пошты, войска, паліцыі, валасных органаў, вучням сельскагаспадарчых школ. “Нашаніўскі” перыяд у гісторыі беларускай літаратуры быў даволі выніковым. Найбольш значнымі творамі былі верш Я. Купалы “Мужык”, паэтычныя зборнікі А. Пашкевіч (Цёткі) “Скрыпка беларуская”, “Хрест на свабоду” (1906 г.). Варта адзначыць таксама зборнікі Я. Купалы “Жалейка” (1908 г.), “Гусляр” (1910 г.), “Шляхам жыцця” (1913 г.), яго драматычныя і рамантычныя паэмы, п'есы “Паўлінка”, “Раскіданае гняздо”, зборнікі Я. Коласа “Песні жальбы” (1910 г.), “Апавяданні” (1912 г.), “Родныя з’явы” (1914 г.), зборнік паэзіі М. Багдановіча “Вянок” (1913 г.). На першы план у творчасці беларускіх літаратаў выступілі праблемы “зямлі і волі”, новага чалавека і герайчнай асобы, узаемаадносін чалавека і грамадства, ролі

культуры ў жыцці народа. Галоўным героем становіцца селянін, яго духоўны рост, абуджэнне нацыянальнай гонарніці. У цэлым, газета “Наша ніва” і беларускі літаратурна-грамадскі рух прыцягнулі да сябе выдатных інтэлектуалаў, перспектывных маладых пісьменнікаў.

Кантрольныя пытанні для самападрыхтоўкі абучаючыхся:

1. У чым заключалась ідэя “заходнерусізма”?
2. Раскрыйце ролю і месца “Нашай нівы” і “Нашай долі” у развіцці беларускай культуры ў пачатку XX ст.
3. Пакажыце дасягненні ў развіцці беларускага нацыянальнага адраджэння на пачатку ХХ ст.

Літаратура:

1. Баландзін, К. І. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / К. І. Баландзін. – Мінск : Беларус. нац. тэхн. ун-т, 2014. – 239 с.
2. Вабішчэвіч, А. М. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб.-метад. комплекс / А. М. Вабішчэвіч. – Брэст : Брэсц. дзярж. ун-т, 2016. – 194 с.
3. Качаноўскі, У. У. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб. дапам. для студэнтаў ВНУ / У. У. Качаноўскі. – Мінск : Экаперспектыва, 1994. – 162 с.

Лекцыя 4. Архітэктура і выяўленчае мастацтва.

Ключавыя паняцці: Віленская мастацкая школа, Віцебская мастацкая школа, бытавы жанр, гістарычны жанр, горадабудаўніцтва, эклектыка.

План:

1. Горадабудаўніцтва. Гістарызм і эклектыка ў архітэктуре.
2. Віленская малявальная школа. Гістарычны жанр.(І. Трутнёў, К. Альхімовіч).
3. Віцебская мастацкая школа. Бытавы жанр.

1. Горадабудаўніцтва. Гістарызм і эклектыка ў архітэктуре.

Асноўныя тэндэнцыі у развіцці архітэктуры Беларусі пачатку ХХ ст. з'яўляліся наступнымі: хуткае развіццё губернскіх і буйных павятовых гарадоў; рост гарадоў, размешчаных на чыгунцы (Баранавічы, Жлобін, Маладзечна, Орша, Полацк і інш.); тэндэнцыя дэмакратычнага развіцця ў горадабудаўніцтве (нівеліроўка адрозненняў паміж цэнтральнай забудовай і рабочымі ўскрайкамі, узвядзенне будынкаў масавага прызначэння – бальніц, багадзельняў, школ, рамесных вучылішчаў); у буйных гарадах з'явіўся гарадскі транспарт (конка, трамвай); у губернскіх і буйных павятowych гарадах дамінавалі галоўныя вуліцы: у Мінску – Захар'еўская вуліца (цяпер – праспект Незалежнасці), у Брэсце – Паліцэйская (Савецкая), Шасейная (Машэрава) і г. д.; узводзіліся помнікі манументальнага мастацтва (у 1912 г. у гонар першай перамогі рускіх войск у Айчыннай вайне 1812 г. быў

закладзены помнік у Кобрыне (архітэктар – С. Ома; у час Першай сусветнай вайны былі згублены фігуры арлоў, бакавыя дошкі, адноўлены ў 1951 г.); з'явіўся мемарыяльны помнік у Віцебску; узведзены мемарыяльныя помнікі каля вёсак Лясная, Салтанаўка); назіраўся стылівы плюралізм (пашыраліся гістарычныя формы, адбывалася пераасэнсаванне псеўдастыляў, гістарычная рэтраспекцыя): неакласіцызм, мадэрн, неасапраўдная готыка (псеўдаготыка), неараманская стыль, неарускі стыль; большасць буйных грамадзянскіх збудаванняў (вакзалы, гімназіі, вучылішчы, бальніцы і інш.) узводзілася па індывидуальных праектах; кансерватыўныя харктор вясковага драўлянага дойлідства; культавае будаўніцтва значна ўступала свае ранейшыя пазіцыі, аднак цэркви і касцёлы выконвалі горадаўтаральныя функцыі.

У Мінску з'явілася конка (1892), а ў Віцебску – трамвай (1898). Высаджваліся паркі і сады. Больш буйнымі становіліся прыватныя дамы, гасцініцы, магазіны. У Мінску ў пачатку XX ст. дзейнічалі гасцініцы “Еўропа”, “Еўрапейская”, “Гарні”, “Парыж”, “Швейцарыя”. Тэхнічны прагрэс у будаўніцтве быў звязаны з выкарыстаннем новых для таго часу матэрыялаў (бетон, жалеза, пракат, чыгун), а таксама шматпраўдных канструкцый.

Асаблівая ўвага надаецца будаўніцтву касцёлаў, царквеi. У 1896 - 1898 гг. была пабудавана царква А. Неўскага ў Мінску, якая знаходзіцца на Вайсковых могілках, ў 1896–1898 гг. пабудавана з цэглы па праекту архітэктара В. Струева ў гонар перамогі рускіх войск у руска-турэцкай вайне 1877–1878 гг. Да 1910 г. належала ваеннаму ведамству.

Помнік рэтраспектыўна-рускага стылю. Свята-Мікалаеўская брацкая царква ў Брэсце была ўзведзена ў 1904–1906 гг. у руска-візантыйскім стылі з элементамі маскоўскага царкоўнага дойлідства XVII ст. Аўтарам праекта быў гродзенскі губернскі архітэктар І. Плотнікаў. Будаўніцтва вялося на ахвяраванні маракоў і афіцэраў, удзельнікаў руска-японскай вайны, якія лічылі свяціцеля Мікалая сваім апекуном, і на сродкі брацтва ў гонар свяціцеля Мікалая і Афанасія Брэсцкага.

Касцёл Святых Сымона і Алены (Чырвоны касцёл) у Мінску ўзводзіўся ў 1906–1910 гг. на сродкі старшыні Мінскага таварыства сельскай гаспадаркі, слуцкага памешчыка Э. Вайніловіча, які ахвяраваў амаль усё сваё багацце на будаўніцтва касцёла ў гонар памерлых ад эпідэміі іспанкі (грыпу) дзяцей Алены і Сымона. Праект храма стварыў польскі архітэктар Т. Пайздэрскі (пры ўдзеле У. Марконі). Будаўніцтва ажыццяўляў архітэктар Г. Гай. Паводле жадання фундатара касцёла 20 верасня 1910 г. архібіскуп Ключынскі асвяціў новы храм у імя святых Сымона і Алены, пры ўваходзе была ўстаноўлена мемарыяльная пліта з іх імёнамі. У адзіны комплекс з касцёлам уваходзіла плябанія (мураваны 2- павярховы будынак) і частка мураванай агароджы з брамай.

З 1946 г. у будынку касцёла размяшчалася кінастудыя “Беларусьфільм”, у 1975 г. ён быў прыстасаваны пад Дом кіно. У 1990 г. Чырвоны касцёл аднавіў сваю дзейнасць як культавая ўстанова. Касцёл Святых Сымона і

Алены ўяўляе сабой помнік архітэктуры неараманскаага стылю (так званы “надрэйнскі рамантызм”, які мае аналогіі з германскім раманскім саборам Бамбергу, апостальскай царквой у Кёльне). У архітэктуры выявіўся складаны інтэлектуальна-творчы пошук новай, яшчэ не раскрытай прыгажосці дойлідства сярэдневековага раманскага перыяду. З-нефавая базіліка набыла смелую, арыгінальную асиметрычную, складаную дынамічную аб'ёмна-прасторавую кампазіцыю са змешчанай па восьмі фасада 50-мятровай вежай-званіцай і 2 меншымі сіметрычнымі вежамі па баках магутнай паўкруглай апсіды. У 1970-я гг. зроблены новыя вітражы, якія ўвасаблялі алегорыі 5 мастацтваў, медныя люстры (мастак Г. Вашчанка). Мураваны алтар быў выкананы паводле праекта скульптара Ота. Каля касцёла ў 1996 г. паставлена скульптурная кампазіцыя “Архангел Міхаіл перамагае дракона” (скульптар І. Голубеў). 11 чэрвеня 2006 г. у нішы Чырвонага касцёла быў перазахаваны з польскага горада Быдгашч Э. Вайніловіч.

2. Віленская мастацкая школа. Гістарычны жанр (І. Трутнёў, К. Альхімовіч).

У цэлым, трэба адзначыць асаблівасці мастацкай культуры Беларусі пачатку XX ст.:

1. Беларуская мастацкая культура развівалася пад уплывам рускай культуры. У перыяд станаўлення беларускай культуры засвойваліся традыцыі і каштоўнасці рускай культурнай спадчыны; адчувальнай становілася прысутнасць рускіх сярод насельніцтва (інтэлігенцыя, чыноўнікі, праваслаўныя святары, рабочыя).

2. Беларускае мастацкая культура ўзаемадзейнічала з культурамі польскага, украінскага, яўрэйскага народаў.

3. Мастацкая спадчына беларусаў развівалася ў 2-х напрамках – ліберальным і рэвалюцыйна-дэмакратычным. Дзеячы ліберальнага напрамку (В. Ластоўскі, І. Луцкевіч, А. Уласаў і інш.) надавалі большую ўвагу нацыянальнай самабытнасці беларусаў; прадстаўнікі рэвалюцыйнадэмакратычнай плыні (Я. Купала, Я. Колас, А. Пашкевіч (Цётка) і інш.) выступалі за сувязь з рускай дэмакратычнай культурай.

Адным з найбольш вядомых прадстаўнікоў гістарычнага жанру другой паловы XIX ст. быў К.Альхімовіч. Вучыўся ў Вільні, за ўдзел ў паўстанні 1863- 64 гг. быў сасланы ў Сібір. Пасля ссылкі жыў за мяжой, але пісаў на беларускія гістарычныя тэмы. Сусветную вядомасць набыла яго карціна “Пахаванне Гедыміна”, якая неаднаразова экспанавалася на выстаўках у Варшаве, Пецярбургу, Львове, Сан-Францыска. Альхімовіч стварыў такія вядомыя гістарычныя палотны, як “Язычніцкія жрацы”, “Смерць Глінскага ў турме” і інш. Беларускі мастак выстаўляў свае творы ў Мюнхене і парыжскім Салоне, дзе яны карысталіся вялікім поспехам. Прадстаўнікамі бытавога жанру ў выяўленчым мастацтве былі К.Русецкі “Жняя”, “Вербная нядзеля”, “Спячая дзяўчынка”, Ціт Бычкоўскі “Касец”, “Дзяўчынка з разбітым збанам” і інш.), Ю.Карчэўскі “Руская хуткая пошта”, “Яўрэйская карчма”, “Яўрэйскае пахаванне” і інш.). Н.Сілівановіч “Дзеці на двары”, “У школу”, “Дзяўчынка”,

“Пастух”. За мазаічнае пано “Тайная вячэра” і ўдзел у афармленні Ісакіеўскага сабора ў Пецярбургу яму было прысвоена ганаровае званне акадэміка.

3. Віцебская мастацкая школа. Бытавы жанр.

На мяжы XIX–XX ст. з Беларуссю была звязана творчасць рускага мастака І. Рэпіна. У маі 1892 г. ён прыехаў сюды, каб набыць куток для летняга адпачынку і творчай працы. Выбар майстра выпаў на невялікі маёнтак Сафіеўка каля Віцебска, размешчаны на беразе Заходняй Дзвіны. Мастак вярнуў маёнтку старую назну Здраўнёва, правёў там добраўпарадкаванне, асабіста прымаў удзел у гаспадарчых справах. Гаспадарчыя заняткі былі адлюстраваны ім у шэрагу малюнкаў (“Касцы ў полі”, “Рыга-асець” і інш.). Мастака зачароўвалі краявіды Заходняй Дзвіны. Сярод партрэтаў беларускіх сялян І. Рэпіна найбольшую вядомасць атрымаў партрэт С. Шаўрова “Беларус” (1892 г.), які лічыцца лепшым сялянскім партрэтам у рускім мастацтве. У Здраўнёва І. Рэпін стварыў цэлы шэраг палотнаў, якія ўвайшлі ў скарбніцу рускага і сусветнага мастацтва: “Асенні букет” (1892 г.) “На Заходняй Дзвіне. Усход сонца” (1892 г.), “Дуэль” (1896 г.), “На сонцы” (1900 г.) і інш. Усе яны вызначаліся багаццем і разнастайнасцю колеру. Апошні раз І. Рэпін быў у Здраўнёва ў 1904 г. Потым там гаспадарылі родныя, сваякі. Зараз у адноўленай сядзібе размяшчаецца музейная экспазіцыя.

Адной з каларытных фігур сусветнага выяўленчага мастацтва XX ст. быў М. Шагал, чыё юнацтва і маладосць былі звязаны з Віцебскам. Менавіта ў Віцебску М. Шагал атрымаў першыя ўрокі малявання ў мастака Ю. Пэн. У час вучобы ў Пецярбурзе і Парыжы яго прыцягваў родны Віцебск. М. Шагал шчыра прызнаваўся: “Парыж – ты мой другі Віцебск!”. Мастак стварыў “Віцебскую серыю” (каля 60 прац), прысвечаную любімаму гораду. Яго творчасць фарміравалася пад уплывам фавізму і кубізму. У Віцебску ў 1918 г. М. Шагал адкрыў школу “новага рэвалюцыйнага ўзору”, дзе па яго запрашэнні выкладалі мастакі-авангардысты К. Малевіч, Л. Лісіцкі, В. Ермалаева, М. Дабужынскі, Р. Фальк, С. Юдовін. У 1922 г. М. Шагал назаўсёды пакінуў радзіму. Вяртанне імя М. Шагала ў грамадскую свядомасць Беларусі пачалося з канца 1980-х гг. У Віцебску ўжо традыцыйнымі сталі Шагалаўскія мастацкія пленэры, дзейнічае музей М. Шагала.

На рубяжы XIX-XX ст.ст. ў беларускім жывапісе з'яўляецца шэраг новых імёнаў. Гэта А.Ромер, Б.Русецкі, Ю.Пэн. У прыватнасці Ю.Пэн стварыў цэлую галерэю тыповых образаў рамеснікаў: “Гадзіншчык”, “Стары кравец” і інш. У арганізаванай ім прыватнай мастацкай школе набылі адукцыю такія мастакі, як М.Шагал, С.Юдовіч.

Кантрольныя пытанні для самападрыхтоўкі абучаючыхся:

1. Ахарактарызуцце творчую дзейнасць прадстаўнікоў Віцебскай школы мастацтва.

2. Ахарактарызуйце творчасць прадстаўнікоў Віленскай школы мастацтва.

3. Якія новыя рысы былі ўласцівы для горадабудаўніцтва ў пачатку XX ст.?

4. Прывядзіце прыклады эклектызму ў архітэктуры пачатку ХХ ст.

Літаратура:

1. Баландзін, К. І. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / К. І. Баландзін. – Мінск : Беларус. нац. тэхн. ун-т, 2014. – 239 с.

2. Вабішчэвіч, А. М. Гісторыя культуры Беларусі : вучб.-метад. комплекс / А. М. Вабішчэвіч. – Брэст : Брэсц. дзярж. ун-т, 2016. – 194 с.

3. Лазука, Б. А. Гісторыя мастацтваў : вучб. дапам. : у 2 т. / Б. А. Лазука. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2007. – Т. 1. – 254 с.

4. Лакотка, А. І. Нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры / А. І. Лакотка. – Мінск : Ураджай, 1999. – 364 с.

5. Самусік, А. Ф. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі : вучб. дапам. / А. Ф. Самусік. – Мінск : Экоперспектива, 2013. – 366 с.

Лекцыя 5. Асвета і навука. Палітыка беларусізацыі.

Ключавыя паняцці: беларусізацыя, карэнізацыя, Інбелкульт, БДУ, рэпрэсіі, нацыянал-дэмакратызм, “СВБ”

План:

1. Беларусізацыя: яе сутнасць і змест.
2. Станаўленне і развіццё сістэмы народнай асветы.
3. Развіццё навукі. Дзейнасці Інбелкульта.
4. Згортванне плітыкі беларусізацыі. Рэпрэсіі супраць нацыянальнай інтэлігенцыі.

1. Беларусізацыя: яе сутнасць і змест.

У развіцці беларускай культуры ў 1917 - 1920-х гг. разгарнулася нацыянальна-культурнае будаўніцтва, якое аформілася ў рэспубліцы у асобную нацыянальна-культурную палітыку – беларусізацыю.

Першыя крокі ў напрамку беларусізацыі на тэрыторыі Беларусі праводзіліся ў час існавання БНР у 1918 г. У першыя гады існавання БССР пачалася праца па ліквідацыі непісьменнасці, рэалізоўваліся на практицы асобныя палажэнні беларусізацыі. Аднак афіцыйнае абвяшчэнне беларусізацыі – палітыкі нацыянальна-дзяржаўнага і нацыянальна-культурнага будаўніцтва ў БССР, нацеленай на развіццё беларускай мовы, культуры, навукі і адукацыі – адбылося толькі ў 1924 г. 15 ліпеня 1924 г. II сесія ЦВК БССР прыняла пастанову “Аб практычных мерапрыемствах па правядзенню нацыянальнай палітыкі”.

Сярод асноўных напрамкаў беларусізацыі варта адзначыць наступныя: развіццё беларускай культуры; пашырэнне сферы выкарыстання беларускай мовы; увядзенне беларускай мовы ў навучальныя працэсы устаноў адукацыі, перавод дзяржаўнага апарату і справаводства на беларускую мову; стварэнне

нацыянальной сістэмы вышэйшай адукацыі; арганізацыя навукова-даследчай працы ў рэспубліцы (у тым ліку ўсебаковае вывучэнне гісторыі Беларусі); адкрыццё культурна-асветніцкіх устаноў; развіццё беларускай літаратуры; наладжванне нацыянальнага кнігадрукавання і інш.

2. Станаўленне і развіццё сістэмы народнай асветы.

Сярод найбольш значных дасягненняў беларусізацыі можна адзначыць наступныя. Па-першае, была створана нацыянальная сістэма адукацыі. Тады вострай сацыяльной праблемай з'яўлялася непісьменнасць. Была ўтворана Надзвычайная камісія па ліквідацыі непісьменнасці, арганізавана таварыства “Далоў непісьменнасць”, разгорнута на месцах праца па навучанні непісьменных. У 1926 г. у рэспубліцы было ўведзена ўсеагульнае пачатковое навучанне, у 1932 г. – няпоўнае сярэднє. Актыўна праводзілася беларусізацыя навучальнага працэсу ў школах. Да 1928 г. каля 80 % пачатковых школ з'яўляліся беларускімі. Акрамя іх, дзейнічалі рускія, польскія, яўрэйскія, украінскія, літоўскія, латышскія, нямецкія, эстонскія школы. Для падрыхтоўкі настаўніцкіх кадраў для нацыянальных школ былі адкрыты яўрэйскія педтэхнікумы (у Мінску, Віцебску Гомелі), польскі педтэхнікум у Мінску, польская секцыя на педфаку БДУ і інш.

30 кастрычніка 1921 г. адбылося ўрачыстае адкрыццё БДУ. Першым рэкторам быў прызначаны прафесар У.І. Пічэта. Акрамя БДУ, у 1925–1926 гг. у рэспубліцы дзейнічалі 3 ВНУ – Горацкі сельскагаспадарчы інстытут, ветэрынарны інстытут у Віцебску, Камуністычны ўніверсітэт у Мінску.

3. Развіццё навукі. Дзейнасці Інбелкульта.

У перыяд беларусізацыі адбылося станаўленне беларускай навукі. Важней падзеяй стала адкрыццё ў 1922 г. Інстытута беларускай культуры (Інбелкульта) на аснове навукова-тэрміналагічнай камісіі Наркамасветы БССР. У яго арганізацыі і працы прынялі ўдзел Я. Карскі, Я. Купала, Я. Колас, Я. Лёсік, З. Бядуля, З. Жылуновіч, У. Пічэта, і інш. У 1920-я гг. у рэспубліку прыехалі вядомыя вучоныя І. Замоцін, М. Нікольскі, У. Перцаў, М. Шчакаціхін і інш. На 1 кастрычніка 1926 г. Інбелкульт наплічваў 224 чалавекі, з іх 83 правадзейных членоў, 74 – членоў-супрацоўнікаў і 67 членоў-карэспандэнтаў. Першым старшынёй быў С. Некрашэвіч, пасля яго стаў У. Ігнатоўскі. Інбелкульт з'яўляўся значным цэнтрам культурнага жыцця, унёс уклад у нацыянальна-культурнае адраджэнне, фарміраванне кадраў для навукі і культуры. Паводле пастановы ЦВК і СНК БССР ад 13 кастрычніка 1928 г. Інбелкульт быў рэарганізаваны з 1 студзеня 1929 г. у Беларускую акадэмію навук. Яе першым презідэнтам стаў У. Ігнатоўскі, неадменным (вучоным) сакратаром – В. Ластоўскі. Сярод першых правадзейных членоў былі 22 вядомыя вучоныя, пісьменнікі, грамадскія дзеячы: Я. Купала, Я. Колас, У. Пічэта, З. Жылуновіч, С. Некрашэвіч, І. Замоцін, С. Матулайціс і інш. У культурнае жыццё ўключыліся пасля вяртання з эміграцыі В. Ластоўскі, А. Цвікевіч, А. Смоліч, М. Гарэцкі, Л. Родзевіч і інш.

Адбывалася станаўленне беларускай гістарычнай навукі. Неаднаразова перавыдаваўся “Кароткі нарыйс гісторыі Беларусі” У. Ігнатоўскага. Пытанні

нацыянальной палітыкі царызму на Беларусі, развіццё грамадской думкі, праблематыка беларускага нацыянальнага руху раскрываліся А. Цвікевічам у манаграфіі “Западно-руссизм: Нарысы з гісторыі грамадской мыслі на Беларусі ў XIX і пачатку XX в.”. Аднак праца М. Доўнар-Запольскага “Гісторыя Беларусі” так і не была тады выдадзена (толькі ў 1994 г.).

5. Згортванне плітыкі беларусізацыі. Рэпрэсіі супраць нацыянальной інтэлігенцыі.

У канцы 1920-х гадоў разам са згортваннем НЭПа пачаліся мерапрыемствы па згортванню палітыкі беларусізацыі. У лістападзе 1927 года на чарговым з'ездзе кампартыі Беларусі было заяўлена, што нацыянал-дэмакратызм быў прагрэсіўнай з'явай, калі змагаўся з самадзяржаўем, а ва ўмовах дыктатуры пралетарыяту зрабіўся кантррэвалюцыйнай з'явай. Наступны з'езд у лютым 1929 года абвясціў аб абвастрэнні класавай барацьбы, у тым ліку і на культурным фронце. Нацыянал-дэмакратызмам пачалі трактаваць як ідэалогію, якая ставіць нацыянальныя інтэрэсы вышэй за класавыя. Сацыяльная апорай нацдэмаўшчыны аб'явілі кулацтва. Гэта стварыла падмурак для будучых рэпрэсій супраць беларускай інтэлігенцыі, якая была абвінавачвана ў адкрытым антысаветызме. Прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі абвінавачвалі ў тым, што яны быццам бы ставілі нацыянальныя інтэрэсы вышэй за класавыя.

Кульмінацыяй распраў над інтэлігенцыяй у 1930–31 гг. стала сфабрыкованая справа аб нацдэмаўскай контррэвалюцыйнай арганізацыі “Саюз вызвалення Беларусі”. Па ёй было арыштавана 108 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі. Сярод арыштаваных былі нарком асьветы А.Баліцкі, З.Жылуновіч, презідэнт АН БССР У. Ігнатоўскі. Абвінавачванне ў прыналежнасці да кіраўніцтва “СВБ” было прад'яўлена Я.Купалу, Я.Коласу. Я. Купала ў знак пратэсту нават зрабіў спробу самагубства.

У 1933 г. пачалася новая хвала рэпрэсій. Людзей арыштоўвалі за ўжыванне беларускай мовы, выданне на ёй літаратуры, за працы па гісторыі, якія быццам бы не аб'ектыўна яе трактавалі. Былі арыштаваны І.Дварчанін, М.Лунін, Л.Калюта, Ю.Таўбін і іншыя. У гэтым жа годзе былі раскрыты 59 паўстанцкіх, 19 дыверсійных груп, 20 шпіёнскіх ячэек, 4 тэрарыстычныя арганізацыі. Найбольш вялікія страты беларуская культура панесла ў 1937–1938 гадах. У гэтыя гады рэпрэсіраваны А. Дудар, М.Зарэцкі, П.Галавач, В.Вольны, В.Каваль, Т.Кляшторны, Ю.Ляўонны, В.Маракоў, І. Харык і шмат іншых. Зноў згусціліся хмары над Я.Купалам і Я.Коласам. На першага было выбіта 41 паказанне, на другога – 31. Цяжкія страты панесла тэатральнае мастацтва (Ф.Ждановіч, М.Рафальскі, У.Галубок і інш.), навука. У 1930 годзе былі арыштаваны 33 навуковыя супрацоўнікі, 1935 – 16, 1936 – 15, 1937 – 45, 1938 – 27. Сярод арыштаваных былі презідэント АН Беларусі І.Сурта, віцэ-презідэнт Т.Домбаль, акадэмікі Я.Афанасьеў, Б.Тарашкевіч, В.Сербента. На працягу 1930 –1938 гг. зняты з постаў і арыштаваны 5 наркомаў асьветы (ужо адзначаны А. Баліцкі, а таксама А.Пластун, А.Чарнушэвіч, А.Дзякаў, У.Пілавараў). Страты панеслі кампазітары, мастакі, святаres.

Рэпрэсіі падвяргалася мова, ужыванне якой скарачалі. Скарачаліся беларускамоўныя школы, народныя дамы, хаты-чытальні, змяншалася выданне беларускіх кніг і газет, справаводства пераводзілася на рускую мову, з пасад кіраунікоў звалняліся беларусы, распускаліся беларускія краязнаўчыя арганізацыі. Нерэпрэсіраваная частка інтэлігенцыі вымушана была стаць на шлях прыстасавання да рэжыму. Прыстасаваныя павінны былі чарніць вядомых дзеячаў беларускай культуры. Паэт-дэмакрат Ф. Багушэвіч быў абвешчаны “кулацкім паэтам”. Я. Карскі - “вялікадзяржаўным чарнасоценцам”, пісьменнік М. Гарэцкі – контррэвалюцынерам. Адмаўлялася і забаранялася ўсё тое, што было зроблены арыштаванымі. Панавалі цэнзура, стан страху.

Такім чынам, культурнае жыццё ў 1920-я – 1930-я гады праходзіла ў складаных, часта драматычных умовах. Гэта быў час значных дасягненняў і цяжкіх страт.

Кантрольныя пытанні для самападрыхтоўкі абучаючыхся:

1. Пераліце асноўныя этапы палітыкі беларусізацыі і ахарактэрыйзуйце кожны з іх.
2. Назавіце асноўныя мерапрыемствы палітыкі беларусізацыі, яе супярэчнасці і вынікі.
3. Канкрэтызуйце прыкладамі выснову аб тым, што беларусізацыя з'яўлялася складовай часткай савецкай нацыянальнай палітыкі

Літаратура:

1. Баландзін, К. І. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / К. І. Баландзін. – Мінск : Беларус. нац. тэхн. ун-т, 2014. – 239 с.
2. Вабішчэвіч, А. М. Гісторыя культуры Беларусі : вучб.-метад. комплекс / А. М. Вабішчэвіч. – Брэст : Брэсц. дзярж. ун-т, 2016. – 194 с.

Лекцыя 6. Навуковая і культурна-асветніцкая дзейнасць у Захадній Беларусі.

Ключавыя паняцці: Захадняя Беларусь, палітыка паланізацыі, Таварыства беларускай школы (ТБШ), краязнаўчы рух, гісторыка-культурная спадчына
План:

1. Палітыка польскіх улад у адносінах да беларускай культуры. Стан беларускай адукацыі.
2. Дзейнасць Таварыства беларускай школы.
3. Краязнаўчы рух і ахова гісторыка-культурнай спадчыны.

1. Палітыка польскіх улад у адносінах да беларускай культуры. Стан беларускай адукацыі.

У культурным жыцці заходнебеларускіх зямель вызначальнае месца займала грамадска-культурная дзейнасць беларусаў як большасці карэннага насельніцтва. З-за непісьменнасці і малапісьменнасці, нізкага ўзроўню

грамадскай і нацыянальной свядомасці насельніцтва, слабасці сацыяльно-культурнай сферы пераважала культурна-асветніцкая праца, якая праводзілася грамадскімі арганізацыямі, навучальными ўстановамі, інтэлігэнцыяй рознай ідэйна-палітычнай накіраванасці.

З 514 беларускіх пачатковых школ, якія дзейнічалі ў Заходняй Беларусі да 1921 г., да 1923 г. засталіся толькі 32. Хоць прыняты Польскім сеймам 31 ліпеня 1924 г. “Закон аб мове і арганізацыі школьнай справы для нацыянальных меншасцей” фармальна дазваляў ствараць дзяржаўныя нацыянальныя школы, аднак была адкрыта нязначная колькасць польска-беларускіх школ. З усталяваннем ў 1926 г. рэжыма “санацыі” Ю. Пілсудскага пачала праводзіцца палітыка дзяржаўнай асіміляцыі, якая часова ўтрымлівала асобныя ліберальна-дэмакратычныя палажэнні, але з канца 1920-х фактычна адбылося вяртанне да папярэдняй палітыкі нацыянальной асіміляцыі. З 25 беларускіх і 49 польска-беларускіх школ у 1928 г. 116 засталося да 1938 г. толькі 5 польска-беларускіх.

Польскія ўлады закрылі 8 беларускіх гімназій, 2 настаўніцкія семінары. Адзіная беларуская гімназія ў Вільні была пераўтворана ў філіял польскай гімназіі. Школьная рэформа пачатку 1930-х гг. яшчэ больш абмежавала доступ заходнебеларускай моладзі да сярэдняй, вышэйшай адукацыі. Сярод студэнтаў Віленскага ўніверсітэта імя С. Баторыя доля беларусаў не перавышала 3%. Не было забяспечана ўсеагульнае навучанне нават у пачатковых польскіх школах. У 1938/1939 навучальным годзе ў Заходняй Беларусі не наведвалі заняткі больш 100 тыс. дзяцей. У многіх паветах былі “бяшколъныя акругі”.

2. Дзейнасць Таварыства беларускай школы.

У 1939 г. каля 35% насельніцтва заставалася непісьменным. Вялікую ролю ў абароне нацыянальных правоў заходнебеларускага насельніцтва сыгралі культурна-асветніцкія арганізацыі – Таварыства беларускай школы (ТБШ), Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры (БІГіК). У вытоку стварэння ТБШ былі Б. Тарашкевіч, А. Луцкевіч, С. Рак-Міхайлоўскі, А. Станкевіч і інш. У першай палове 1920-х гг. таварыства засяродзілася на пытаннях утрымання беларускіх гімназій, пачатковых школ. Пад уплывам Беларускай сялянска-работніцкай грамады ТБШ з 1926 г. стала буйной культурна-асветніцкай арганізацыяй: 12 акруговых упраў у сярэдзіне 1930 г. налічвалі больш 500 гурткоў, у якіх знаходзілася больш 15 тыс. чалавек. Асноўнымі напрамкамі культурна-асветніцкай працы ТБШ былі наступныя: асветніцтва (ліквідацыя непісьменнасці; самаадукацыя дарослых; навучанне і выхаванне ў беларускіх пачатковых школах, гімназіях; пазашкольная асвета); арганізацыйна-масавая работа (правядзенне кампаніі па збору подпісаў за адкрыццё беларускіх школ – да 1928 г. было пададзена больш за 30 тыс. заяў на 1229 школ, аднак абсолютная большасць з іх была беспадстаўна праігнаравана польскімі ўладамі); выдавецкая дзейнасць і бібліятэчная справа (наладжванне друку, распаўсюджванне вучэбнай літаратуры,

перыёдыкі, утрыманне бібліятэк-чытальняў); культурна-мастацкая дзейнасць (арганізацыя самадзейных мастацкіх калектываў).

Асветніцкая праца ТБШ праводзілася ў святынях (клубах), бібліятэках-чытальнях (хатах-чытальнях), народных дамах. Для пропаганды асветы актыўна выкарыстоўваўся друк таварыства – “Бюлетэнь ТБШ”, газета “Шлях”, часопіс “Летапіс ТБШ”. Аднак пад уздзеяннем рэпрэсій польскіх улад адбыўся занядбай дзейнасці ТБШ – восенню 1932 г. налічвалася толькі 150 гурткоў (каля 4 тыс. чалавек), вясной 1934 забаронена адзіная акруговая ўправа ў Беластоку, амаль спынілася існаванне гурткоў.

Адмоўны ўплыў аказвалі і сталінскія рэпрэсіі, ахвярамі якіх сталі Б. Тарашкевіч, Я. Гаўрылік, 117 І. Дварчанін, П. Мятла, С. Рак-Міхайлоўскі і іншыя лідары заходнебеларускага руху. БІГіК быў створаны дзеячамі Беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў 1926 г. як альтэрнатыўная ТБШ арганізацыя. Асноўнымі формамі яе культурна-асветніцкай дзейнасці былі лекцыі, урачыстыя мерапрыемствы (“акадэміі”) і інш. У пачатку 1930-х гг. назіралася ажыўленне дзейнасці БІГіК. У 1934–1935 гг. налічвалася больш за 80 яго гурткоў (каля 1,2 тыс. чалавек), амаль пры кожным гуртку працавала бібліятэка-чытальня. У лютым 1936 г. было заключана пагадненне паміж ТБШ і БІГіК аб адзінстве дзеянняў у школьнай справе. Сумесны Школьны сакратарыят праводзіў кампанію за адкрыццё беларускіх школ. Аднак у снежні 1936 г. была забаронена дзейнасць гэтых арганізацый. Польскія ўлады актыўнічна падтрымлівалі дзеянні па далейшай паланізацыі і нацыянальна-культурнай асіміляцыі насельніцтва Заходняй Беларусі.

3. Краязнаўчы рух і ахова гісторыка-культурнай спадчыны.

Нешматлікая заходнебеларуская інтэлігенцыя прыкладала намаганні ў справе навуковага даследавання гісторыка-культурнай спадчыны. Адпаведную працу праводзіла Беларускае навуковае таварыства (БНТ) у 118 Вільні, якое займалася распрацоўкай беларускай навуковай тэрміналогіі, падрыхтоўкай і выданнем вучэбнай, навукова-папулярнай літаратуры, пропагандай гістарычных ведаў. Пры БНТ быў заснаваны ў 1921 г. Віленскі беларускі гісторыка-этнографічны музей імя І. Луцкевіча, дырэкторам якога да верасня 1939 г. быў А. Луцкевіч. Пад уплывам ідэй польскага рэгіяналізму ажыўвіўся на заходнебеларускіх землях краязнаўчы рух. Зборам і даследаваннем традыцыйнай культуры займаўся этнографічны музей Віленскага ўніверсітэта імя С. Баторыя. Былі створаны гістарычны і прыродазнаўчы музей ў Гродне, Палескі музей у Пінску, краязнаўчыя музеі ў Слоніме, Ваўкавыску, Баранавічах, музей А. Міцкевіча ў Навагрудку.

Дзякуючы намаганням ТБШ і іншых прагрэсіўных арганізацый пэўнае развіццё атрымалі фальклор, літаратура, мастацкая самадзейнасць. У розных выданнях друкаваліся творы К. Свяяка, У. Жылкі, Л. Радзевіча, М. Васілька, А. Салагуба, П. Пестрака, М. Машары, В. Таўлай, М. Засіма. Іх творчасць адлюстроўвала народную долю, барацьбу працоўных за сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне. У літаратуру прыйшлі таксама Максім Танк (Я.І. Скурко), Янка Брыль, С. Новік-Пяюн, А. Дубровіч і інш.

Кантрольныя пытанні для самападрыхтоўкі абучаючыхся:

1. Ахарактарызуйте Ахарактарызуйце палітыку “паланізацыі”, якую праводзіла польская ўлада у адносінах беларускага насельніцтва Заходній Беларусі.
2. У чым праяўлялася дзеянасць Таварыства беларускай школы (ТБШ) у Заходній Беларусі.
3. Назавіце выбітных прадстаўнікоў беларускай культуры ў Заходній Беларусі.

Літаратура:

1. Баландзін, К. І. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / К. І. Баландзін. – Мінск : Беларус. нац. тэхн. ун-т, 2014. – 239 с.
2. Вабішчэвіч, А. М. Гісторыя культуры Беларусі : вучб.-метад. комплекс / А. М. Вабішчэвіч. – Брэст : Брэсц. дзярж. ун-т, 2016. – 194 с.

Лекцыя 6. Літаратура, драматургія, тэатр у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе

Ключавыя паняцці: літаратура, ваенная проблематыка, ваенныі пісьменнікі, ваенная тэматыка ў мастацтве, ідеалогія, драматургія, тэатральнае мастацтва.

План:

1. Літаратура. Ваенная тэматыка.
2. Ваенная тэматыка ў мастацтве.
3. Ідэалагічны фактар у развіцці драматургіі і тэатральнага мастацтва.

1. Літаратура. Ваенная тэматыка.

У культурным жыцці ў БССР у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе можна вылучыць некалькі перыяду: 1941–1945 гг.; 1945 г. – першая палова 1950-х гг.; другая палова 1950-х – першая палова 1960-х гг. У час Вялікай Айчыннай вайны 1941–1945 гг. беларуская культура панесла незлічоныя і незваротныя страты. Велізарны ўдар быў нанесены па генафонду беларускай нацыі, яе інтэлігенцыі. Дащэнту былі разбураны і спалены беларускія гарады і вёскі, поўнасцю ці вельмі моцна былі разрабаваны і знішчаны бібліятэкі, музеі, архівы, навуковыя і культурна-асветніцкія установы.

Тэма вайны стала асноўнай у нацыянальнай мастацкай культуры на ўсе наступныя дзесяцігоддзі да сённяшняга часу, бо яна была спаўна выпакутавана беларускім народам. Першае пасляваеннае дзесяцігоддзе (1945 г. – першая палова 1950-х гг.) характарызавалася складанасцю і супярэчлівасцю ў культурным жыцці не толькі БССР, але і ўсяго савецкага грамадства. З аднаго боку, адбывалася аднаўленне разбуранай і знішчанай у гады вайны матэрыяльна-тэхнічнай базы ўстаноў навукі, адукцыі, культуры, стваральнym пафасам была прасякнута дзеянасць навуковай і творчай інтэлігенцыі. Сярод новых ВНУ быў і заснаваны ў 1945 г. Беларускі дзяржаўны тэатральны інстытут (цяпер – Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў). З другога боку, ва ўмовах культуры асобы І. Сталіна значна

ўзмацніўся ідэалагічны кантроль, стала яшчэ большай цэнтралізацыя па кіраўніцтву за творчым працэсам з боку партыйных і дзяржаўных органаў, рэгламентацыя дзеянасці ўстаноў культуры, адбыўся шэраг буйнамаштабных ідэалагічных кампаній (барацьбы з “бязродным касмапалітызмам”, фармалізмам і інш.), разгортвалася чарговая хвала рэпрэсій супраць дзеячаў навукі, адукацыі і культуры, праводзілася далейшае закрыцце храмаў ва ўсходніх абласцях і атэістычная пропаганда.

Аднак у пасляваеннае дзесяцігоддзе было шмат зробена па аднаўленні і далейшым развіцці культуры. Назіраўся значны ўздым агульнаадукацыйнага і культурнага ўзроўня ў насельніцтва. Цэлы шэраг навуковых распрацовак ажыццяўлі вучоныя. Нягледзячы на цяжкасці, рэалістычнымі творамі папоўнілася мастацкая культура. Разам з пасрэднымі працамі, у якіх назіралася ўсхватленне і перабольшванне з'яў сацыялістычнай рэчаіснасці, былі выкананы высокамастацкія творы, у якіх закраналіся агульначалавечыя каштоўнасці, праудзіва адлюстроўваліся падзеі мінулага і сучаснасці.

У час “хрушчоўскай адлігі” у другой палове 1950-х – першай палове 1960-х гг. у культурным жыцці рэспублікі, як і ўсяго Савецкага Саюза, перапляліся 2 асноўныя тэндэнцыі. З аднаго боку, выразней стала дэмакратычная тэндэнцыя, якая была вынікам дэсталінізацыі ва ўсіх сферах жыцця. Адбылася палітычнае рэабілітацыя ахвяр сталінізму, вярнулася да творчай працы ўцалелыя дзеячы, публіковаліся творы рэпрэсіраваных аўтараў, зменшыўся ўціск партыйна-ідэалагічнага кантролю, актыўізавалася грамадска-культурнае жыццё, новыя трактоўкі набывала тэма Вялікай Айчыннай вайны ў літаратуры і мастацтве.

Пад уплывам працэса дэмакратызацыі, выкліканай вынікамі ХХ з'езда КПСС, з'явілася новае пакаленне савецкай інтэлігенцыі – “шасцідзесятнікі”. З другога боку, кансерватыўная тэндэнцыя імкнулася зберагчы і прыстасаваць старыя рычагі да новых рэалій грамадской свядомасці. Дэсталінізацыя была непаслядоўнай і абмежаванай, не былі рэабілітаваны многія дзеячы беларускай нацыянальна-дэмакратычнай інтэлігенцыі (У. Ігнатоўскі, З. Жылуновіч, Я. Лёсік, В. Ластоўскі і інш.), пашырылася празмерная ідэалагізацыя і ўмяшанне ў творчы працэс, абмежаванне правоў на свабоду творчасці. У краіне праводзілася ваяўнічая атэістычная палітыка.

2. Ваеннае тэматыка ў мастацтве.

Беларуская літаратура ў. набыла ўсесаюзнае і міжнароднае прызнанне. Цэлы шэраг твораў беларускіх пісьменнікаў, паэтаў і драматургаў быў адзначаны самымі высокімі літаратурнымі ўзнагародамі Савецкага Саюза – Сталінскімі прэміямі (у 1966 г. іх прыбраўнялі да Дзяржаўных прэмій СССР), Ленінскімі прэміямі, Дзяржаўнымі прэміямі СССР. У першае пасляваеннае дзесяцігоддзе Сталінскія прэміі атрымалі А. Куляшоў за паэмы “Сцяг брыгады” і “Новае рэчышча”, Я. Колас – за вершы і паэму “Рыбакова хата”, П. Броўка – за вершы і паэму “Хлеб”, зборнік вершаў “Дарога жыцця”, І. Шамякін – за раман “Глыбокая плынь”, М. Танк – за зборнік вершаў “Каб ведалі”, К. Крапіва – за п'есу “Пяюць жаваранкі”, Я. Брыль – за аповесць “У

Забалаці днене”. Ленінскімі прэміямі былі ўганараваны П. Броўка за кнігу “А дні ідуць...” (1962 г.), І. Мележ – за раманы “Людзі на балоце” і “Подых навальніцы” (1977 г.), М. Танк – за зборнік “Нарачанская сосны” (1978 г.) і В. Быкаў – за аповесць “Знак бяды” (1986 г.). Дзяржаўную прэмію СССР атрымалі В. Быкаў за аповесці “Абеліск” і “Дажыць да світання” (1974 г.) і А. Дудараў за п'есу “Радавыя” (1985 г.).

Тэма вайны, партызанскай барацьбы заставалася асноўнай у беларускай літаратуре. У першае пасляваеннае дзесяцігоддзе з'явіліся раманы “Векапомныя дні” М. Лынькова, “Мінскі напрамак” І. Мележа, “Глыбокая плынь” І. Шамякіна і іншыя значныя творы. З 1960-х гг. беларускія празаікі А. Адамовіч, В. Быкаў, Я. Брыль, І. Навуменка, І. Чыгрынаў, І. Шамякін і іншыя сталі лідарамі ва ўсёй савецкай літаратуре ў распрацоўцы ваеннай тэмы. Асобнае месца ў беларускай прозе займаюць творы В. Быкава, у якіх вызначальнай рысай стала горкая і крыавая праўда вайны: аповесці “Жураўліны крык”, “Здрада”, “Трэцяя ракета”, “Альпійская балада”, “Мёртвым не баліць”, “Сотнікаў”, “Абеліск”, “Яго батальён”, “Знак бяды” і інш. Адметнае месца ў празаічных творах пра вайну займаюць раман “Птушкі і гнёзды” Я. Брыля, трывогія “Сасна пры дарозе”, “Вечер у соснах” і “Сорак трэці” І. Навуменкі, “Хатынская аповесць” А. Адамовіча, кніга-памяць “Я з вогненнай вёскі...” А. Адамовіча, Я. Брыля, У. Калесніка, кніга С. Алексіевіч “У вайны не жаночы твар” і інш.

3. Ідэалагічны фактар у развіцці драматургіі і тэатральнага мастацтва.

У першыя пасляваенныя гады партыя не адыйшла ад кантролю і кіраўніцтва культурой. Ужо ў 1946 г. пачаліся кампаніі па барацьбе супраць “нізкапаклонства перад Захадам”, “беларускага нацыяналізму” і “бязроднага касмапалітызму”. Жорстка крытыковалася палажэнне аб дзяржаўнасці Беларусі ў сярэднявеччы, аб «златым веку» ў гісторыі беларускай культуры.

У сакавіку 1947 г. ЦК УКП (б) прыняў пастанову “Аб судах гонару ў міністэрствах СССР і цэнтральных ведамствах”. Яна была накіравана на тое, каб ізаляваць навуковую і творчую інтэлігенцыю ад контактаў са сваімі калегамі за мяжой, устанавіць «жалезнью заслону» з сусветнай культурой. Лічылася, што той, хто ішоў на контакты з замежнымі калегамі альбо выказваў нешта станоўчае ў іх бок, губляў гонар і вартасць савецкага чалавека. Для барацьбы з такімі супрацоўнікамі прарапаноўвалася ствараць спецыяльныя выбарныя органы – суды гонару.

З пашырэннем ідэалагічнага ціску ў другой палове 1940-х – пачатку 1950-х гг. узмацніліся рэпрэсіі супраць інтэлігенцыі. Зноў арыштоўвалі выкладчыкаў, вучоных, пісьменнікаў, што накладвала адмоўны адбітак на ход аднаўлення і далейшага развіцця культуры.

Пасляваенныя гады характарызуваліся далейшым узмацненнем ролі Галоўліта, які ўзнавіў сваю дзейнасць у 1943 г. Як і ў 1930-я гг., літаратурнае жыццё рэгламентавалася, стрымліваўся праўдзівы, аб'ектыўны падыход пісьменнікаў да паказу рэальнага становішча спраў у развіцці народнай

гаспадаркі, грамадскім жыщі. Аўтары павінны былі прытрымлівацца пэўных ідэалагічных правілаў, дзе прысутнічалі бы толькі станоўчыя «героі» і адмоўныя «ворагі». За адыход ад азначанай схемы крытыкаваліся п'есы «Мілы чалавек» Кандрат Крапівы і «Заложнікі» А. Кучара.

Шэраг твораў, сярод якіх раман “Млечны шлях” Кузьмы Чорнага, не былі дапушчаны да выдання. У 1952–1954 гг. убачыла свет першае пасляваеннае выданне збору твораў Янкі Купалы, аднак не былі надрукаваны каля 160 твораў паэта, у якіх пясняр горача выказваў нацыянальнаўзваленчыя ідэі. Існуючае становішча аказала ўплыву таксама і на тэатральнае мастацтва Беларусі. У ім разгарнулася кампанія за «чысціню» рэпертуару, пазбаўленне ўздрэяння замежных твораў, якія, на думку палітычнага кіраўніцтва, рабілі буржуазны ўплыв на савецкага гледача. Кожны драматычны тэатр абавязаны быў ставіць «штогод не менш двух-трох новых, высакаякасных у ідэйных і мастацкіх адносінах спектакляў на сучасныя савецкія тэмы».

На працягу шэрагу гадоў рэпертуар зацвярджаўся бюро ЦК КП(б)Б, яго можна было змяніць толькі з дазволу аддзела пропаганды і агітацыі ЦК. Значнай падзеяй у тэатральным жыщі рэспублікі з'явілася пастаноўка спектакля «Канстанцін Заслонаў» А. Маўзона (1918– 1977) у Беларускім драматычным тэатры імя Янкі Купалы. Галоўныя ролі ў ім выконвалі такія выдатныя акцёры, як Барыс Платонаў, Глеб Глебаў, Ірына Ждановіч.

Новая хвала ідэалагічнага ціску на тэатральнае мастацтва разгарнулася ў сувязі з кампаніяй барацьбы з касмапалітызмам. “Касмапаліты”, пераважна прадстаўнікі яўрэйскай нацыянальнасці, абвінавачваліся ў тым, што яны прыцягвалі ў грамадства ідэалогію і культуру буржуазнага Захаду. Увогуле, касмапалітам мог быць абвешчаны любы чалавек, які цікавіўся заходній літаратурай, музыкай, жывапісам. Гэта прывяло да ізаляцыі савецкага народа ад многіх дасягненняў культуры народаў свету. Выкрыцце «касмапалітаў» з ліку тэатральных і музычных дзеячаў распачалося ў друку, на партыйных сходах творчых саюзаў, устаноў культуры. Асаблівай крытыцы падвяргаўся Дзяржаўны яўрэйскі тэатр БССР. Калектыву ставілася ў віну тое, што ішлі п'есы, якія ідэалізавалі дауніну, ухвалялі быт дарэвалюцыйнага местацковага мяшчанства, пропагандавалі нізкапаклонства перад Захадам. Такія абвінавачванні прывялі да таго, што хутка тэатр быў расфарміраваны, а некаторыя яго дзеячы рэпрэсіраваны. З ім падзялілі лёс Магілёўскі абласны драматычны тэатр, тэатр музычнай камедыі.

Кантрольныя пытанні для самападрыхтоўкі абучаючыхся:

1. Ахарактарызуцце асноўныя напрамкі творчасці беларускіх пісьменнікаў в першае пасляваеннае дзесяцігоддзе.
2. У чым заключалася сутнасць “ваеннай прозы” беларускіх пісьменнікаў в першае пасляваеннае дзесяцігоддзе.
3. У чым заключаўся партыйна-ідэалагічны контроль у сферы культуры.

Літаратура:

1. Баландзін, К. І. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / К. І. Баландзін. – Мінск : Беларус. нац. тэхн. ун-т, 2014. – 239 с.
2. Вабішчэвіч, А. М. Гісторыя культуры Беларусі : вучб.-метад. комплекс / А. М. Вабішчэвіч. – Брэст : Брэсц. дзярж. ун-т, 2016. – 194 с.

Лекцыя 7. Адукацыя і навука ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе

Ключавыя паняці: адукацыя, агульнаадукацыйная школа, навука, акадэмічная навука, вузоўская навука, Акадэмія навук.

План:

1. Адукацыя. Аднаўленне і развіццё агульнаадукацыйной школы.
2. Навука.
3. Уклад акадэміка В.Ф. Купрэвіча ў развіццё Акадэміі навук БССР.

1. Адукацыя. Аднаўленне і развіццё агульнаадукацыйной школы.

Крывавая, жудасная вайна нанесла вялізныя страты культуры Беларусі. Амаль цалкам была знішчана яе матэрыяльная база. Вораг зруйнаваў 8825 школ з 12294 існуючых да вайны, усе нацыянальна-даследчыя цэнтры АН БССР, 219 бібліятэк, 5425 музеяў, тэатраў і клубаў, 2187 бальніц і амбулаторый, 2651 дзіцячу ўстанову. Сярод ахвяр вайны было вельмі шмат беларускай інтэлігенцыі, увогуле, адукаваных і прафесійна падрыхтаваных людзей. Колькасць рабочых і служачых зменшилася на 53,5% ад узроўню 1940 года. Адразу пасля вызвалення першых беларускіх зямель (1943–1944 гг.) пачалося не толькі гаспадарчае, але і культурнае аднаўленне.

Ў 1944 годзе распачалося будаўніцтва і рамонт школ, выраб школьнага абсталявання. Аднавіліся заняткі. Цяжкасці былі неімаверныя. Не хапала памяшканняў, падручнікаў і паперы. Трэба было камплектаваць класы з розных узростаў, бо дзеці трох ваенныя гады не маглі вучыцца. Напрыклад, у першым класе пачыналі вучобу 8-мі, 9-ці, 10-ці і 11-ці гадовыя дзеці. Для пераросткаў старэйших класаў адчыняліся вячэрнія школы рабочай і сельскай моладзі.

З мэтай удасканалення сістэмы школьнай адукцыі быў ажыщёўлены пераход да навучання з 7-гадовага ўзросту, уведзена абавязковая здача ў 4 і 7 класах экзаменаў, а ў 10 класе – экзаменаў на атэстат сталасці. Былі заснаваны ўзнагароды за поспехі ў навучанні – сярэбраныя і залатыя медалі.

Аднак не апраўдала сябе пасляваеннае новаўядзенне аб раздзельным навучанні хлопчыкаў і дзяўчынак, таму што гэта ўскладніла ўмовы работы школы і ніколькі не садзейнічала выхаваўчаму працэсу. Проблему стварала і тое, што многія настаўнікі былі недастаткова кваліфікаваныя, не ведалі беларускай мовы і нацыянальных асаблівасцей, бо былі камандзіраваны з Расіі для змяншэння вострага дэфіцыту выкладчыкаў. У сувязі з гэтым колькасць беларускамоўных школ стала змяншацца. Напрыклад, калі ў Мінску ў 1945 годзе было з 28 школ – 14 беларускамоўных, то ўжо ў 1952 г. –

толькі 9 з 46. У Брэсце з 14 школ засталася беларускамоўнай толькі адна. А 29 раённых цэнтраў Заходняй Беларусі, увогуле, не мелі ніводнай беларускамоўнай школы.

Адначасова з аднаўленнем школьнай справы, пачалі функцыяніраваць і вышэйшыя навучальныя ўстановы. Вярнуліся з эвакуацыі БДУ, Мінскі медыцынскі інстытут, пачаў у 1945 годзе працаўнай тэатральнай інстытут. На ўзровені падрыхтоўкі спецыялістаў асабліва адмоўна ўплывала нястача выкладчыкаў вышэйшай кваліфікацыі. У 1950 – 1951 навучальным годзе з 1388 выкладчыкаў толькі 74 мелі ступень доктара навук, ды і то 37 з іх былі медыкамі. У гэты час у рэспубліцы не было ніводнага доктара навук па фізіцы, матэматыцы, філасофіі, рускай і беларускай мовах і іншых. Вучэбна-выхаваўчы працэс у ВНУ быў празмерна запалітызаваны. Скарачалася навучанне нацыянальнай гісторыі і культуры. У БДУ нават была закрыта кафедра гісторыі Беларусі.

У 1951–1955 гг. адбылося далейшае пашырэнне сярэдняй адукцыі шляхам арганізацыі новых сярэдніх школ і пераўтварэння сямігодак у сярэдняе навучальныя ўстановы. Колькасць сямігодак і пачатковых школ, наадварот, зменшылася. Разам з тым у развіцці агульнаадукцыйнай школы ў пасляваеннае дзесяцігоддзе меліся значныя недахопы. На ніzkім прафесійным узроўні вялося выкладанне многіх предметаў, у вучэбна-выхаваўчай работе дрэнна ўлічваліся нацыянальныя асаблівасці. Рэзка скарацілася колькасць школ з беларускай мовай навучання ў буйных прамысловых цэнтрах.

2. Навука.

Паступова, з вялікімі цяжкасцямі аднаўляўся і навуковы патэнцыял рэспублікі. Як адзначалася вышэй, у другой палове 1940-х–пачатку 1950-х гг. развіццё навукі супрадавождалася ідэалагічным кантролем. Вызначаўся дакладны падзел розных галін навукі на «наша сацыялістычнае» і «іх-капіталістычнае». Гэта дазваляла той навуковай шэррасці, што была адціснута падчас вайны, аднавіць і ўзмацніць свае пазіцыі.

Так, у біялогіі пачалі чарговы наступ прыхільнікі Т. Лысенкі. На Беларусі ім супрацьстаяла школа генетыкаў, якую ўзначальваў Антон Раманавіч Жэбрак. З пяці вядомых свету відаў цвёрдай пшаніцы троі былі выведзены ў яго лабараторыі генетыкі і цыталогіі. У маі 1947 г. А. Жэбрак быў абраны прэзідэнтам АН БССР, але ўжо ў снежні гэтага года вызвалены з гэтай пасады, не абраны нават у акадэмікі. У выніку ў рэспубліцы на доўгі час замарудзілася развіццё гэтага напрамку біялагічнай навукі. Фармальнай прычынай для гэтага паслужыла публікацыя А. Жэбрака ў 1945 г. у амерыканскім штотыднёвіку «Навука», у якой ён выказаў крытыку ў адрас антынавуковай тэорыі Т. Лысенкі.

Новы прэзідэнт АН БССР Мікалай Грашчанкоў шмат зрабіў для станаўлення нейрахірургіі ў БССР, аднак лічыў немэтазгодным развіццё на Беларусі фундаментальных даследаванняў у галіне фізікі, матэматыкі і іншых навук. У цэлым вынікі дзейнасці вучоных Беларусі ў першыя пасляваенныя гады былі сціплымі. На развіцці навукі адмоўным 190 чынам адбіваліся

слабасць яе матэрыяльна-тэхнічнай базы, адміністрацыйныя, валявыя методы кіравання. У грамадскіх навуках «апошнім» словам у тэорыі і практыцы, неаспречнай ісцінай лічыліся ўстаноўкі высокага партыйнага кірауніцтва. Ідэалагічны ціск, дагматызм асабліва праявіліся ў час дыскусіі па філасофіі, мовазнаўству, палітычнай эканоміі, праведзеных у 1947– 1952 гг. Гэта стрымлівала навуковую думку, заціскала яе ў вузкія ідэалагічныя рамкі.

3. Уклад акадэміка В.Ф. Купрэвіча ў развіццё Акадэміі навук БССР.

У разглядаемы перыяд пэўныя зрухі былі зроблены ў развіцці навуки. Цэнтрам навуковай працы ў рэспубліцы з'яўлялася Акадэмія навук БССР. Тут праводзіліся работы па стварэнню новых сплаваў, удасканаленню тэхналогіі апрацоўкі металаў. Паспяхова распрацоўваліся пытанні развіцця калоіднай хіміі, рацыянальнага выкарыстання торфу, праводзіліся даследаванні, накіраваныя на павышэнне ўрадлівасці глебы, культуры земляробства, развіццё жывёлагадоўлі ў калгасах і саўгасах рэспублікі.

У 1955 г. у сістэме АН БССР быў створаны Інстытут фізікі і матэматыкі, у якім пачалі развівацца новыя напрамкі – спектраграфія, люмінісценцыя, тэорыя дыферэнцыяльных ураўненняў і вылічальная матэматыка. У гэтым жа годзе ствараецца Інстытут матэматыкі з вылічальным цэнтрам, адкрываецца аддзел фізікі цвёрдага цела і паўправаднікоў, які хутка рэарганізуваўся ў інстытут таго ж профілю.

На базе энергетычнага сектара ў 1952 г. быў створаны Інстытут энергетыкі, пераўтвораны ў 1963 г. у Інстытут цепла- і масаабмену. Арганізаваны ў 1957 г. Інстытут машыназнаўства і аўтаматызацыі пазней быў перайменаваны у Інстытут праблем надзейнасці і даўгавечнасці машын.

Кантрольныя пытанні для самападрыхтоўкі абучаючыхся:

1. Якімі былі палітычныя і ідэалагічныя ўмовы развіцця беларускай культуры ў пасляваенныя гады?
2. Назавіце вядомых дзеячоў беларускай культуры другой паловы XX ст.
3. Назавіце асноўныя прычыны звужэння сферы выкарыстання беларускай мовы ў 1945 – 1950-я гг.

Літаратура:

1. Баландзін, К. І. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / К. І. Баландзін. – Мінск : Беларус. нац. тэхн. ун-т, 2014. – 239 с.
2. Вабішчэвіч, А. М. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб.-метад. комплекс / А. М. Вабішчэвіч. – Брэст : Брэсц. дзярж. ун-т, 2016. – 194 с.
3. Качаноўскі, У. У. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб. дапам. для студэнтаў ВНУ / У. У. Качаноўскі. – Мінск : Экаперспектыва, 1994. – 162 с.

Лекцыя 8. Архітэктура і выяўленчае мастацтва ў другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. XX ст.

Ключавыя паняцці: “адліга”, русіфікацыя, жывапіс, скульптура, архітэктура, куюўленчае мастацтва.

План:

1. Умовы развіцця беларускай культуры ў час хрушчоўскай “адлігі”.
2. Узмацненне русіфікатарскіх тэндэнций у культурным жыцці.
3. Жывапіс. Асноўныя праблемы і накірункі развіцця.
4. Скульптура.

1. Умовы развіцця беларускай культуры ў час хрушчоўскай “адлігі”.

Сярэдзіна 1950-х гг. з’явілася новым этапам у развіцці беларускай культуры, пачатак якога звязаны з рашэннямі ХХ з’езда КПСС (люты 1956 г.). Духоўнае жыццё тых часоў адлюстроўвала складаны і супярэчлівы працэс барацьбы дзвюх тэндэнций: дэмакратычнай, якая імкнулася да вызвалення ўсіх сфер жыцця ад скажэнняў сталінскай эпохі, і кансерватыўнай, якая імкнулася зберагчы і прыстасаваць старыя рычагі да новых рэалій грамадской свядомасці.

Пачаўся складаны, балочы, а для многіх людзей і трагічны працэс разбурэння існуючых стэрэатыпаў і поглядаў. Актыўным правадніком ідэй абнаўлення грамадства з’яўлялася творчая інтэлігенцыя. Кіручыя структуры стараліся захаваць ідэалагічны контроль над творчай інтэлігенцыяй, не давалі ёй выйсці за межы дазволенага ў асмысленні і ацэнцы гісторыі і сучаснага развіцця грамадства, заахвочвалі кампаніі па барацьбе з “фармалізмам” і “абстракцыянізмам”.

Галоўным аргументам такой палітыкі з’яўлялася сцвярджэнне аб абвастрэнні ідэалагічнай барацьбы ў абстаноўцы мірнага суіснавання з капіталістычным светам. На пачатку 1960-х гг. умяшанне ў творчы працэс аднаўлення з боку партыйных структур узмацнілася. Аб гэтым сведчылі сустрэчы 17 снежня 1962 г. і 7–8 сакавіка 1963 г. М.С. Хрущова з творчай інтэлігенцыяй. Ён крытыкаў А. Вазнясенскага, Э. Неізвеснага, М. Хуцыева, іншых прадстаўнікоў мастацкай інтэлігенцыі, якія ў сваёй творчасці імкнуліся адысці ад догмаў і канонаў.

У той жа час сам працэс аднаўлення грамадства, «адліга», не мог не выклікаць ажыўлення культурнага жыцця. З’яўліся новыя літаратурна-мастацкія часопісы “Юность”, “Молодая гвардия”, “Москва”, “Наш современник”. Пашырыліся магчымасці публікацыі для маладых паэтай, празаікаў, крытыкаў. Аднавілася выданне часопіса «Иностранная литература», у выніку чаго савецкія чытачы атрымалі магчымасць шырэй знаёміца з сусветным літаратурным працэсам.

Папулярнымі замежнымі пісьменнікамі сярод інтэлігенцыі і моладзі былі Э.М. Рэмарк і Э. Хэмінгуэй. У Маскве адкрыўся тэатр «Современник», які прыцягнуў увагу не толькі 196 актуальнымі і арыгінальнымі

пастаноўкамі, але і таленавітай ігроў акцёраў. У побыт людзей уваходзіла тэлебачанне. Тэлевізары былі рэдкасцю, іх глядзелі разам з сябрамі, знаёмымі, суседзямі, ажыўлена абмяркоўвалі перадачы. Вялікім імпульсам для асэнсавання праблем, якія стаялі перад грамадствам, з'явілася масавае вызваленне вязняў ГУЛАГу. Пачаўся працэс пасмяротнай рэабілітацыі дзеячаў літаратуры і мастацтва, якія загінулі ў часы сталінскіх рэпрэсій. У БССР былі рэабілітаваны Сымон Баранавых, Міхась Чарот, Платон Галавач, Міхась Зарэцкі, Уладзіслаў Галубок і іншыя прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі.

3. Узмацненне русіфікаторскіх тэндэнций у культурным жыцці.

Канец 1950-х–пачатак 1960-х гг. характарызујуша далейшым звужэннем сферы ўжывання беларускай мовы ў школах. Паводле Закона СССР “Аб умацаванні сувязі школы з жыццём і аб далейшым развіцці сістэмы народнай адукацыі ў СССР” пытанне аб выбары мовы навучання ў школах пакідалася на волю саміх вучняў і іх бацькоў. Значна звузілася прымяненне беларускай мовы ў ВНУ.

3. Жывапіс. Асноўныя праблемы і накірункі развіцця.

Беларускі жывапіс, скульптура таксама развіваліся дынамічна, атрымалі прызнанне і былі адзначаны высокімі дзяржаўнымі ўзнагародамі. Сталінскую прэмію двойчы атрымліваў З. Азгер за скульптурныя партрэты рэвалюцыйных дзеячаў і герояў вайны.

Ленінскую прэмію 1970 г. атрымалі скульптары С. Селіханаў, архітэктары Ю. Градаў, В. Занковіч, Л. Левін – за мемарыяльны комплекс “Хатынь”. Дзяржаўная прэмія СССР узнагароджваўся М. Савіцкі – за цыкл твораў жывапісу “Гераічная Беларусь” і роспісы музея Вялікай Айчыннай 136 вайны ў Мінску (1973 г.), скульптары А. Заспіцкі, І. Міско, М. Рыжканкоў і архітэктар А. Трафімчук – за помнік савецкай маці-патрыётцы Н. Купрыяновай і яе пяці сынам, якія не вярнуліся з вайны, у Жодзіне (1977 г.).

Лепшыя творы былі адзначаны на рэспубліканскім узроўні Дзяржаўнымі прэміямі БССР і званнем “Народны мастак Беларусі”. Ваенная тэма стала вышэйшай меркай майстэрства для мастакоў, скульптараў. У 1945–1950-я гг. тэме вайны былі прысвечаны палотны “Мінск. З ліпеня 1944 года” В. Волкова, “Парад беларускіх партызан у 1944 годзе ў Мінску” “Стаяць насмерць”, “Абарона Брэсцкай крэпасці ў 1941 годзе” Я. Зайцева, “Партызаны ў разведцы” Я. Ціхановіча, “За родную Беларусь” У. Сухаверхава, “Памром, але з крэпасці не пойдзем!” Ф. Зільберта, “Абаронцы Брэсцкай крэпасці” І. Ахрэмчыка і інш.

Адным са значных твораў на нацыянальна-гістарычную тэму была карціна “Кастусь Каліноўскі” А. Гугеля і Р. Кудрэвіч. З 1960-х гг. новае пакаленне мастакоў узбагачала вобразныя і выразныя сродкі ўсіх відаў і жанраў, актыўна перабудоўвала выяўленчыя мовы жывапісу, графікі, скульптуры. Стала больш выразным імкненне да індывідуалізаванага прачытвання гістарычных падзей і сучаснасці, трактоўкі вобраза ў героіка-ўзвышанным, манументальным плане.

Падзеі Вялікай Айчыннай вайны заставаліся ў цэнтры ўвагі беларускіх мастакоў, але іх трактоўка набыла іншае выяўленчае і сэнсавае адценне. Адметнай з'явай выяўленчага мастацтва была творчасць М. Савіцкага. Партызанскі рух адлюстраваны на яго палотнах “Партызаны”, “Віцебскія вароты”, “Пакаранне смерцю” і інш. Яго “партызанская мадонны” сімвалізавалі вобраз рэспублікі-партизанкі, увасаблялі ідэі вечнасці жыцця. У славутым цыклі палотнаў “Лічбы на сэрцы” М. Савіцкі паказаў жахі фашысцкіх канцлагераў, асабіста перажытых мастаком. Роздумам пра лёс роднай зямлі, каштоўнасць мірнай працы прасякнуты яго палотны “Ураджай”, “Хлябы”, “Рабочыя”, “Збожжа” і інш.

Сярод прызнаных майстроў пейзажу трэба назваць П. Масленікава. Яго палотны “Золата бярозы”, “Беларускі пейзаж”, “Над возерам”, “Азёрны край”, “На раёнінах Палесся” перадаюць зачараўванасць аўтара краявідамі Беларусі. У розных жанрах станковага жывапісу працаў Л. Шчамялёў. Ваеннае тэме прысвечаны яго палотны “Цяжкія гады”, “Генерал Даватар”, “Першы дзень міру” і інш. Ім жа створаны партрэты гістарычных дзеячаў (“Кастусь Каліноўскі”, “Рэпін у Здраўнёве” і інш.), шматлікія пейзажы.

Сярод пачынальнікаў гарадскога пейзажу быў М. Данцыг з карцінамі, прысвечанымі Мінску: “Руіны Мінска”, “Стары і новы Мінск”, “Мой горад старажытны, малады” і інш. Сапраўдным гімнам чалавеку-земляробу з'яўляецца карціна “Спадчына” М. Данцыга. Яму належыць і цэлая галерэя партрэтаў славутых дзеячаў культуры, літаратуры, мастацтва.

Працы Г. Вашчанкі вылучаюцца жанравай і тэматычнай разнастайнасцю, роздумам над проблемамі сучаснасці і мінулага: “Маё Палессе”, “Дума пра хлеб”, “Мацярынскія крылы” і інш. З найбольш важных твораў гістарычнага жанру трэба адзначыць яго палотны “Грунвальдская бітва”, трывіях пра паўстанне К. Каліноўскага “За зямлю, за волю” і інш. У 1970–1980-я гг. у выяўленчае мастацтва прыйшлі А. Марачкін, М. Селяшчук, У. Тоўсцік, У. і М. Басалыгі, М. Купава, Ф. Янушкевіч і інш.

4. Скульптура.

У манументальным мастацтве важнейшай тэмай стаў таксама вялікі герайзм і мужнасць беларускага народа ў гады вайны. Гэта помнікі, якія стаяць у большасці населеных пунктаў Беларусі – гэта бюсты герояў В. Талаша, В. Харужай, С. Грыцаўца, М. Гастэлы і інш. Лепшым дасягненнем у беларускай архітэктуры і скульптуры з'яўляецца ансамбль Плошчы Перамогі ў Мінску (скульптары – З. Азгур, А. Бембель, А. Глебаў, С. Селіханаў, архітэктары У. Кароль, Г. Заборскі).

На пасляваенныя гады прыходзіцца росквіт талента Заіра Азгура. Скульптар стварыў вялікі цыкл партрэтаў палкаводцаў, дзеячаў беларускай культуры мінулага: П.І. Баграціёна (1946) і М.Б. Барклая дэ Толі (1947), Ф. Скарны, Цёткі (абодва 1947), Ф. Багушэвіча, (1959), партрэты прадстаўнікоў літаратуры і мастацтва Беларусі Якуба Коласа, Кандрата Крапівы, Сяргея Селіханава, Уладзіміра Дзядзюшкі (усе 1949) і інш. Шмат зрабіў З. Азгур у галіне манументальнай скульптуры. Ім створаны

партрэтныя бюсты народнага героя В.І. Талаша ў Петрыкаве (1951), двойчы Героя Савецкага Саюза С.І. Грыщаўца ў Мінску (1951), Янкі Купалы і Ф. Дзяржынскага (1953) у Мінску і інш.

Самым значным дасягненнем скульптараў Беларусі стаў завершаны ў 1954 г. величны ансамбль плошчы Перамогі ў Мінску з абеліскам-помнікам воінам Савецкай Арміі і партызанам, загінуўшым у баях з нацызмам. Яго аўтары – скульптары Заір Азгур, Андрэй Бембель, Аляксей Глебаў, Сяргей Селіханаў, архітэктары Уладзімір Кароль і Георгій Заборскі.

Велічны помнік – Курган Славы Савецкай Армії-вызваліцельніцы Беларусі, ўзведзены на 18-м кіламетры шашы Мінск – Москва ў 1969 годзе. Вышыня кургана і штыкоў-абеліскаў – 70,6 метра. Да аглядальнай пляцоўкі вядуць 2 бетонныя лесвіцы па 241 ступеньцы. Аўтары помніка – скульптар А.Бембель і архітэктар А.Стаховіч.

Аўтары мемарыяльнага комплексу – “Хатынь” – архітэктары Ю.Градаў, В.Занковіч, Я.Левін і скульптар С.Селіханаў у 1970 годзе былі ўдастоены Ленінскай прэміі.

Велічнае ўражанне аказвае мемарыял “Брэсцкая крэпасць-герой”, створаны ў 1971 годзе калектывам беларускіх скульптараў і архітэктараў. Калі глядзіш памятнік –“Маці”, нельга не задумацца аб простай беларускай жанчыні А.Купрыянавай, жыццё якой падобна на лесь многіх маці нашай рэспублікі, чые сыны загінулі ў полымі вайны. У гэтай маці з Жодзіна пяцёра сыноў аддалі жыццё за Радзіму, адзін з іх, Пётр, стаў Героем Савецкага Саюза пасмяротна.

Кантрольныя пытанні для самападрыхтоўкі абучаючыхся:

1. У чым праявілася “хрушчоўская адліга” у беларускай культуры?
2. Назавіце вядомых дзеячоў беларускай культуры другой паловы XX ст.
3. Што з'явілася прычынай звужэння выкарыстання беларускай мовы ў галіне культуры ў 1945-1985 гг.

Літаратура:

- 1 Баландзін, К. І. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / К. І. Баландзін. – Мінск : Беларус. нац. тэхн. ун-т, 2014. – 239 с.
- 2 Вабішчэвіч, А. М. Гісторыя культуры Беларусі : вучб.-метад. комплекс / А. М. Вабішчэвіч. – Брэст : Брэсц. дзярж. ун-т, 2016. – 194 с.
- 3 Лазука, Б. А. Гісторыя мастацтваў : вучб. дапам. : у 2 т. / Б. А. Лазука. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2007. – Т. 1. – 254 с.
- 4 Самусік, А. Ф. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі : вучб. дапам. / А. Ф. Самусік. – Мінск : Экоперспектива, 2013. – 366 с.

Лекцыя 9. Духоўнае і культурнае жыццё беларускага народа на мяжы XX–XXI стст.

Ключавыя паняцці: перабудова, дэмакратызацыя, суверэнітэт, незалежнасць, галоснасць, беларускае замежжа.

План:

1. Нацыянальна-культурнае адраджэнне.
2. Дзяржаўная палітыка ў сферы культуры.
3. Месца рэлігіі ў духоўным адраджэнні.

1. Нацыянальна-культурнае адраджэнне.

Дэмакратызацыя грамадскага жыцця ў другой палове 1980-х гг. – пачатку 1990-х гг. і абвяшчэнне дзяржаўнага суверэнітэту Беларусі аказалі моцны ўплыў на змест і напрамкі развіцця нацыянальнай культуры, адукацыі, навукі.

27 ліпеня 1990 г. Вярхоўны Савет БССР прыняў Дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце, а 25 жніўня 1991 г. пятая пазачарговая сесія Вярхоўнага Савета БССР прыняла закон «Аб наданні статусу канстытуцыйнага закона Дэкларацыі Вярхоўнага Савета Беларускай ССР аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі». Гэтыя рашэнні, а таксама прынятая ў верасні 1991 г. дакументы аб новай дзяржаўнай сімволіцы і назве нашай дзяржавы, якая стала называцца «Рэспубліка Беларусь», значна паскорылі нацыянальна-культурнае развіццё Беларусі, узнялі яе міжнародны аўтарытэт, пашырылі міжнародныя культурныя сувязі, дазволілі больш актыўна і самастойна праводзіць культурную палітыку, рэалізаваць шэраг цікавых праектаў.

У сучасных умовах пашырэння глабалізацыі нацыянальная культура набывае ўсё больше значэнне як надзейны гарант захавання ідэнтычнасці і самабытнасці народа. “Мы разглядаем яе як стратэгічны рэсурс краіны, краевугольны камень нашай незалежнасці, без якога не можа быць суверэнай, квітнеючай дзяржавы”, – падкрэсліў Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнка 8 студзеня 2011 г. на цырымоніі ўручэння прэзідэнцкіх прэмій “За духоўнае адраджэнне” і спецыяльных прэмій дзеячам культуры і мастацтва. Адзначым асноўныя напрамкі дзяржаўнай палітыкі ў галіне культуры на сучасным этапе:

- стварэнне і ўдасканаліванне нарматыўна-прававой базы;
- далейшае развіццё прафесійнага мастацтва;
- захаванне і развіццё традыцыйнай культуры беларускага народа;
- зберажэнне гісторыка-культурнай спадчыны;
- умацаванне існуючых і стварэнне новых устаноў, арганізацый культуры, мастацтва;
- падтрымка культурнага жыцця нацыянальных супольнасцей;
- пашырэнне міжнародных культурных сувязей;
- разгорванне супрацоўніцтва з беларускай дыяспарай.

2. Дзяржаўная палітыка ў сферы культуры.

У краіне распрацавана і ўдасканалена заканадаўча-прававая база – законы, Указы Прэзідэнта, пастановы ўрада, якія ствараюць добрыя магчымасці для захоўвання і развіцця культуры. Сярод іх законы “Аб культуры ў Рэспубліцы Беларусь”, “Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь”, “Аб музеях і Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь”, “Аб бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Беларусь”, “Аб кінематографіі ў Рэспубліцы Беларусь”, “Аб творчых саюзах і творчых работніках”, “Аб народным мастацтве, народных промыслах (рамёствах) у Рэспубліцы Беларусь”. На іх падставе быў упершыню распрацаваны і ў 2016 г. уведзены ў дзеянне Кодэкс аб культуры, які не мае аналагаў на постсавецкай прасторы.

Моўная сфера ў краіне рэгулюеца законам “Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь”, прынятym у 1990 г. У адпаведнасці з вынікамі агульнарэспубліканскага рэферэндума 1995 г. у яго былі ўнесены дапаўненні і змяненні – беларуская і руская мовы былі былі зацверджаны дзяржаўнымі. Паводле артыкула 2 гэтага закона, Рэспубліка Беларусь забяспечвае ўсебаковае развіццё і функцыянованне беларускай і рускай моў ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, прайяўляе дзяржаўныя клопат аб свабодным развіцці і ўжыванні ўсіх нацыянальных моў, якімі карыстаецца насельніцтва рэспублікі.

Мэтамі Дзяржаўной праграмы “Культура Беларусі” на 2016–2020 гг. з’яўляюцца наступныя: захаванне гістарычнай памяці беларускага народа, яго нацыянальна-культурнай самабытнасці і традыцый; актыўнае далучэнне грамадзян Беларусі да культурнага жыцця краіны, рэалізацыя творчага патэнцыялу нацыі; забеспячэнне якаснага фарміравання, захаванасці і выкарыстання дакументаў Нацыянальнага архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь як часткі інфармацыйнага рэурсу краіны; спрыянне захаванню нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці беларускай дыяспары.

Дзяржаўная праграма ўключае падпраграмы “Спадчына”, “Мастацтва і творчасць”, “Архівы Беларусі”, “Беларусы ў свеце”. Асноўная матэрыяльная падтрымка сферы культуры аказваецца дзяржавай на рэспубліканскім, мясцовым (абласным, раённым, гарадскім) узроўнях. Ужо стала добрай традыцыяй практика штогадовага прысуджэння прэмій Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь: прэміі “За духоўнае адраджэнне”, спецыяльных прэмій дзеячам культуры і мастацтва і “Беларускі спартыўны Алімп”. Акрамя таго, цяпер для фінансавання культуры ў Беларусі выкарыстоўваюцца і небюджэтныя крыніцы, спонсарства, партнёрства

3. Месца рэлігіі ў духоўным адраджэнні.

Перабудоўныя працэсы, гады незалежнасці змянілі стаўленне і да вернікаў і рэлігіі ў цэлым. Вернікі сталі смялей адзначаць рэлігійныя святы, маліца, а былыя культивавыя будынкі паступова сталі перадавацца канфесіям. Частка гэтых будынкаў была адрестаўрыравана, асобныя храмы былі адбудаваны зноў на іх гістарычных месцах (касцёл Св. Варвары ў Віцебску,

царква Марыі Магдалены ў Мінску, Мікалаеўская царква ў Брэсцкай крэпасці, Благавешчанская царква ў Віцебску і інш.).

Больш за тое, па сутнасці ўпершыню за гады савецкай улады сталі праектавацца і будавацца новыя цэрквы, касцёлы і манастыры. Усё гэта стала магчымым дзяякоучы адмове дзяржавы ад ідэалагічных дагматаў, атэізму і актывізацыі дзеянасці розных канфесій, рэлігійнай грамадскасці.

У выніку ўжо ў 2002 г. у Рэспубліцы Беларусь дзеянічалі 2913 рэлігійных абшчын 26 канфесійных кірункаў. Па ліку вернікаў на першым месцы ў Беларусі знаходзіцца праваслаўная царква, на другім – каталіцкая канфесія.

З дэмакратызацыяй беларускага грамадства і абавязчэннем рэлігійнай свабоды на пачатку 90-х гг., узніклі новыя праблемы, звязаныя са з'яўленнем розных нетрадыцыйных канфесій, дэструктыўных арганізацый (Белае брацтва, Аум Сінрыкё і інш.), якія акрамя шкоды, нічога не нясуць грамадству.

У канцы XX ст. было адмоўлена ў рэгістрацыі пяці рэлігійным арганізацыям: Царкве вучняў Ісуса Хрыста, Ахмадыйскай рэлігійнай абшчыне, Беларускай народнай праваслаўной царкве, Царкве апошняга Запавету (Вісарыёна) і Царкве аб'яднання Муна. Акрамя таго, была праведзена экспертыза 27 статутаў розных рэлігійных арганізацый, у выніку якой было выяўлена 17 дэструктыўных сект 11-ці накірункаў, што дзеянічаюць у пяці гарадах: Мінску (10), Брэсце (2), Гродне (2), Гомелі (2) і Светлагорску. Некаторыя дэструктыўныя арганізацыі перайшлі на нелегальнае становішча, у тым ліку Ліга духоўнага адраджэння Санатана Дхарма. У гарадах Мінску, Брэсце, Гомелі, Зельве і іншых узніклі аб'яднанні сатаністаў. Культ пакланення сатане звязаны з ахвярапрынашэннямі птушак, жывёл і нават людзей. Пры ўсёй разнастайнасці поглядаў дэструктыўных сект і арганізацый, іх аб'ядноўвае скрытая канфрантацыя ў адносінах да асноўных напрамкаў хрысціянства, наяўнасць містыкі ў рэлігійнай практыцы, адпраўленні культаў.

Такім чынам, можна прыйсці да высьновы, што Рэспубліка Беларусь, як і на працягу сваёй шматвяковай гісторыі, застаецца шматканфесійнай, верацярпімай дзяржавай. За апошнія дзесяць год незалежнасці змяніліся адносіны паміж царквой і дзяржавай, значна ўзрасла колькасць рэлігійных арганізацый, што прывяло да ўзнікнення новых праблем. Беларуская грамадства, установы аддукацыі і культуры павінны выкарыстоўваць станоўчую ролю традыцыйных рэлігій у выхаванні людзей, асабліва дзяцей і моладзі і выкryваць шкодныя, дэструктыўныя культуры.

Кантрольныя пытанні для самападрыхтоўкі абучаючыхся:

1. У чым заключаюцца асноўныя накірункі дзяржаўнай палітыкі ў галіне культуры на сучасным этапе развіцця Рэспублікі Беларусь.

2. Пакажыце ролю канфесій і канфесійнай палітыкі ў духоўным жыцці беларускага грамадства на сучасным этапе развіцця Рэспублікі Беларусь.

3. Ахарактарызуйце палітыку демакратызацыі і галоснасці я яе ролю ў развіцці культуры ў Беларусі.

Літаратура:

1. Баландзін, К. І. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / К. І. Баландзін. – Мінск : Беларус. нац. тэхн. ун-т, 2014. – 239 с.
2. Вабішчэвіч, А. М. Гісторыя культуры Беларусі : вучб.-метад. комплекс / А. М. Вабішчэвіч. – Брэст : Брэсц. дзярж. ун-т, 2016. – 194 с.

II. ПРАКТИЧНЫ РАЗДЗЕЛ

Метадычныя рэкаментадцыі па падрыхтоўцы да семінарскіх заняткаў

Мэтай семінарскіх заняткаў з'яўляецца адроботка навыкаў і уменняў работы з вучэбнай і спецыяльнай літаратурай па курсу, першакрыніцамі, авалоданне прыемамі аргументавання ўласнай пазіцыі па абмяркоўваемых пытаннях, удасканаленне метадаў крытычнага аналізу найбольыш складаных і супярэчлівых праблем культыры Беларусі.

Падрыхтоўку да семінарскага заняцця неабходна пачынаць з азнаямлення з адпаведнымі раздзеламі вучэбнікаў і вучэбных дапаможнікаў. Потым неабходна прыступіць да больш паглыбленнага вывучэння навуковых праблем, якія выносяцца на семінарскія заняткі. Неабходна грунтоўна прааналізаваць першакрыніцы, а таксама зварнуцца да рэкамендаваных для падрыхтоўкі да семінара манаграфіям, калектыўным даследаванням, навуковым публікацыям. З іх неабходна адобраць інфармацыю, для асвятлення пытання, зрабіць выпіскі. Пасля гэтага неабходна сістэматызаваць матэрыял. Яго выкладанне студэнтам на семінары павінна быць лагічным і аргументаваным. Многія пытанні, якія выносяцца на семінарскія заняткі, маюць праблемны харектар і прадугледжваюць навуковыя дыскусіі, удзельнічая в якіх студэнт павінен ясна і доказна аргументаваць сваю пазіцыю. Вітаецца падрыхтоўка да семінараў рефератаў. Даклады студэнтаў на занятках могуць суправаджацца мультымедыйнымі презентацыямі.

Тэмы семінарскіх заняткаў

Тэма 1. Літаратура, друк, музеі, бібліятэкі.

1. Фарміраванне новай беларускай літаратурнай мовы. П. Багрым, В. Дунін-Марцынкевіч, Ф. Багушэвіч
2. Першыядычны друк, яго накіраванасць, мова.
3. Развіццё музейнай і бібліятэчнай справы ў Беларусі.

Літаратура:

1. Баландзін, К. І. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / К. І. Баландзін. – Мінск : Беларус. нац. тэхн. ун-т, 2014. – 239 с.
2. Вабішчэвіч, А. М. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб.-метад. комплекс / А. М. Вабішчэвіч. – Брэст : Брэсц. дзярж. ун-т, 2016. – 194 с.
3. Гісторыя беларускага мастацтва : у 6 т. / рэдкал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1992–1994. – 6 т.
4. Качаноўскі, У. У. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб. дапам. для студэнтаў ВНУ / У. У. Качаноўскі. – Мінск : Экаперспектыва, 1994. – 162 с.

Тэма 2. Музычнае і тэатральнае мастацтва.

План:

1. З'яўленне прафесійнай беларускай драматургіі.
2. Нараджэнне беларускай оперы.
3. Народная музыка. Яе кампазітарская апрацоўка.

Літаратура:

1. Баландзін, К. І. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / К. І. Баландзін. – Мінск : Беларус. нац. тэхн. ун-т, 2014. – 239 с.
2. Вабішчэвіч, А. М. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб.-метад. комплекс / А. М. Вабішчэвіч. – Брэст : Брэсц. дзярж. ун-т, 2016. – 194 с.

Тэма 3. Адукацыя і навука.

План:

1. Развіццё адукаты. Рэформы ў сферы адукаты.
2. Навука. Навуковыя даследванні.

Літаратура:

1. Баландзін, К. І. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / К. І. Баландзін. – Мінск : Беларус. нац. тэхн. ун-т, 2014. – 239 с.
2. Вабішчэвіч, А. М. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб.-метад. комплекс / А. М. Вабішчэвіч. – Брэст : Брэсц. дзярж. ун-т, 2016. – 194 с.
3. Качаноўскі, У. У. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб. дапам. для студэнтаў ВНУ / У. У. Качаноўскі. – Мінск : Экаперспектыва, 1994. – 162 с.

Тэма 4. Тэатральнае і музычнае мастацтва.

План:

1. Станаўленне прафесійнага тэатра.
2. Гастролі рускіх, украінскіх і польскіх тэатраў у Беларусі.
3. Беларуская музычная камедыя.

Літаратура:

1. Вабішчэвіч, А. М. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб.-метад. комплекс / А. М. Вабішчэвіч. – Брэст : Брэсц. дзярж. ун-т, 2016. – 194 с.
2. Качаноўскі, У. У. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб. дапам. для студэнтаў ВНУ / У. У. Качаноўскі. – Мінск : Экаперспектыва, 1994. – 162 с.
3. Лыч, Л. М. Гісторыя культуры Беларусі / Л. М. Лыч, У. І. Навіцкі. – 3-е выд. – Мінск : Соврем. шк., 2008. – 510 с.

Тэма 5. Літаратура, тэатр, драматургія.

План:

1. Літаратурныя аб'яднанні.
2. Плюралістычныя характеристики літаратурнага жыцця. Літаратурныя аб'яднанні.
3. Пошукі нацыянальнага зместу работы тэатра.

Літаратура:

1. Качаноўскі, У. У. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб. дапам. для студэнтаў ВНУ / У. У. Качаноўскі. – Мінск : Экаперспектыва, 1994. – 162 с.
2. Лыч, Л. М. Гісторыя культуры Беларусі / Л. М. Лыч, У. І. Навіцкі. – 3-е выд. – Мінск : Соврем. шк., 2008. – 510 с.

Тэма 6. Музыка, кіно.

План:

1. Музыка. Стварэнне новых музычных калектываў і ўстаноў.
2. Зараджэнне беларускага кіно.

Літаратура:

1. Лыч, Л. М. Гісторыя культуры Беларусі / Л. М. Лыч, У. І. Навіцкі. – 3-е выд. – Мінск : Соврем. шк., 2008. – 510 с.
2. Парашкоў, С. А. Гісторыя культуры Беларусі / С. А. Парашкоў. – Мінск : Беларус. навука, 2003. – 442 с.
3. Патапенка, Н. Я. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / Н. Я. Патапенка, А. В. Перапелкіна. – Мінск : Выд-ва Граўцова, 2009. – 208 с.

Эма 7. Архітэктура. Выяўленчае мастацтва: традыцый і навацый.

План:

1. Горадабудаўніцтва. Усталяванне прынцыпаў канструктывізму.
2. Жывапіс. Разнастайнасць і супярэчлівасць творчых пошукаў мастакоў. Супрэматызм.
3. Скульптура.

Літаратура:

1. Парашкоў, С. А. Гісторыя культуры Беларусі / С. А. Парашкоў. – Мінск : Беларус. навука, 2003. – 442 с.
2. Патапенка, Н. Я. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / Н. Я. Патапенка, А. В. Перапелкіна. – Мінск : Выд-ва Граўцова, 2009. – 208 с.

Тэма 8. Мастацкая культура ў Захадній Беларусі.

План:

1. Беларуская літаратура.
2. Перыядычны друк. Беларускія выдавецтвы.
3. Выяўленчае і музычнае мастацтва.

Літаратура:

1. Вабішчэвіч, А. М. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб.-метад. комплекс / А. М. Вабішчэвіч. – Брэст : Брэсц. дзярж. ун-т, 2016. – 194 с.
2. Гісторыя беларускага мастацтва : у 6 т. / рэдкал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1992–1994. – 6 т.
3. Качаноўскі, У. У. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб. дапам. для студэнтаў ВНУ / У. У. Качаноўскі. – Мінск : Экаперспектыва, 1994. – 162 с.

Тэма 9. Архітэктура, выяўленчае мастацтва, музыка ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе.

1. Горадабудаўніцтва. Ўплыў нэакласіцызму і эклектыкі ў архітэктуре.
2. Жывапіс.
3. Скульптура.
4. Музыкальнае мастацтва.

Літаратура:

1. Баландзін, К. І. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / К. І. Баландзін. – Мінск : Беларус. нац. тэхн. ун-т, 2014. – 239 с.
2. Вабішчэвіч, А. М. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб.-метод. комплекс / А. М. Вабішчэвіч. – Брэст : Брэсц. дзярж. ун-т, 2016. – 194 с.
3. Гісторыя беларускага мастацтва : у 6 т. / рэдкал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1992–1994. – 6 т.
4. Качаноўскі, У. У. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб. дапам. для студэнтаў ВНУ / У. У. Качаноўскі. – Мінск : Экаперспектыва, 1994. – 162 с.
5. Патапенка, Н. Я. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / Н. Я. Патапенка, А. В. Перапелкіна. – Мінск : Выд-ва Граўцова, 2009. – 208 с.

Тэма 10. Літаратура, драматургія і тэатр ў другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. XX ст.

План:

1. Літаратура.
2. Драматургія і тэатр
3. Тэатральнае мастацтва. Рэпертуар.

Літаратура:

1. Баландзін, К. І. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / К. І. Баландзін. – Мінск : Беларус. нац. тэхн. ун-т, 2014. – 239 с.
2. Вабішчэвіч, А. М. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб.-метод. комплекс / А. М. Вабішчэвіч. – Брэст : Брэсц. дзярж. ун-т, 2016. – 194 с.

Тэма 11. Музыка, кіно і тэатр ў другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. XX ст.

План:

1. Музыка. Рэпертуар.
2. Новыя імены ў кінамастацтве.
3. Тэатр.

Літаратура:

1. Красинский, А.В. Современное белорусское кино / А.В. Красинский, Е.Л. Бондарева, Г.В. Ратников. – Минск : Наука и техника, 1985. – 312 с.
2. Рябцева, Н. А. История белорусской культуры : учеб.-метод. пособие для студентов всех специальностей / Н. А. Рябцева ; М-во

образования Респ.Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2011. – 189 с.

Тэма 12. Адукацыя і навука ў другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. XX ст.

План:

1. Адукацыя. Переход да ўсеагульнай сярэдняй адукацыі моладзі.
2. Навука.
3. Паскоранае развіццё фундаментальнай навукі.

Літаратура:

1. Баландзін, К. І. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / К. І. Баландзін. – Мінск : Беларус. нац. тэхн. ун-т, 2014. – 239 с.
2. Вабішчэвіч, А. М. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб.-метад. комплекс / А. М. Вабішчэвіч. – Брэст : Брэсц. дзярж. ун-т, 2016. – 194 с.
3. Гісторыя беларускага мастацтва : у 6 т. / рэдкал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1992–1994. – 6 т.
4. Качаноўскі, У. У. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб. дапам. для студэнтаў ВНУ / У. У. Качаноўскі. – Мінск : Экаперспектыва, 1994. – 162 с.

Тэма 13. Адукацыя і навука ва ўмовах дзяржаўнага суверэнітэту.

План:

1. Мадэрнізацыя нацыянальнай сістэмы адукацыі.
2. Роля навукі ў інфармацыйным грамадстве.
3. Міжнародныя сувязі ВНУ.

Літаратура:

1. Баландзін, К. І. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / К. І. Баландзін. – Мінск : Беларус. нац. тэхн. ун-т, 2014. – 239 с.
2. Вабішчэвіч, А. М. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб.-метад. комплекс / А. М. Вабішчэвіч. – Брэст : Брэсц. дзярж. ун-т, 2016. – 194 с.
3. Гісторыя беларускага мастацтва : у 6 т. / рэдкал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1992–1994. – 6 т.
4. Качаноўскі, У. У. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб. дапам. для студэнтаў ВНУ / У. У. Качаноўскі. – Мінск : Экаперспектыва, 1994. – 162 с.

Тэма 14. Беларуская культура на сучасным этапе: архітэктура, выяўленчае мастацтва, тэатр, музыка, кіно.

План:

1. Новыя рысы ў горадабудаўніцтве і архітэктуре.
2. Эстэтычнае асваенне новых тэм літаратурай.
3. Тэатральнае жыццё: сцярдзянне нацыянальнай ідэі.
4. Стан музычнага мастацтва.
5. Сучаснае кіно.

Літаратура:

1. Баландзін, К. І. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / К. І. Баландзін. – Мінск : Беларус. нац. тэхн. ун-т, 2014. – 239 с.

2. Вабішчэвіч, А. М. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб.-метад. комплекс / А. М. Вабішчэвіч. – Брэст : Брэсц. дзярж. ун-т, 2016. – 194 с.

ІІІ. РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЯ ВЕДАЎ

Тэставыя заданні

1. Вызначце ўмовы, якія абцяржарвалі развіццё беларускай культуры ў пачатку ХХ ст.ст.
 - а) адсутнасць вышэйшых навучальных ўстаноў**
 - б) ваенныя паражэнні Расіі ў сусветнай вайне
 - в) аргументаванне дзяржаўнай асімілятарскай палітыкі царызму праз ідэалогію “заходнерусізму”**
 - г) русіфікатарская палітыка царызму і паланізаторская дзейнасць апалалячаных паноў і касцёла
 - д) фактычная забарона беларускамоўнага друку
 - е) фактычная забарона беларускамоўнага друку да 1905 г.**

2. Заснавальнікамі першай лагальной беларускай выдавецкай суполкі “Загляне сонца і ў наша ваконца” у 1906 г. у Пецярбургу былі:
 - а) Вацлав Іваноўскі**
 - б) Янка Купала
 - в) Браніслаў Эпімах-Шыпіла**
 - г) Вацлаў Ластоўскі
 - д) Аляксандр Уласаў
 - е) Уладзілаў Калашэўскі**

3. Ідэйным цэнтрам нацыянальнага адраджэння ў Беларусі ў пачатку ХХ ст. была газета
 - а) “Дзянніца”
 - б) “Наша доля”
 - в) “Светач”
 - г) “Наша ніва”**
 - д) “Северо-западны край”

3. Перыйяд ў гісторыі Беларусі пачатку ХХ ст. называюць “нашаніўскім” таму што:
 - а) адзіным беларускамоўным друкаваным выданнем ў Беларусі быў часопіс “Наша ніва”
 - б) беларуская культура развівалася пад ўплывам тэарэтычнай і практычнай дзейнасці нацыянальнай інтэлігенцыі, аб'яднанай вакол “Нашай нівы”**
 - в) гэта быў час найвялікшай ураджайнасці ў Беларусі
 - г) ў Беларусі быў забаронены беларускамоўны друк
 - д) у цэнтры грамадска-палітычнага і культурнага жыцця Беларусі знаходзілася газета “Наша ніва”**

4. Вядомы беларускі гісторык, этнограф і фалькларыст, апублікаваўшы больш за 150 навуковых прац па сацыяльна-эканамічнай гісторыі Беларусі і Літвы, дзекабрыстскому руху. Вывучаў сямейны побыт, вясельныя звычай і абраады беларусаў. Важнейшыя працы – “Даследванні і артыкулы”. “Нарысы па арганізацыі заходнерускага сялянства ў XVI ст.”

- а) Мітрафан Доўнар-Запольскі**
- б) Уладзімір Пічэта
- в) Вацлаў Ластоўскі
- г) Аляксей Сапуной
- д) Усевалад Ігнатоўскі

5. Упершыню ў Беларусі дэманстрацыя кінематографа адбылася ў 1903 г. у

- а) Віцебску
- б) Магілеве
- в) Брэсце
- г) Мінску**
- д) Полацку

6. У пачатку ХХ в. у Беларусі найбольш буйной была бібліятэка

- а) Віленскага ўніверсітэта
- б) Мінскай гарадской публічнай бібліятэка імя Л. Талстога
- в) Мінскай гарадской публічнай бібліятэка імя А.С. Пушкіна**
- г) Святаполк-Мірских у Міры

7. Для развіцця беларускага выяўленчага мастацтва ў пачатку ХХ в.

характэрна:

- а) адкрыццё першых мясцовых прафесійных мастацкіх школ
- б) адсутнасць мясцовых прафесійных мастацкіх школ**
- в) адсутнасць арыгінальных мясцовых мастацкіх творцаў
- г) з'яўленне першых прыватных мастацкіх школ ў Мінску, Віцебску, і **Магілеве**
- д) найбольш распаўсюджаныя жанры : бытавы, партрэтны і пейзажны.

8. А. Краснапольскі, П. Камбураў, С. Гур'еў, С. Шабунеўскі – гэта

- а) архітэктары, якія працавалі ў Беларусі на мяжы XIX – XX стст.**

б) беларускія археологі на мяжы XIX – XX стст.

в) вядомыя фалькларысты-даследчыкі беларусі на мяжы XIX – XX стст.

г) вядомыя публіцысты ў Беларусі на мяжы XIX – XX стст.

д) мастакі, якія працавалі ў Беларусі ў пачатку ХХ стст.

10. Што аб'ядноўвае творчасць архітэктараў С. Шабунеўскага, В. Марконі, А. Краснапольскага, мастацтва Ф. Рушчыца

- а) мастацкі стыль мадэрн**

б) неакласіцызм

в) неараманская стыль

г) неарускі стыль

5) псеўдаготыка

11. Старшыней таварыства “Далой неграматнасць” ў БССР у 1926 г. з’яўлялся
- У. Ігнатоўскі
 - Я. Лёсік
 - А. Чарвякоў**
 - В. Ластоўскі
 - У. Пічэта
12. Працягваючы традыцыі І. Буйніцкага ў жніўні 1920 г. у БССР дэбютаваў беларускі вандроўны тэатр пад кірауніцтвам
- Ф. Аляхновіч
 - У. Галубка**
 - Я. Міровіча
 - А. Бурбіса
 - П. Глебава
13. Вызначце друкаваныя органы Таварыства беларускай школы ў час калі заходнебеларускія землі ўваходзілі ў склад Польшчы
- “Беларускі летапіс”**
 - “Дзянніца”
 - “Звязда”
 - “Шлях”**
 - “Наша ніва”
14. Вядомыя мастакі Заходняй Беларусі ў 1920 – 1930-я гг.
- В. Волкаў
 - Я. Драздовіч**
 - Ф. Рушчыц
 - П. Сергіевіч**
 - М. Савіцкі
 - М. Сеўрук**
15. Першы беларускі партызанскі раман ў пасляваенным дзесяцігоддзі – гэта:
- “Векапомныя дні” – Міхася Лынькова
 - “Глыбокая плынь” – Івана Шамякіна**
 - “Млечны шлях” Кузьмы Чорнага
 - “мінскі напрамак Івана Мележа
 - “Сотнікаў2 – Васіля Быкава
16. Моцны ўплыў на змест і накірунак развіцця беларускай культуры і науки з другой паловы 1980-х – пачатку 90-х гг.
- працэсы дэмакратызацыі і галоснасці грамадскага жыцця**
 - абвяшчэнне дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь**

в) працэсы уніфікацыі культуры пад ўплывам тэорыі “збліжэння нацый і і зліцця культур”

г) партыйны і дзяржаўны контроль

17. За якую п'есу беларускі драматург Мікалай Матукоўскі адзначаны Дзяржаўнай прэміяй БССР ў 1988 г.

а) “Амністыя”

б) “Мужчына, будзь мужчынай”

в) “Мудрамер”

г) “Брама няўміручасці”

д) “Хто смяеца апошнім”

18. У ліпені 1989 г. упершыню пад адкрытым небам у двары Траецкага прадмесця ў Мінску была паставлена опера

а) “Алеся” Я. Цікоцкага

б) “Вызваленне працы” М. Чуркіна

в) “Дзікае паляванне карала Стаха” У. Солтана

г) Усялаў Чарадзей” М. Шчаглова

д) “Францыск Скарэна” Ю. Семенякі

19. Габелен “Чарнобыль”, які знаходзіцца ў будынку ААН ў Нью-Йорку стварыў беларускі мастак

а) Анатоль Анікейчык

б) Аляксей Глебаў

в) Аляксандр Кішчанка

г) Міхаіл Савіцкі

г) Сяргей Селіханаў

20. Помнік М.В. Доўнар-Запольскаму ўсталяваны у

а) вёсцы Мурагі Віцебская вобласці

б) Віцебску

в) паселку Іванава Брэсцкай вобласці

г) Навагрудку

д) Рэчыцэ

**Пытанні да экзамену па вучэбнай дысцыпліне
“Культура Беларусі XIX – XXI ст.”.**

1. Умовы, асноўныя накірункі развіцця культуры Беларусі ў канцы XVIII – XIX ст.
2. Асвета і навука (першая палова XIX ст.).
3. Тэатральнае і музычнае мастацтва Беларусі (першая палова XIX ст.)
4. Архітэктура Беларусі першай паловы XIX ст.
- 5 Выяўленчае мастацтва Беларусі (першая палова XIX ст.).
6. Асвета і навука (другая палова XIX ст.).
7. Беларусазнаўства ў XIX ст. Культура беларускага нацыянальнага адраджэння пачатку XX ст.
8. Стылёвыя напрамкі ў мастацкай культуры Беларусі XIX – пач. XX ст. (класіцызм, рамантызм, мадэрн).
9. Выяўленчае мастацтва Беларусі другой паловы XIX ст.
10. Дойлідства Беларусі другой паловы XIX – пачатку XX ст.
11. Тэатр і музыка (другая палова XIX ст.).
12. Бібліятэкі, музеі на Беларусі ў XIX ст., іх лёс.
13. Традыцыйная культура беларусаў, іх побыт (XIX ст.).
14. Фарміраванне беларускай літаратурнай мовы. П. Багрым, В. Дунін-Марцінкевіч і інш.
15. Узмацненне шавінізму ў палітыцы царызму ў пачатку XX ст.
16. Друк Беларусі ў пачатку XX ст. Газета “Наша ніва”.
17. Музычнае, тэатральнае мастацтва Беларусі пачатку XX ст.
18. Выяўленчае мастацтва Беларусі пачатку XX ст.
19. Асвета і навука (пачатак XX ст.).
20. Палітыка беларусізацыі (1920-я гг.).
21. Інстытут беларускай культуры. Развіццё навукі (1920-я гг.).
22. Выяўленчае мастацтва БССР (1920-я гг.).
23. Музычнае і тэатральнае мастацтва БССР у 1920-я гг. Нараджэнне беларускага кіно
24. Архітэктура Беларусі. Канструктывізм (канец 1920-х – пачатак 1940-х гг.).
25. Выяўленчае мастацтва БССР (канец 1920-х – пачатак 1940-х гг.).
26. Тэатр, музыка і кіно БССР (канец 1920-х – пачатак 1940-х гг.).
27. Асвета. Гісторыка-этнаграфічныя даследаванні ў Заходній Беларусі (1920–1930-я гг.).
28. Мастацкая культура Заходній Беларусі (1920–1930-я гг.).
29. Краязнаўчы рух і ахова гісторыка-культурнай спадчыны ў Заходній Беларусі.

30. Плюралістычны харктар літаратурнага жыцця ў 1920-я гг. Літаратурныя аб'янанні “Узвышша”, “Маладняк” і інш.
31. Асаблівасці развіцця беларускай культуры ў час хрушчоўскай “адлігі”.
32. Узмацненне русіфікатарскіх тэндэнций у культурным жыцці ў 1960-я – 1980-я гг.
33. Горадабудаўніцтва і архітэктура ў Беларусі ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе.
34. Выяўленчае мастацтва Беларусі ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе.
35. Стан асветы, навукі Беларусі (другая палова 1950-х – сярэдзіна 1980-х гг.).
36. Развіццё беларусскай літаратуры ў другой палове 1950-х – сярэдзіны 1980-х гг. ў другой палове 1950-х – сярэдзіны 1980-х гг.
37. Адукацыя і навука ва ўмовах дзяржаўнага суверэнітэту.
38. Тэатр, музыка, кіно ў другой палове XX – пачатку XXI стст.
39. Горадабудаўніцтва. Архітэктура ў другой палове XX – пачатку XXI стст.
40. Духоўнае Адраджэнне. Аднаўленне храмаў і вяртанне іх вернікам.

IV. ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ

**ВУЧЭБНАЯ ПРАГРАММА ЎСТАНОВЫ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫИ
ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ
“Культура Беларусі XIX – XXI ст”.**

для спецыяльнасці:

1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя навукі

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

У сучасным глабалізаваным свеце актуальнай становіща праблема вывучэння і захавання нацыянальных культур. Веданне нацыянальнай культуры дазваляе далучыцца да духоўнага вопыту старэйшых пакаленняў, стварае патэнцыяльныя магчымасці для ўсебакавога развіцця асобы і фарміравання агульначалавечых ідэалаў. У сувязі з гэтым асаблівае значэнне набывае вывучэнне студэнтамі вучэбнай дысцыпліны “Культура Беларусі (XIX – пачатак XXI ст.).

Асаблівасцямі вучэбнай праграмы “Культура Беларусі (XIX – пачатак XXI ст.)” з’яўляюцца акцэнтацыя на кампетэнтнасцім падыходзе ў навучанні, значнае ўзмацненне ролі самастойнай працы студэнта, выкарыстанне сучасных інавацыйных педагогічных тэхналогій.

Мэта вывучэння вучэбнай дысцыпліны – фарміраванне павагі да здабыткаў нацыянальнай культуры, разуменне складанаасці і супярэчлівасці яе гістарычнага развіцця ў XIX – пачатку XXI ст., усведамленне значнаасці беларускіх культурных каштоўнасцей для станаўлення асобы і развіцця грамадства.

Задачы вывучэння вучэбнай дысцыпліны заключаюцца ў набыцці студэнтамі кампетэнцый, аснову якіх складае здольнасць да самастойнага пошуку вучэбна-інфармацыйных рэурсаў, авалодання метадамі набыцця і асэнсавання ведаў:

- праблематыкі сацыякультурнага развіцця беларускага грамадства ў XIX – пачатку XXI ст.;
- асаблівасцей развіцця матэрыяльнай і духоўнай культуры беларускага народа ў XIX – пачатку XXI ст.;
- гісторыі ўзнікнення ўнікальных гістарычных помнікаў айчыннай культуры ў перыяд XIX – пачатку XXI ст.;
- аб гістарычных дзеячах, якія ўнеслі значны ўклад ў развіццё айчыннай і сусветнай культуры;
- аб навейшых навуковых дасягненнях па пытаннях культурна-гістарычнага развіцця беларускага народа XIX – пачатку XXI ст.

- фарміраванне полікультурнага светапогляду, талерантнага стаўлення, цэласнага ўяўлення аб гісторыі традыцыйнай культуры Беларусі ў іх суднясенні з гісторыка-культурнай спадчынай;

- выхаванне і духоўна-маральнае развіццё студэнтаў з дапамогай далучэння да вышэйшых нацыянальных і ўніверсальных каштоўнасцей.

Месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме сацыяльна-гуманітарных ведаў вызначаецца тым, што прадметам яе вывучэння з'яўляюцца найбольш важныя пытанні культурнага, канфесійнага і духоўнага развіцця беларускага народа ў кантэксце ўсходнеславянскай і заходненеўрапейскай культуры з улікам цывілізацыйных харктарыстык.

Выкладанне і паспяховае вывучэнне вучэбнай дысцыпліны “Культура Беларусі (XIX – пачатак XXI ст.)” ажыццяўляецца на базе набытых студэнтамі ведаў і ўменняў па раздзелах наступных навучальных дысцыплін:

1) “Філасофія” спрыяе пазнанню і тлумачэнню сутнасці культуры;

2) “Псіхалогія” дае магчымасць глыбей зразумець спецыфіку культурнатаўторчай дзейнасці чалавека, яго ўспрыманне каштоўнасцей культуры, станаўленне духоўнага свету асобы;

3) “Гісторыя Беларусі (канец XVIII ст. - сярэдзіна XIX ст.)” дазваляе прасачыць эвалюцыю развіцця культуры, механізмы, рухаючыя сілы культурнага працэсу.

У адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйнага стандарту выпускнік павінен **ведаць**:

- асноўныя дасягненні ў развіцці матэрыяльнай і духоўнай культуры Беларусі;
- культурна-гістарычную спадчыну беларускага грамадства;
- асноўныя этапы гісторыка-культурнай эвалюцыі беларускіх зямель.

У адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйнага стандарту выпускнік павінен **умець**:

- харктарызаваць ролю і месца Беларусі ў сусветным культурным супольніцтве;
- тлумачыць уплывы розных цывілізацыйных фактараў на развіццё і станаўленне культуры Беларусі XIX – пачатку XXI ст.;
- ацэньваць асноўныя дасягненні матэрыяльнай і духоўнай культуры Беларусі ў кантэксце гістарычнага развіцця;
- аналізуваць культурна-гістарычныя з'явы ва ўмовах інтэграцыі і глабалізацыі.

У адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйнага стандарту выпускнік павінен **валодаць**:

- асноўнымі паняццямі ў галіне розных відаў мастацтваў ва ўзаемасувязі з маральна-каштоўнасцым і стылявым зместам культуры эпохі;
- ведамі аб асноўных тэндэнцыях развіцця сучаснай культуры ў свеце і ў Беларусі;
- навыкамі агульнакультурнай, інтэлектуальнай падрыхтоўкі;
- сучаснымі, рознабаковыми ўяўленнямі аб развіцці культуры;

- асновамі камунікабельнасці і культурнай мабільнасці.

Вывучэнне вучэбнай дысцыпліны “Культура Беларусі (XIX – пачатак XXI ст.)” павінна забяспечыць фарміраванне ў студэнтаў спецыялізаванай кампетэнцыі:

СК-4. Вылучаць асноўныя перыяды, тэндэнцыі і заканамернасці развіцця сусветнай і айчыннай культуры.

У рамках адукацыйнага працэсу па дадзенай вучэбнай дысцыпліне студэнт павінен набыць не толькі тэарэтычныя і практычныя веды, уменні і навыкі па спецыяльнасці, але і развіваць свой каштоўнасна-асобасны, духоўны патэнцыял, сфарміраваць якасці патрыёта і грамадзяніна, гатовага да актыўнага ўдзелу ў эканамічным, вытворчым, сацыяльна-культурным і грамадскім жыцці краіны.

Вучэбная дысцыпліна вывучаецца на другім курсе дзённай формы атрымання адукацыі ў чацвертым семестры. Усяго на вывучэнне дысцыпліны “Культура Беларусі (XIX – пачатак XXI ст.)” адводзіцца 104 гадзіны (3 зал. адз.), з іх аудыторных – 48 гадзін (лекцыі – 20 гадзін, семінарскія заняткі – 28 гадзін, кіруемая самастойная работа – 6 гадзін: 2 гадзіны лекцыі, 4 гадзіны семінарскія). На пазааудыторную самастойную работу адводзіцца 56 гадзін. Вывучэнне дысцыпліны заканчваецца прыняццем экзамена ў 4 семестры.

На завочнай форме атрымання адукацыі на вучэбную дысцыпліну адводзіцца 104 гадзіны (3 зал. адз.), з іх аудыторных – 12 гадзін (4 – лекцыйных і 8 – семінарскіх заняткаў). Форма контролю – экзамен на 3 курсе.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

1. Культура Беларусі ў першай палове XIX ст.

1.1. Асвета і навука.

Палітыка царскага самадзяржаў'я ў адносінах да беларускай культуры. Супрацьборства рускай і польскай культур у Беларусі. Вышэйшая адукацыя. Палацкая езуіцкая акадэмія. Віленскі ўніверсітэт – буйны навуковы цэнтр Беларусі і Літвы. Горы-Горацкі земляробчы інстытут. Рэформа сістэмы асветы напачатку XIX ст. Саслоўныя харктар асветы. Віленская вучэбная акруга. А. Чартарыйскі. Сярэдня і пачатковая навучальныя ўстановы. Змены ў палітыцы царызму пасля паўстання 1830 – 1831 гг. Скасаванне Віленскага ўніверсітэта. Спрабы русіфікацыі сістэмы асветы. Навука. Станаўленне беларусазнаўства. Навуковая даследванні аб Беларусі. Гуманітарныя навукі. М. Баброўскі, І. Даніловіч, Т. Нарбут, І. Грыгаровіч. «Беларускі архіў старожытных грамат». Прыводазнаўчая плынь. А. і Я. Снядэцкія, Г. Баянус. Пачатак этнографічнага вывучэння Беларусі. П. Шпілеўскі, З. Даленга-Хадакоўскі. Даследаванне Беларусі расійскімі вучонымі. Экспедыцыі акадэмікаў І. Ляпёхіна і В. Севергіна. Навуковая дзеянасць выхадцаў з Беларусі па-за межамі. І. Дамейка.

1.2. Літаратура, друк, музеі, бібліятэкі

Фарміраванне беларускай літаратурнай мовы. Ананімныя паэмы “Энеіда навыварата”, “Тарас на Парнасе”. Пытанні іх аўтарства. Беларуская плынь ў польскамоўнай “краёвай” літаратуры. А. Міцкевіч і рамантычны культ нацыянальной гісторыі, народнага быту. Я. Чачот, В. Дунін-Марцінкевіч, У. Сыракомля, Я. Баршчэўскі. «Шляхціц Завальня». П. Багрым і інш. Дзяржаўныя і прыватныя друкарні. Губернскія перыядычныя выданні, іх накіраванасць, мова. “Губернскія ведамасці” (1838 г.), літаратурна-навуковы часопіс “Месячнік полацкі” і інш. Публічныя бібліятэкі. Прыватныя кнігазборы (Радзівіллаў, Храптовічаў). Музеі і арганізацыя музейнай справы ў Беларусі. К. і Я. Тышкевічы.

1.3. Выяўленчае мастацтва і архітэктура

Панаванне класіцызму. Новыя планы гарадоў. Палацава-паркавыя комплексы. Дзеянасць Румянцевых. Гомель. Палацы Агінскіх у Залессі, Тызенгаўза ў Паставах. Сядзібны дом Лаўчынскіх у Відзах. Уплывы рамантызму. Пейзажныя і пейзажна-рамантычныя паркі. Мураванае культавае дойлідства. Магілёўскі Іосіфаўскі і Гомельскі Петрапаўлаўскі саборы. Касцёл Св. Тэрэзы ў Шчучыне. Адміністрацыйна-грамадскія будынкі. Палацы губернатараў. Губернскія праўленні. Грамадзянская архітэктура. Будынак Дваранскага сходу ў Слуцку. Аб'екты гандлёва-гаспадарчага прызначэння. Карпусы навучальных устаноў. Ваеннае будаўніцтва. Абарончыя збудаванні ў Барысаве. Бабруйская і Брэсцкая крэпасці. Драўлянае дойлідства. Палеская школа. Выяўленчае мастацтва. Жывапіс. Перавага свецкіх твораў. Найбуйнейшыя мастацкія школы. Факультэт жывапісу, скульптуры і графікі Віленскага ўніверсітэта.

Імператарская Акадэмія мастацтваў у Санкт-Пецярбургу. Накірункі. Класіцызм. Акадэмізм. Рамантызм. Роля Палацкай езуіцкай акадэміі. Жанры. Партрэтны, бытавы, гістарычны, пейзажны. І. Хруцкі. Нацюроморты, партрэты. Графіка. Літаграфіі і малюнкі К. Бахматовіча. А. Бартэльс. Сатыра, карыкатура. «Царква Барыса і Глеба на Каложы ў Гродне». Скульптура. Барэльефы і медальёны. Манументальна-дэкараратыўная скульптура. Унутраны і зневені інтэр'еры палацаў і сядзіб. Манументальны жывапіс храмаў Беларусі.

1.4. Музычнае і тэатральнае мастацтва

З'яўленне прафесійнай беларускай драматургіі. Тэатр В. Дуніна-Марцінкевіча, рэпертуар. Лібрэта аперэт “Рэкрүцкі яўрэйскі набор”, “Спаборніцтва музыкаў”, “Чароўная вада”. Роля антэрпрызы ў тэатральным мастацтве. Рэфармаванне тэатральнай дзейнасці ў 1845–1847 гг. Нараджэнне беларускай оперы “Сялянка” (“Ідылія”). Беларускі перыяд жыцця і творчасці С. Манюшкі. Творы М. Агінскага, Д. Стэфановіча, Ф. Міладоўскага і інш. Народная музыка. Збіранне беларускага песеннага фольклору, яго папулярызацыя. Спробы кампазітарскай апрацоўкі народнай песні. А. Абрамовіч, яго творы. “Беларускае вяселле. Асноўныя публікацыі песеннага фольклору. Мінскае таварыства аматароў выяўленчага мастацтва і музыкі.

2. Культура Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст.

2.1. Грамадска-палітычная думка і літаратура ў другой палове XIX – пачатку XX ст.

Ідэйныя плыні. “Заходнерусізм”. К. Гаворскі, М. Каляровіч. Рост нацыянальнай самасвядомасці, станаўленне беларускай мовы, літаратуры як сведчанні фарміравання беларускай нацыі. Дзейнасць і погляды беларускіх народнікаў па нацыянальнаму пытанню. Группа “Гоман” (1884 г.). Часопіс “Гоман”. “Нашаніўскі” перыяд. Газета “Наша Ніва” – галоўны асяродак беларускага руху. Супрацоўнікі і аўтары. Роля “Нашай Нівы” ў станаўленні новай беларускай літаратуры і літаратурнай мовы. Беларускія выдавецкія суполкі ў Вільні і Санкт-Пецярбургу. Б. Эпімах-Шыпіла. В. Іваноўскі. І. і А. Луцкевічы. Літаратура. Агітацыйныя творы. “Гутарка старога дзеда”, “Гутарка двух суседаў”. Публіцыстыка К. Каліноўскага. Творчасць А. Абуховіча і Ф. Тапчэўскага. Літаратурная і грамадская дзейнасць Ф. Багушэвіча. Паэзія. “Дудка беларуская”, “Смык беларускі”. Проза і публіцыстыка. Я. Лучына. “Вязанка”. А. Гурыновіч.

2.2. Адукацыя і навука

Палітыка царызму ў галіне адукцыі пасля паўстання 1863 г. Скасаванне Горы-Горыцкага земляробчага інстытута і іншых навучальных установ. Асаблівасці правядзення школьнай рэформы ў Беларусі. Пачатковая школа. Проблемы развіцця. Царкоўна-прыходскія школы. Народныя вучылішчы. Гарадскія вучылішчы. Іх колькасныя судносіны. Узровень пісьменнасці насельніцтва Беларусі. Прафесійная адукцыя. Настаўніцкія

семінары і інстытуты. Духоўныя семінары. Сярэдняя школа. Класічныя і рэальныя гімназіі (вучылішчы). Рост колькасці навучальных устаноў на пачатку ХХ ст. Навука. Пачатак нацыянальнай гісторыяграфіі. Працы М. Доўнар-Запольскага. В. Ластоўскі. “Кароткая гісторыя Беларусі”. Вучоныя-этнографы. А. Кіркор, П. Шэйн, Е. Раманаў. Мовазнаўства. “Словарь белорусского наречия” І. Насовіча. Я. Карскі. “Беларусы”. Навуковыя таварысты. Прывродазнаўчыя і сельскагаспадарчая навукі. Беняконская сельскагаспадарчая і Мінская балотная станцыі. Медыцына. Таварыства мінскіх урачоў. Дзейнасць В. Наркевіча-Ёдкі. Навуковыя даследаванні беларусаў па-за межамі радзімы. І. Чэрскі.

2.3. Тэатральнае і музычнае мастацтва

Станаўленне прафесійнага тэатра. Гастролі рускіх, украінскіх і польскіх тэатраў у Беларусі. Таварыства аматараў мастацтваў у Мінску. Мінскі гарадскі тэатр. Аматарскія калектывы. Беларускі нацыянальны тэатр. «Беларускія вечарынкі». І. Буйніцкі. “Першая беларуская трупа”. Рэпертуар. Гастролі. “Беларускі музычна-драматычны гурток” у Вільні. Народныя тэатральныя прадстаўленні. “Першае таварыства беларускай драмы і камедыі” ў Мінску. Музыка. М. Ельскі і Н. Орда. Народная песня. Апрацоўкі У. Тэраўскага, Л. Рагоўскага, А. Грыневіча. Хор У. Тэраўскага. І. Шадурскі. Беларуская музычная камедыя “Тарас на Парнасе”. Гастролі расійскіх кампазітараў і выканаўцаў у Беларусі.

2.4. Архітэктура і выяўленчае мастацтва

Рост гарадоў і новыя рысы ў іх планіроўцы. Прывілеяваны цэнтр і рабочыя ўскраіны. Архітэктурная эклектыка. “Гістарычныя” стылі: рэтраспектыўна-гатычны, рэтраспектыўна-рускі, неарускі, неараманска, неаготыка, неарэнсанс, неабарока, неакласіцызм і інш. Сядзібныя будынкі. Адыход ад гістарызму. Стыль мадэрн. Новыя формы, прыёмы, дэкор, матэрыялы. Даходныя дамы, банкаўскія будынкі. Сядзібны дом у Галавічполі. Драўлянае дойлідства. Віленская малявальная школа. І. Трутнёў. Гістарычнай тэматыка. К. Альхімовіч. Бытавы жанр. Н. Сілівановіч. “Пастух са Свянцяншчыны”. Мазаікі Ісаакіеўскага сабора ў Санкт-Пецярбургу. Пейзажы А. Гараўскага. “Вечар у Мінскай губерні”. Партрэт. Б. Русецкі. А. Ромер. “Партрэт паўстанца 1863 г.”. Графіка. Архітэктурныя пейзажы Н. Орды. Змены ў тэматыцы і жанрах у канцы XIX ст. Панаванне пейзажу. Упływy новых накірункаў заходнегурапейскага мастацтва. Ф. Рушчыц. “Зямля”, “Ля касцёла”, “Пустка (Восеньскі вечэр)”. Сацыяльная праблематыка. Г. Вейсенгоф. В. Бялыніцкі-Біруля. Уздзеянне расійскіх мастакоў-“перасоўнікаў” у Беларусі. І. Рэпін. “Беларус”. І. Шышкін. Бытавы і партрэтны жанры. Віцебская мастацкая школа. Ю. Пэн. Карыкатуры К. Кастравіцкага. Скульптура. Я. Драздовіч, К. Кастравіцкі.

3. Культурнае жыццё ў БССР ў 20-30-я гг. XX ст.

3.1. Асвета і навука. Палітыка беларусізацыі

Афармленне палітыкі беларусізацыі, яе сутнасць, мэты і задачы. Арганізацыя культурна-асветніцкай работы. Меры па ліквідацыі

непісьменнасці. Станаўленне і развіццё сістэмы народнай асветы. Дзейнасць Наркамасветы па ажыццяўленні нацыянальнай палітыкі. Навучальныя ўстановы для розных нацыянальных груп насельніцтва. Дзейнасць Інстытута беларускай культуры. У. Ігнатоўскі, Я. Лёсік, У. Пічэта і інш. Навуковая распрацоўка тэрміналогіі беларускай мовы. Вяртанне з эміграцыі грамадскіх, культурных дзеячаў (В. Ластоўскага, А. Цвікевіча, А. Смоліча і інш.). Развіццё краязнаўства, часопіс “Наш край”. Музеі. Пачаткі беларускага мастацтвазнаўства. М. Шчакаціхін. Даследаванні ў біялогіі, геалогіі, медыцыне і іншых галінах ведаў. Адкрыццё Беларускай акадэміі навук. Фарміраванне нацыянальнай інтэлігенцыі. Дасягненні і цяжкасці беларусізацыі. Узмацненне камандна-адміністрацыйных падыходаў у кіраўніцтве нацыянальна-культурным будаўніцтвам. Разгром “нацыяналь-дэмакратызму”. Згортанне беларусізацыі. Рэпрэсіі супраць нацыянальнай інтэлігенцыі.

3.2. Літаратура, тэатр, драматургія

Літаратурныя аб'яднанні. “Маладняк”. “Узвышша”. “Полымя”. БелАПП. Склад сяброў. Ідэйная накіраванасць. Паэзія. Я. Купала. Я. Колас. “Новая зямля”, “Сымон-музыка”. Вершы і паэмы У. Дубоўкі. А. Дудар. “Пасеклі край наш папалам”. Рэпрэсіі супраць беларускай інтэлігенцыі. Станаўленне прозы. Формы. Проблематыка. Я. Колас. Пачатак трывогі “На ростанях”. К. Чорны. Апавяданні. “Маладнякоўская аповесць”. Сатыра. А. Мрый. “Запіскі Сасона Самасуя”. Драматургія. Я. Купала. “Тутэйшыя”. Перабудова літаратурна-мастацкіх арганізацый. Стварэнне Саюза пісьменнікаў (1934 г.). Сацыялістычны рэалізм. Новае жыццё і новы чалавек ў празаічных творах. Аповесці і апавяданні Я. Коласа, Я. Купалы, М. Лынькова, П. Галавача, С. Баранавых. К. Чорны. “Бацькаўшчына”, “Трэцяе пакаленне”. Драматургія. К. Крапіва. “Хто смяецца апошнім”. Э. Самуйлёнак. Тэатр. Першы і Другі Беларускі дзяржаўныя тэатры. Рэпертуар. Пастаноўка “Тутэйшых”. Беларускі Дзяржаўны вандроўны тэатр У. Галубка. Рэарганізацыя тэатральнага жыцця. Трэці Беларускі дзяржаўны тэатр. Рэжысёр У. Галубок. Акцёры Г. Глебаў, І. Ждановіч.

3.3. Музыка і кіно

Першыя беларускія савецкія оперы. М. Чуркін, М. Аладаў. Кампазітары. Оперы Я. Цікоцкага, А. Багатырова, А. Туранкова. Стварэнне новых музычных калектываў і ўстаноў. Белдзяржфілармонія. Тэатр оперы і балета. Беларуская кансерваторыя. Зараджэнне беларускага кіно. Арганізацыя кінавытворчасці ў Беларусі. Стварэнне Белдзяржкіно (1924). Першыя хранікальныя стужкі. Кінастудыя “Савецкая Беларусь” у Ленінградзе (1928 г.). Першыя майстры беларускай кінематографіі. Творчасць Ю. Тарыча. Мастацкая своеасаблівасць і значэнне фільмаў “Лясная быль” (1926). Проблемы адлюстравання гісторыі і сучаснасці ў фільмах В. Гардзіна “Кастусь Каліноўскі” (1928), “Песня вясны” (1929). Творчасць У. Корш-Сабліна. Мастацкая спецыфіка гісторыка-рэвалюцыйнай эпапеі “У агні народжаная” (1930).

3.4. Архітэктура. Выяўленчае мастацтва: традыцыі і навацыі

Горадабудаўніцтва і архітэктура. Індустрыйная будаўніцтва. Прамысловая архітэктура. Аднаўленне жыллёвага будаўніцтва. Рабочыя пасёлкі. Грамадскія будынкі. Павільённая сістэма. Універсітэцкі гарадок БДУ. Уплывы канструктыўізму. Г. Гольц, М. Паруснікаў. Будынак Дзяржбанка ў Мінску. Э. Лосер. Кінатэатр «Чырвоная зорка» ў Магілёве. Белдзяржпраект. Распрацоўка генеральных планаў гарадоў. Г. Лаўроў. Галоўны корпус бібліятэкі імя У.Леніна. Неакласіцызм. Праекты І. Лангбарда. А. Воінаў, У. Вараксін. Будынак ЦК КПБ. Выяўленчае мастацтва. Агітацыянае мастацтва. М. Шагал. Экспрэсіянізм. К. Малевіч, Л. Лісіцкі, В. Ермалаева. Супрэматызм. Віцебск - буйны цэнтр мастацкага жыцця. Віцебскі мастацка-практычны інстытут. Жывапіс. Тэматычная карціна. Пейзажы. В. Бялыніцкі-Біруля. Фальклорная і гістарычная тэматыка. Індустрыйная проблематыка. Партрэтны жанр. І. Ахрэмчык. В. Волкаў. Ю. Пэн. Новыя рысы творчасці. Графіка. М. Дабужынскі, С. Юдовін. Скульптура. Жывапіс. Рэвалюцыйная проблематыка П. Гаўрыленкі, Я. Зайцева. Партрэтны жанр. М. Тарасікаў. Партрэт акадэміка М. Нікольскага. Манументальны жывапіс. Роспісы Дома ўрада БССР. Скульптура. А. Бембель. Гарэльефы. Г. Манізер. Помнік У.І. Леніну. Партрэтныя скульптуры А. Бразера і З. Азгура.

4. Культура Заходняй Беларусі ў 1920–1930-я гг.

4.1. Навуковая і культурна-асветніцкая дзеянасць у Заходняй Беларусі

Уключэнне Заходняй Беларусі ў склад Польшчы. Палітыка польскіх улад у адносінах да беларускай культуры. Рух за адкрыццё і захаванне беларускіх школ. Дзеянасць Таварыства беларускай школы, Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры. Беларускія гімназіі ў Вільні, Навагрудку, Радашковічах, Клецку і інш. Вучоба заходнебеларускай моладзі за мяжой. Дзеянасць Беларускага навуковага таварыства ў Вільні. Працы М. Гарэцкага, А. Луцкевіча, А. Станкевіча, Б. Тарашкевіча і інш. Віленскі беларускі музей імя І. Луцкевіча, яго роля ў культурным жыцці краю. Ажыўленне краязнаўчага руху, адкрыццё музеяў. Ахова гісторыка-культурнай спадчыны.

4.2. Мастацкая культура Заходняй Беларусі

Асноўныя плыні, тэматыка заходнебеларускай літаратуры. Публіцыстыка. А. Луцкевіч, А. Смоліч, У. Самойла, А. Цвікевіч. І. Абдзіраловіч. «Адвечным шляхам». Рамантычны накірунак. У. Жылка, Л. Родзевіч. Рэлігійны рамантызм К. Свяяка. Зборнік «Пад сінім небам». Драматургія. П'есы Ф. Аляхновіча. Проза. Х. Ільяшэвіч. Рэвалюцыйны накірунак. П. Пестрак, В. Таўлай. Пачатак літаратурнай дзеянасці М. Танка. Рання лірыка і проза. Перыядычны друк. Беларускія выдавецтвы. Часопісы і газеты («Маланка», «Шлях моладзі», «Летапіс ТБШ», «Беларускі летапіс», «Беларуская крыніца» і інш.). Народная творчасць. Збіранне і папулярызацыя беларускага фальклору. Р. Шырма. Хор Беларускага студэнцкага саюза ў Вільні, яго рэпертуар, папулярнасць. Адметнасці твораў мастакоў П.

Сергіевіча, М. Сеўрука. Маастацкая студыя пры Віленскай беларускай гімназіі. Гістарычна, касмічна тэматыка ў творчасці Я. Драздовіча. Карыкатуры Я. Горыда. Краязнаўчая фатаграфія. Я. Булгак.

5. Культура Беларусі ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе

5.1. Літаратура, драматургія, тэатр ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе

Ваенная тэматыка ў літаратуры і мастацтве. Тэорыя бесканфліктнасці. Новае пакаленне паэтаў і пісьменнікаў. І. Шамякін, І. Мележ, А. Макаёнак. Новае пакаленне творцаў. І. Шамякін. Раманы. Вясковая тэматыка. Я. Брыль. “У Забалоці днее”. Першыя спробы крытыкі. Я. Брыль “На Быстронцы”. Рэвалюцыйная тэматыка. М. Лынькоў, П. Пестрак. Я. Колас. Трылогія “На ростанях”. Паэзія. Грамадзянскі пафас. Публіцыстыка. А. Куляшоў, П. Панчанка. Партыйны націск на літаратуру. Драматургія. Тэма вайны. А. Маўзон. К. Губарэвіч. Камедыйны жанр. К. Крапіва. А. Макаёнак. “Выбачайце, калі ласка!” Тэатр. Барацьба з касмапалітызмам. Тэатральны рэпертуар. Спектаклі. “Пяюць жаваранкі”. Пастаноўкі Рускага драматычнага тэатра. Рэпертуар. Акцёры.

5.2. Архітэктура, выяўленчае мастацтва, музыка ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе

Архітэктура і выяўленчае мастацтва. Аднаўленне гарадоў і вёсак. Новыя генеральныя планы гарадоў. Генеральны план забудовы г. Мінска (1946 г.). Переход да радыяльна-кальцавой планіровачнай сістэмы. Прамысловое будаўніцтва. Белпрампраект. Архітэктура. Уплывы неакласіцызму і эклектыкі. Жывапіс. Ваенная тэматыка. А. Шыбнёў, Я. Зайцаў. Адлюстраванне культуры асобы І. Сталіна ў працах мастакоў. Парэрэты. Скульптура. З. Азгур. Манумент Перамогі ў Мінску. Музыка. Дз. Лукас. Опера “Кастусь Каліноўскі”. Р. Пукст. “Машэка”. М. Аладаў, П. Падкавыраў, У. Алоунікаў. Стварэнне Дзяржаўнага народнага хора БССР. Дзейнасць Г. Цітовіча.

5.3. Адукацыя і навука ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе

Аднаўленнне дзейнасці навучальных навуковых установ. Школьная рэформа. Сямігадовыя і сярэднія школы. Скарачэнне колькасці беларускамоўных школ. Адкрыццё новых інстытутаў. Падрыхтоўка кадраў спецыялістаў. Адкрыццё новых інстытутаў. Беларускі тэатральны інстытут, Мінскі дзяржаўны інстытут замежных моў, Беларускі інстытут інжынераў чыгуначнага транспарту ў Гомелі і інш. Новыя накірункі развіцця айчыннай навуки. Беларуская школа генетыкі. Прэзідэнт АН БССР А. Жэбрак. Уклад аkadэміка В.Ф. Купрэвіча ў развіццё Акадэміі навук БССР.

6. Айчынная культура ў другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. XX ст.

6.1. Архітэктура і выяўленчае мастацтва ў другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. XX ст.

Развянчанне культуры асобы І. Сталіна. “Хрущчоўская адліга”. Лібералізацыя грамадскага і культурнага жыцця. “Шасцідзесятнікі”. Узмацненне кантролю ў сферы культуры з сярэдзіны 1960-х гг. Русіфікацыя. Горадабудаўніцтва і архітэктура. Пераход да індустрыяльных метадаў будаўніцтва. Уплыў на архітэктурнае аблічча населеных пунктаў. Тыпавыя жылыя і грамадскія будынкі. Змены ў архітэктуры з 70-х гг. Жылы раён і мікрараён – галоўныя структурныя элементы буйнога горада. Будаўніцтва новых гарадоў. Салігорск, Наваполацк, Жодзіна і інш. Выяўленчае мастацтва. Асноўныя праблемы і накірункі развіцця. Вялікая Айчынная вайна ў творчасці М. Савіцкага. Цыкл “Лічбы на сэрцы”. Л. Шчамялёў. Ваеннае і сучасная тэматыка. Тэма радзімы. М. Данцыг. “Мой Мінск”. У. Стальмашонак. Партрэты Р. Шырмы і Я. Коласа. Гісторычнае мінулае. А. Марачкін. Манументальныя жывапіс. І. Кішчанка. Мазаікі. Графіка. В. Шаранговіч, У. Басалыга. Скульптура. А. Анікейчык, А. Бембель. Мемарыяльныя комплексы “Хатынь”, “Брэсцкая крэпасць-герой”.

6.2. Літаратура, драматургія і тэатр ў другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. XX ст.

Літаратура. Вяртанне рэпрэсіраваных літаратаў. У. Дубоўка, Я. Пушча, А. Звонаў, Я. Скрыган. С. Грахоўскі. “Дзень нараджэння”. Проза. Ваеннае тэматыка. Асока В. Быкова. Аповесці “Жураўліны крык”, “Трэцяя ракета”, “Сотнікаў” і інш. Росквіт беларускага рамана ў 1960-я гг. Эпічная трывогія І. Мележа “Людзі на балоце”. Гісторыя ў рамантычным бачанні. У. Караткевіч, І. Шамякін. Жыццё беларускага горада. Пазія. Старэйшае пакаленне. М. Танк, П. Панчанка, П. Броўка, А. Куляшоў. Грамадзянская пазіцыя. Барацьба за мір. Новае пакаленне. А. Вярцінскі, Н. Гілевіч, Р. Барадулін. “Жаночая пазія”. Драматургія. Класічныя творы А. Макаёнка. “Лявоніха на арбіце”, “Трыбунал”, “Таблетку пад язык”. М. Матукоўскі, А. Дзялендзік. Раннія п'есы А. Дудараўа.

6.3. Музыка, кіно і тэатр ў другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. XX ст.

Музыка. Я. Глебаў, Г. Вагнер, А. Мдзівані. Песенны жанр. І. Лучанок, Э. Ханок, Л. Захлеўны. Эстрадная музыка. ВІА “Песняры”, “Сябры”. Новыя тэатры. Рэжысёры. Пастаноўкі. Акцёры. С. Станюта, Г. Гарбук, З. Канапелька. Музыка. Опера і аперэта. Балетнае мастацтва. Кіно. Студыя “Беларусьфільм”. В. Корш-Саблін. “Масква – Генуя”. Дакументальнае кіно.

6.4. Адукацыя і навука ў другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. XX ст.

Адукацыя і навука. Школьныя рэформы. Дасягненні. Супярэчнасці. Пераход да ўсеагульнай сярэдняй адукацыі моладзі. Новыя ВНУ. Адкрыццё Гомельскага і Гродзенскага дзяржаўных універсітэтаў. Паскоранае развіццё

фундаментальнай навукі. Фізіка і матэматыка. Б. Сцяпанаў, М. Ельяшэвіч, М. Барысевіч.

7. Развіццё беларускай культуры ва ўмовах дзяржаўнага суверэнітэту

7.1. Духоўнае і культурнае жыццё беларускага народа на мяжы XX–XIX стст.

Асэнсаванне гісторычнага мінулага і сучаснасці ў творах літаратуры і мастацства. Нацыянальна-культурнае адраджэнне. Далейшае фарміраванне беларускай нацыянальнай ідэі. Грамадскі рух за захаванне помнікаў гісторыі і культуры, вяртанне нацыянальных каштоўнасцей на Бацькаўшчыну. Адраджэнне рэлігіі, аднаўленне храмаў і вяртанне іх вернікам. Навуковыя, грамадска-палітычныя, літаратурныя, мастацкія выданні. Індывідуальная творчая свобода інтэлігенцыі, яе судносіны з інтарэсамі беларускага народа. Дзейнасць культурна-асветніцкіх таварыстваў нацыянальных меншасцей.

7.2. Адукацыя і навука ва ўмовах дзяржаўнага суверэнітэту

Мадэрнізацыя нацыянальнай сістэмы адукацыі. Сістэма адукацыі Рэспублікі Беларусь. Адукацыя ў інтарэсах устойлівага развіцця. Роля навукі ў інфармацыйным грамадстве. Першы і другі з'езд вучоных Рэспублікі Беларусь. Галоўныя тэндэнцыі і напрамкі развіцця сучаснай навукі. Беларуская навука – магутная інтэлектуальная індустрывя. Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. Міжнародныя сувязі вышэйшых навучальных установ рэспублікі з замежнымі навуковымі ўстановамі.

7.3. Беларуская культура на сучасным этапе: архітэктура, выяўленчае мастацтва, тэатр, музыка, кіно

Новыя рысы ў горадабудаўніцтве, архітэктуры і выяўленчым мастацтве. Аднаўленне храмавага дойлідства. Творчасць мастакоў А. Марацкіна, М. Селешчука, М. Купавы, У. Савіча. Эстэтычнае асваенне новых тэм літаратурай. Тэатральнае жыццё. Новыя формы і змест. Новыя тэатральныя пастаноўкі. М. Пінгін. “Тутэйшыя”. Тэатральныя фестывалі. Музыка. У. Солтан. Оперы. Сімфоніі Дз. Смольскага, В. Войціка. Песенны жанр. Рок-музыка. Гурты “Новае неба”, “Мроя”, “Крама” і інш. Музычныя фестывалі. “Славянскі базар” у Віцебску. Беларускі балет. Пастаноўкі В. Елізар’ева. Кінарэжысёры М. Пташук, В. Дашук. Кінафестывалі. “Лістапад”. Гастролі беларускіх мастацкіх калектываў за мяжой.

**Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны “Культура Беларусі (XIX – пачатак XXI ст.)”
па спецыяльнасці 1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны (дзённая форма атрымання адукцыі)**

№ ТЭМЫ	Назва тэмы	Колькасць адыторных гадзін			Самастойная (пазааўдыторная работа)	Метадычныя сродкі забяспечэння, лашаможнікі	Літаратура	Форма кантроля ведаў
		Лекцыі	Семінарская заняткі	Кіруемая самастойная работа				
	Чацвёрты семестр	18	24	6 (2л,4с.)	56			
1	Культура Беларусі ў першай палове XIX ст.	4	2	2 (с.)	8		[2]	
1.1	Асвета і навука 1. Палітыка царскага самадзяржаў'я ў адносінах да беларускай культуры. 2. Стан адукцыі ў Беларусі ў першай палове XIX ст. 3. Навука. Беларусазнаўства. Этнографічныя даследванні.	2			2	Презентация		
1.2	Літаратура, друк, музеі, бібліятэкі 1. Фарміраванне новай беларускай літаратурнай мовы. П.Багрым, В.Дунін-Марцінкевіч, Ф.Багушэвіч. 2. Перыядычны друк, яго накіраванасць, мова. 3. Развіццё музейнай і бібліятэчнай справы ў Беларусі.			2 (с.)	2		[1] [2]	Праверка канспектаў
1.3	Выяўленчае мастацтва і архітэктура 1. Горадабудаўніцтва і архітэктура. 2. Жывапіс. Пашырэнне класіцызму і рамантызму.	2			2	Презентация	[1] [2]	

1.4	Музычнае і тэатральнае мастацтва 1. З'яўленне прафесійнай беларускай драматургii. 2. Нараджэнне беларускай оперы. 3. Народная музыка. Яе кампазітарская апрацоўка.		2		2		[1] [2]	Вуснае апытанне
2	Культура Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст.	4	4		10			
2.1	Грамадска-палітычнае думка і літаратура ў другой палове XIX – пачатку XX ст. 1. Ідэйныя плыні. “Заходнерусізм”. 2. Беларускае нацыянальнае адраджэнне. 3. Газеты “Наша доля” і “Наша ніва” і іх роля ў развіцці беларускай культуры ў пачатку XX ст.	2			2	Прэзент а- цыя	[1] [2]	
2.2	Адукацыя і навука 1. Развіццё адукацыі. Рэформы ў сферы адукацыі. 2. Навука. Навуковыя даследванні.		2		2		[1] [2]	Вуснае апытанне
2.3	Тэатральнае і музычнае мастацтва 1. Станаўленне прафесійнага тэатра. 2. Гастролі рускіх, украінскіх і польскіх тэатраў у Беларусі. 3. Беларуская музычная камедыя.		2		2		[1] [2]	Праверка творчых заданняў
2.4	Архітэктура і выяўленчае мастацтва 1. Горадабудаўніцтва. Гістарызм і эклектыка ў архітэктуре. 2. Віленская малявальная школа. Гістарычны жанр.(І. Трутнёў, К. Альхімовіч). 3. Віцебская мастацкая школа. Бытавы жанр.	2			4	Презен- тацыя	[1] [2]	Рэйтын гавая контрольн ая работа № 1
3	Культурнае жыццё ў БССР ў 20-30-я гг. XX ст.		6	2 (л)	8			

3.1	Асвета і навука. Палітыка беларусізацыі 1. Беларусізацыя: яе сутнасць і змест. 2. Станаўленне і развіццё сістэмы народнай асветы. 3. Развіццё навукі. Дзейнасць Інбелкульта. 4. Згортванне палітыкі беларусізацыі. Рэпрэсіі супраць нацыянальнай інтэлігенцыі.			2(л)	2	Прэзен-тацыя	[1] [2]	
3.2	Літаратура, тэатр, драматургія 1. Літаратурныя аб'яднанні. 2. Плюралістычныя хараクтар літаратурнага жыцця. Літаратурныя аб'яднанні. 3. Пошукі нацыянальнага зместу работы тэатра.		2		2		[1] [2]	
3.3	Музыка, кіно 1. Музыка. Стварэнне новых музычных калектываў і ўстаноў. 2. Зараджэнне беларускага кіно.		2		2			Напісанне эссе
3.4	Архітэктура. Выяўленчае мастацтва: традыцыі і навацыі 1. Горадабудаўніцтва. Усталяванне прынцыпаў канструктывізму. 2. Жывапіс. Разнастайнасць і супярэчлівасць творчых пошукаў мастакоў. Супрэматызм. 3. Скульптура.		2		2		[1] [2]	Абарона презентацый
4	Культура Заходняй Беларусі ў 1920 – 1930-я гг.	2	2		6			
4.1	Навуковая і культурна-асветніцкая дзейнасць у Заходняй Беларусі 1. Палітыка польскіх улад у адносінах да беларускай культуры. Стан беларускай адукцыі. 2. Дзейнасць Таварыства беларускай школы. 3. Краязнаўчы рух і ахова гісторыка-культурнай спадчыны.	2			4	Презент а-цыя	[1] [2]	

4.2	Мастацкая культура ў Заходняй Беларусі 1. Беларуская літаратура. 2. Перыядычны друк. Беларускія выдавецтвы. 3. Выяўленчае і музычнае мастацтва.		2		2		[1] [2]	Абарона прэзентац ый
5	Культура Беларусі ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе	4		2(с.)	6			
5.1	Літаратура, драматургія, тэатр ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе 1. Літаратура. Ваенная тэматыка. 2. Ваенная тэматыка ў мастацтве 3. Ідэалагічны фактар у развіцці драматургіі і тэатральнага мастацтва.	2			2	Прэзент а- цыя		
5.2	Архітэктура, выяўленчае мастацтва, музыка ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе 1. Горадабудаўніцтва. Уплыу нэакласіцызму і эклектыкі ў архітэктуре. 2. Жывапіс. 3. Скульптура. 4. Музыкальнае мастацтва.			2 (с.)	2		[1] [2]	Праверка індывідуал ьных творчых заданняў
5.3	Адукацыя і навука ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе 1. Адукацыя. Аднаўленне і развіццё агульнаадукацыйнай школы. 2. Навука. 3. Уклад акадэміка В.Ф. Купрэвіча ў развіццё Акадэміі навук БССР.	2			2	Прэзент ацыя	[1] [2]	
6	Айчынная культура ў другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. XX ст.	2	6		10			

6.1	Архітэктура і выяўленчае мастацтва ў другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. XX ст. 1. Умовы развіцця беларускай культуры ў час хрущоўскай “адлігі”. 2. Узмацненне русіфікатарскіх тэндэнций у культурным жыцці. 3. Жывапіс. Асноўныя праблемы і накірункі развіцця. 4. Скульптура.	2		4		[1] [2]	Рэйтынгавая кантрольная работа № 2
6.2	Літаратура, драматургія і тэатр ў другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. XX ст. 1. Літаратура. 2. Драматургія і тэатр 3. Тэатральнае мастацтва. Рэпертуар.		2	2	Презентацыя		Праверка творчых індывідуальных заданняў
6.3	Музыка, кіно і тэатр ў другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. XX ст. 1. Музыка. Рэпертуар. 2. Новыя імены ў кінамастацтве. 3. Тэатр.		2	2			Напісанне эссе
6.4	Адукацыя і навука ў другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. XX ст. 1. Адукацыя. Пераход да ўсеагульнай сярэдняй адукацыі моладзі. 2. Навука. 3. Паскоранае развіццё фундаментальнай навукі.		2	2		[1] [2]	Праверка канспектаў
7	Развіццё беларускай культуры ва ўмовах дзяржаўнага суверэнітэту	2	4	8			

7.1	Духоўнае і культурнае жыщё беларускага народа на мяжы XX–XXI стст. 1. Нацыянальна-культурнае адраджэнне. 2. Дзяржаўная палітыка ў сфери культуры. 3. Месца рэлігіі ў духоўным адраджэнні.	2			4	Презентация	[1] [2]	
7.2	Адукацыя і навука ва ўмовах дзяржаўнага суверэнітэту 1. Мадэрнізацыя нацыянальнай сістэмы адукацыі. 2. Роля навукі ў інфармацыйным грамадстве. 3. Міжнародныя сувязі ВНУ.		2		2		[1] [2]	Праверка творчых заданняў
7.3	Беларуская культура на сучасным этапе: архітэктура, выяўленчае мастацтва, тэатр, музыка, кіно 1. Новыя рысы ў горадабудаўніцтве і архітэктуре. 2. Эстэтычнае асваенне новых тэм літаратурай. 3. Тэатральнае жыщё: сцярдзянне нацыянальнай ідэі. 4. Стан музычнага мастацтва. 5. Сучаснае кіно.		2		2		[1] [2]	
	Усяго:		18	24	6 (2л,4с.)	56		Экзамен

**Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны “Культура Беларусі (XIX – пачатак XXI ст.)”
па спецыяльнасці 1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны
(завочная форма атрымання адукцыі)**

№ ТЭМЫ	Назва тэмы	Колькасць адыйторных гадзін		Метадычныя сродкі забяспечэння, дапаможнікі	Літаратура	Форма кантроля ведаў
		Лекцыі	Семінарскія заняткі			
1	Культура Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст.	2				
1.1	Грамадска-палітычная думка і літаратура ў другой палове XIX – пачатку XX ст. 1. Ідэйныя плыні. “Заходнерусізм”. 2. Беларускае нацыянальнае адраджэнне. 3. Газеты “Наша доля” і “Наша Ніва” і іх роля ў развіцці беларускай культуры ў пачатку XX ст.	2		Прэзентацыя		
2	Культурнае жыццё ў БССР ў 20-30-я гг. XX ст.	2	2			

2.1	Асвета і навука. Палітыка беларусізацыі 1. Беларусізацыя: яе сутнасць і змест. 2. Станаўленне і развіццё сістэмы народнай асветы. 3. Развіццё навукі. Дзейнасць Інбелкульта. 4. Згортванне палітыкі беларусізацыі. Рэпрэсіі супраць нацыянальнай інтэлігенцыі.	2	2			
2.2	Архітэктура. Выяўленчае мастацтва: традыцыі і навацыі 1. Горадабудаўніцтва. Усталяванне прынцыпаў канструктывізму. 2. Жывапіс. Разнастайнасць і супярэчлівасць творчых пошукаў мастакоў. Супрэматызм. 3. Скульптура.	2				Праверка творчых заданняў
3	Культура Беларусі ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе	2				
3.1	Архітэктура, выяўленчае мастацтва, музыка ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе 1. Горадабудаўніцтва. Уплыў нэакласіцызму і эклектыкі ў архітэктуры. 2. Жывапіс. 3. Скульптура. 4. Музыкальнае мастацтва.	2	Прэзентація			
4	Айчынная культура ў другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. XX ст.	2				
4.1	Літаратура, музыка, тэатр і кіно ў другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. XX ст. 1. Парцыйная апека над літаратурай. 2. Тэатральнае і музычнае мастацтва. Рэпертуар. 3. Новыя імёны ў кінамастацтве.	2				Падрыхтоўка і абарона прэзентацый

5	Развіццё беларускай культуры ва ўмовах дзяржаўнага суверэнітэту		2		
5.1	Беларуская культура на сучасным этапе: архітэктура, выяўленчае мастацтва, тэатр, музыка, кіно 1. Новыя рысы ў горадабудаўніцтве і архітэктуры. 2. Эстэтычнае асваенне новых тэм літаратурай. 3. Тэатральнае жыццё: сцвярджэнне нацыянальнай ідэі. 4. Стан музычнага мастацтва. 5. Сучаснае кіно.		2		Падрыхтоўка і абарона прэзентацый
	Усяго:		4	8	Экзамен

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА

ЛІТАРАТУРА

Асноўная літаратура

1. Захарина, Ю. Ю. Материалная культура Беларуси [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Ю. Захарина, М. А. Шатарова // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: <http://elib.bspu.by/handle/doc/48938>. – Дата доступа: 09.04.2021.
2. Художественная культура Беларуси [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс для специальности 1-02 01 02 «История и мировая художественная культура» / сост. Н. В. Барабаш // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: <http://elib.bspu.by/handle/doc/42221>. – Дата доступа: 07.04.2021.

Дадатковая літаратура

5. Баландзін, К. І. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / К. І. Баландзін. – Мінск : Беларус. нац. тэхн. ун-т, 2014. – 239 с.
6. Вабішчэвіч, А. М. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб.-метад. комплекс / А. М. Вабішчэвіч. – Брэст : Брэсц. дзярж. ун-т, 2016. – 194 с.
7. Вачьянц, А. М. Введение в мировую художественную культуру / А. М. Вачьянц. – М. : Айрис-Пресс, 2015. – 224 с.
8. Галенчанка, Г. Я. Францыск Скарына – беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар / Г. Я. Галенчанка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1992. – 280 с.
9. Гарэцкі, М. Гісторыя беларускай літаратуры / М. Гарэцкі. – Мінск : Мастац. літ., 1992. – 230 с.
10. Габрушевіч, С. А. Гісторыя беларускай культуры : вучэб. дапам. / С. А. Габрушевіч. – Гродна : Гродзен. гос. ун-т, 2004. – 59 с.
11. Гісторыя беларускага мастацтва : у 6 т. / рэдкал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1992–1994. – 6 т.
12. Гурко, А. В. Новые религии в Республике Беларусь: генезис, эволюция, последователи / А. В. Гурко. – Минск : Мин. инновац. ун-т, 2006. – 276 с.
13. Захарына, Ю. Ю. Сусветная мастацкая культура : вучэб.-метад. дапам. : у 2 ч. / Ю. Ю. Захарына, С. М. Зелянеўская. – Мінск : Беларус. дзярж. пед. ун-т, 2011. – Ч. 1 : Ад вытокаў да сярэднявечча. – 228 с.
14. Ивановская, Д. А. Монументальная живопись белорусских художников второй половины XX – начала XXI века = Monumental Painting of Belarusian Artists in the 2 nd half of the 20 th century – the early 21 st century / Д. А. Ивановская. – Минск : Беларусь, 2014. – 327 с.
15. Кацер, М. С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка / М. С. Кацер. – Мінск : Беларус. энцыкл., 2013. – 223 с.
16. Качаноўскі, У. У. Гісторыя культуры Беларусі : вучэб. дапам. для студэнтаў ВНУ / У. У. Качаноўскі. – Мінск : Экаперспектыва, 1994. – 162 с.

17. Кіпель, В. Беларусы ў ЗША / В. Кіпель. – Мінск : Беларусь, 1993. – 350 с.
18. Красинский, А. В. Современное белорусское кино / А. В. Красинский, Е. Л. Бондарева. – Минск : Наука и техника, 1985. – 310 с.
19. Лазука, Б. А. Гісторыя мастацтваў : вучэб. дапам. : у 2 т. / Б. А. Лазука. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2007. – Т. 1. – 254 с.
20. Лакотка, А. І. Нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры / А. І. Лакотка. – Мінск : Ураджай, 1999. – 364 с.
21. Лыч, Л. М. Гісторыя культуры Беларусі / Л. М. Лыч, У. І. Навіцкі. – 3-е выд. – Мінск : Соврем. шк., 2008. – 510 с.
22. Мдивани, Т.Г. Художественная культура Радзивилловского Несвижа: XVIII – XXI вв. / Т.Г. Мдивани [и др.] ; Нац. акад. наук Беларуси; Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы. – Минск : Беларуская навука, 2021. – 301 с.
23. Миронова, Л. Н. Краткая история живописи Беларуси. XVI век – начало XX века / Л. Н. Миронова. – Минск : Харвест, 2016. – 288 с.
24. Парашкоў, С. А. Гісторыя культуры Беларусі / С. А. Парашкоў. – Мінск : Беларус. навука, 2003. – 442 с.
25. Патапенка, Н. Я. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік / Н. Я. Патапенка, А. В. Перапелкіна. – Мінск : Выд-ва Граўцова, 2009. – 208 с.
26. Потаев, Г.А. Садово-парковое искусство Беларусі, стран Востока и Запада / Г.А. Потаев, Г.Р. Потаева. - Минск : Беларусь, 2020. – 199 с.
27. Ремышевский, К. И. История, ожившая в кадре. Белорусская кинолетопись: испытание временем : в 3 кн. / К. И. Ремышевский, В. В. Гнимедов (науч. ред.). – Минск : Выш. шк., 2014. – Кн. 1 : 1927–1953. – 223 с.
28. Самусік, А. Ф. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі : вучэб. дапам. / А. Ф. Самусік. – Мінск : Экоперспектива, 2013. – 366 с.
29. Трусаў, А. Кароткая гісторыя архітэктуры Беларусі / А. Трусаў. – Мінск : Харвест, 2015. – 464 с.
30. Ходзін, С. М. Гісторыя культуры Беларусі ў 1920–1930 гады : дапам. для студэнтаў / С. М. Ходзін. – Мінск : Беларус. дзярж. ун-т, 2001. – 70 с.
31. Цітоў, В. С. Гісторыя айчыннай культуры : дапаможнік : у 2 ч. / В. С. Цітоў. – Мінск : Беларус. дзярж. пед. ун-т, 2009. – Ч. 1. – 132 с.
32. Цітоў, А.К. Злотніцтва Беларусі. XII – пачатак XX ст. / А. Цітоў. – Мінск: Беларусь, 2020. – 271 с.
33. Ярошевич, А.А. От ренессанса к барокко: мемориальная и алтарная пластика Беларуси XVII - XVIII вв. – Минск : Беларусь, 2019. – 191 с.

**Пытанні да экзамену па вучэбнай дысцыпліне
“Культура Беларусі XIX – XXI ст.”.**

1. Умовы, асноўныя накірункі развіцця культуры Беларусі ў канцы XVIII – XIX ст.
2. Асвета і навука (першая палова XIX ст.).
3. Тэатральнае і музычнае мастацтва Беларусі (першая палова XIX ст.).
4. Архітэктура Беларусі першай паловы XIX ст.
5. Выяўленчае мастацтва Беларусі (першая палова XIX ст.).
6. Асвета і навука (другая палова XIX ст.).
7. Беларусазнаўства ў XIX ст. Культура беларускага нацыянальнага адраджэння пачатку XX ст.
8. Стылёвыя напрамкі ў мастацкай культуры Беларусі XIX – пач. XX ст. (класіцызм, рамантызм, мадэрн).
9. Выяўленчае мастацтва Беларусі другой паловы XIX ст.
10. Дойлідства Беларусі другой паловы XIX – пачатку XX ст.
11. Тэатр і музыка (другая палова XIX ст.).
12. Бібліятэкі, музеі на Беларусі ў XIX ст., іх лёс.
13. Традыцыйная культура беларусаў, іх побыт (XIX ст.).
14. Фарміраванне беларускай літаратурнай мовы. П. Багрым, В. Дунін-Марцінкевіч і інш.
15. Узмацненне шавінізму ў палітыцы царызму ў пачатку XX ст.
16. Друк Беларусі ў пачатку XX ст. Газета “Наша ніва”.
17. Музычнае, тэатральнае мастацтва Беларусі пачатку XX ст.
18. Выяўленчае мастацтва Беларусі пачатку XX ст.
19. Асвета і навука (пачатак XX ст.)
20. Палітыка беларусізацыі (1920-я гг.).
21. Інстытут беларускай культуры. Развіццё навукі (1920-я гг.).
22. Выяўленчае мастацтва БССР (1920-я гг.).
23. Музычнае і тэатральнае мастацтва БССР у 1920-я гг. Нараджэнне беларускага кіно.
24. Архітэктура Беларусі. Канструктывізм (канец 1920-х – пачатак 1940-х гг.).
25. Выяўленчае мастацтва БССР (канец 1920-х – пачатак 1940-х гг.).
26. Тэатр, музыка і кіно БССР (канец 1920-х – пачатак 1940-х гг.).
27. Асвета. Гісторыка-этнаграфічныя даследаванні ў Заходній Беларусі (1920–1930-я гг.).
28. Мастацкая культура Заходній Беларусі (1920–1930-я гг.).
29. Краязнаўчы рух і ахова гісторыка-культурнай спадчыны ў Заходній Беларусі.

30. Плюралістычны харктар літаратурнага жыцця ў 1920-я гг.
Літаратурныя аб'янанні “Узвышша”, “Маладняк” і інш.
31. Асаблівасці развіцця беларускай культуры ў час хрушчоўскай “адлігі”
32. Узмацненне русіфікатарскіх тэндэнций у культурным жыцці ў 1960-я – 1980-я гг.
33. Горадабудаўніцтва і архітэктура ў Беларусі ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе.
34. Выяўленчае мастацтва Беларусі ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе.
35. Стан асветы, навукі Беларусі (другая палова 1950-х – сярэдзіна 1980-х гг.).
36. Развіццё беларускай літаратуры ў другой палове 1950-х – сярэдзіны 1980-х гг. ў другой палове 1950-х – сярэдзіны 1980-х гг.
37. Адукацыя і навука ва ўмовах дзяржаўнага суверэнітэту.
38. Тэатр, музыка, кіно ў другой палове XX – пачатку ХХІ стст.
39. Горадабудаўніцтва. Архітэктура ў другой палове XX – пачатку ХХІ стст.
40. Духоўнае Адраджэнне. Аднаўленне храмаў і вяртанне іх вернікам.

Пералік заданняў і контрольных мерапрыемстваў кіруемай самастойнай работы студэнта

№ п/п	Назва тэмы	Колькасць гадзін на КСРс		Заданне	Форма выканання
		лек.	сем.		
1.2	Літаратура, друк, музей, бібліятэкі		2	<p align="center">Першы модуль</p> <p>1. Фарміраванне новай беларускай літаратурнай мовы. П. Багрым, В. Дунін-Марцінкевіч, Ф. Багушэвіч</p> <p align="center">Другі модуль</p> <p>2. Перыядычны друк, яго накіраванасць, мова</p> <p align="center">Трэці модуль</p> <p>3. Развіццё музейнай і бібліятэчнай справы.</p>	На падставе інтернет-крыніц і дапаможнай літаратуры скласці гістарычны партрэт П. Багрым, В. Дунін-Марцінкевіч, Ф. Багушэвіч (па выбору) Падрыхтаваць даклад па адзначаннаму пытанню Напісаць эссе “Мецэнацтва на беларускіх землях”
3.1	Асвета і навука. Палітыка беларусізацыі	2		<p align="center">Першы модуль</p> <p>1. Беларусізацыя: яе сутнасць і змест</p> <p align="center">Другі модуль</p> <p>2. Станаўленне і развіццё сістэмы народнай асветы.</p> <p>3. Развіццё навукі. Дзейнасць Інбелкульта.</p> <p align="center">Трэці модуль</p>	Падрыхтаваць канспект па тэме на падставе вучэбнай літаратуры і інтэрнет-ресурсаў Падрыхтаваць даклад па адзначанным пытанням Напісаць эсэ “Нацыянальна-

				4. Згортванне палітыкі беларусізацыі. Рэпрэсіі супраць нацыянальнай інтэлігенцыі.	культурнае адраджэнне. Вынікі”
5.2	Архітэктура, выяўленчае мастацтва, музыка ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе	2		<p style="text-align: center;">Першы модуль</p> <p>1. Горадабудаўніцтва. Уплыў нэакласіцызму і эклектыкі ў архітэктуры.</p> <p style="text-align: center;">Другі модуль</p> <p>2. Жывапіс.</p> <p>3. Скульптура.</p> <p style="text-align: center;">Трэці модуль</p> <p>4. Музыкальнае мастацтва.</p>	<p>Падрыхтаваць канспект па тэме на падставе зместу вучэбнай літаратуры і інтэрнет-рэурсаў</p> <p>Падрыхтоўка і абарона прэзентацыі</p> <p>Напісаць эссе аб вядомым дзячы беларускай музыкальнай культуры і яго ўкладзе ў яе развіццё музыкі (па выбару студэнта)</p>

**Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і выкананні самастойнай работы студэнтаў па вучэбнай дысцыпліне
“Культура Беларусі (XIX – пачатак XXI ст.)”**

Мэтай метадычных рэкамендацый з'яўляецца павышэнне эфектыўнасці вучэбнага працэсу, у тым ліку за кошт самастойнай работы, падчас якой студэнт становіцца актыўным суб'ектам навучання, што азначае:

- здольнасць займаць у навучанні актыўную пазіцыю;
- падрыхтаванаасць мабілізаваць інтэлектуальныя і валявыя намаганні для дасягнення вучэбных мэт;
- уменні праектаваць, планаваць і прагназаваць вучэбную дзейнасць, а таксама ініцыяваць сваю пазнавальную дзейнасць на падставе ўнутранай станоўчай матывацый;
- усведамленне сваіх патэнцыяльных вучэбных магчымасцей і психалагічную падрыхтаванаасць да складання праграмы дзейнасці па самаразвіцці.

Віды самастойнай работы студэнтаў

<i>Рэпродуктыўная самастойная работа</i>	Самастойнае чытанне, прагляд, канспектаванне вучэбнай літаратуры, запамінанне, пераказ, пайтарэнне вучэбнага матэрыялу і г. д.
<i>Пазнавальна-пошукаовая самастойная работа</i>	Падрыхтоўка паведамленняў, дакладаў, выступленняў на семінарскіх і практычных занятках, падбор адпаведнай літаратуры, напісанне рэфератаў, курсавых, дыпломных работ і г. д.
<i>Творчая самастойная работа</i>	Удзел у навукова-даследчай работе, навуковых мерапрыемствах, выкананне творчых праектаў па індывідуальных і групавых заданнях і г. д.

Арганізацыя і контроль самастойнай работы

Для паспяховага выканання самастойнай работы студэнтаў неабходна планаванне і контроль з боку выкладчыкаў. Аўдыторная самастойная работа выконваецца студэнтамі на лекцыя і семінарскіх занятках. Для гэтага выкладчык загадзя распрацоўвае і выбудоўвае сістэму самастойнай работы, улічваючы ўсе яе формы, мэты, ажыццяўляе адбор неабходнай інфармацыі і сродкі (метадчных) камунікацый, вызначае ролю студэнта ў гэтым працэсе і свой удзел у ім. Пытанні для самастойнай работы студэнтаў, якія прыведзены ў

рабочай праграме дысцыпліны, прапаноўваюцца выкладчыкамі напачатку вывучэння дысцыпліны. Студэнты маюць права дадаткова выбіраць тэмы, якія іх цікавяць, для самастойнай работы.

Змест дзейнасці выкладчыка і студэнта пры выкананні самастойнай работы

Асноўныя характеристыстыкі	Дзейнасць выкладчыка	Дзейнасць студэнтаў
Мэта выканання СР	<ul style="list-style-type: none"> - тлумачыць мэту і сэнс выканання СР; - дае разгорнуты ці кароткі інструктаж пра патрабаванні, якія прад'яўляюцца да СР і спосабах яе выканання; - дэмантруе ўзор СР 	<ul style="list-style-type: none"> - асэнсоўвае і прымае мэту СР як асабістую значную; - знаёміцца з патрабаваннямі да СР
Матывацыя	<ul style="list-style-type: none"> - раскрывае тэарэтычную і практычную значнасць выканання СР, фарміруе ў студэнта пазнавальную патрэбнасць і падрыхтаванасць да выканання СР; - надае студэнту матывацыю для дасягнення поспеху 	<ul style="list-style-type: none"> - фарміруе ўласную пазнавальную патрэбнасць у выкананні СР; - фарміруе ўстаноўку і прымае рашэнне аб выкананні СР
Кіраванне	<ul style="list-style-type: none"> - ажыццяўляе кіраванне шляхам мэтанакіраванага ўздзеяння на працэс выканання СР; - дае агульныя арыенціры выканання СР 	<ul style="list-style-type: none"> - ажыццяўляе планаванне і праектаванне СР, а таксама рацыональнае размеркованне часу, неабходнага для яе выканання
Кантроль карээкцыя выканання СР	<ul style="list-style-type: none"> - ажыццяўляе папярэдні кантроль, які прадугледжвае выяўленне зыходнага ўзроўню падрыхтаванасці студэнта да выканання СР; - ажыццяўляе выніковы кантроль канчатковага вынікаў выканання СР 	<ul style="list-style-type: none"> - ажыццяўляе бягучы самакантроль за ходам выканання СР; - выяўляе, аналізуе і выпраўляе дапушчаныя памылкі і ўносіць карэктывы ў работу; - праводзіць пошук аптымальных спосабаў выканання СР;

		<ul style="list-style-type: none"> - ажыццяўляе рэфлексію ўласнай дзейнасці; - ажыццяўляе выніковы самакантроль вынікаў СР
Ацэнка	<ul style="list-style-type: none"> - на падставе параўнання вынікаў з эталонам, загадзенымі крытэрыямі дае ацэнку СР; - выяўляе тыповыя памылкі, акцэнтуе ўвагу на станоўчых і адмоўных баках, дае метадычныя парады па выкананні СР, вызначае далейшыя кірункі выканання СР; - устанаўлівае ўзровень і вызначае якасць самастойнай дзейнасці студэнта, на падставе чаго фарміруе ў апошняга матывацыю дасягнення поспеху ў вучэбнай дзейнасці 	<ul style="list-style-type: none"> - на падставе параўнання вынікаў з мэтай дае самаацэнку сваім пазнавальным магчымасцям, здольнасцям і якасцям

Пазааўдыторная самастойная работа студэнтаў (далей – самастойная работа) – вучэбная, вучэбна-даследчая, навукова-даследчая дзейнасць студэнтаў, якая ажыццяўляецца ў пазааўдыторны час па заданні і пры метадычным кіраўніцтве выкладчыка, але без яго непасрэднага ўдзелу. Яна прадугледжвае:

- падрыхтоўку да аўдыторных заняткаў і выкананне адпаведных заданняў;
- самастойную работу па вывученні тэм вучэбных дысцыплін у адпаведнасці з вучэбнымі праграмамі;
- напісанне эсэ;
- выкананне рэйтынгавых контрольных і курсавых работ;
- падрыхтоўку да контрольных выпрабаванняў, у тым ліку да комплексных экзаменаў і залікаў;
- удзел у навуковых мерапрыемствах (выставы, канферэнцыі, сімпозіумы, семінары і г. д.).

Выкананне студэнтамі любога віда самастойнай работы прадугледжвае наступныя этапы:

- пастаноўка мэты самастойнай работы;
- канкрэтызацыя пазнавальнай задачы;

- самаацэнка падрыхтаванасці да самастойнай работы па вырашэнні па스타ўленай задачы;
- выбар адпаведных сродкаў вырашэння па스타ўленай задачы;
- планаванне самастойнай работы па вырашэнні задач самастойна альбо пры дапамозе выкладчыка;
- рэалізацыя праграмы выканання самастойнай работы.

Патрабаванні да выканання самастойнай работы студэнтаў

№ п/ п	Назва тэмы, раздзела	Коль касць гадзін на СРС	Заданне	Форма выканання
1	Асвета і навука	2	Палітыка царскага самадзяржаў'я ў адносінах да беларускай культуры. Супрацьборства рускай і польскай культур у Беларусі. Стан адукацыі ў Беларусі ў першай палове XIX ст. Навука. Беларусазнаўства. Этнографічныя даследванні.	Падрыхтоўка дакладаў
2	Літаратура, друк, музеі, бібліятэкі	2	Фарміраванне новай беларускай літаратурнай мовы. П.Багрым, В.Дунін-Марцінкевіч, Ф.Багушэвіч. Перыядычны друк, яго накіраванасць, мова. Развіццё музейнай і бібліятэчнай справы ў Беларусі.	Справаздача па індывідуальных заданнях
3	Выяўленчае мастацтва і архітэктура	2	Горадабудаўніцтва і архітэктура. Жывапіс. Пацырэнне класіцызму і рамантызму.	Падрыхтоўка і абарона прэзентацый
4	Музычнае і тэатральнае мастацтва	2	З'яўленне прафесійнай беларускай драматургіі. Нараджэнне беларускай оперы. Народная музыка. Яе кампазітарская апрацоўка.	Падрыхтоўка дакладаў
5	Грамадска-палітычная думка і літаратура ў другой палове XIX – пачатку XX ст.	2	Ідэйныя плыні. “Заходнерусізм”. Беларускае нацыянальнае адраджэнне. Газеты “Наша доля” і “Наша Ніва” і іх роля ў развіцці беларускай культуры ў пачатку XX ст.	Напісанне эссе

6	Адукацыя і навука	2	Развіццё адукацыі. Рэформы ў сферы адукацыі. Навуковыя даследванні.	Падрыхтоўка і абарона презентацый
7	Тэатральнае і музычнае мастацтва	2	Станаўленне прафесійнага тэатра. Гастролі рускіх, украінскіх і польскіх тэатраў у Беларусі. Беларуская музычная камедыя.	Справаздача па індывідуальных заданнях
8	Архітэктура і выяўленчае мастацтва: традыцыі і навацыі	4	Горадабудаўніцтва. Гістарызм і эклектыка ў архітэктуре. Віленская малявальная школа. Гістарычны жанр. (І. Трутнёў, К. Альхімовіч). Віцебская мастацкая школа. Бытавы жанр.	Падрыхтоўка і абарона презентацый
9	Асвета і навука. Палітыка беларусізацыі	2	Беларусізацыя: яе сутнасць і змест. Станаўленне і развіццё сістэмы народнай асветы. Развіццё навукі. Дзейнасць Інбелкульта. Згортванне палітыкі беларусізацыі. Рэпрэсіі супраць нацыянальнай інтэлігенцыі.	Падрыхтоўка і абарона презентацый
10	Літаратура, тэатр, драматургія	2	Літаратурныя аб'яднанні. Плюралістычны характар літаратурнага жыцця. Пошукі нацыянальнага зместу работы тэатра.	Справаздача па індывідуальных заданнях
11	Музыка, кіно	2	Музыка. Стварэнне новых музычных калектываў і ўстаноў. Зараджэнне беларускага кіно.	Падрыхтоўка і абарона презентацый
12	Архітэктура. Выяўленчае мастацтва: традыцыі і навацыі.	2	Горадабудаўніцтва. Усталяванне прынцыпаў канструктывізму. Жывапіс. Разнастайнасць і супярэчлівасць творчых пошукаў мастакоў. Супрэматызм. Скульптура.	Справаздача па індывідуальных заданнях

13	Навуковая і культурна-асветніцкая дзейнасць у Заходній Беларусі	4	Палітыка польскіх улад у адносінах да беларускай культуры. Стан беларускай адукацыі. Дзейнасць Таварыства беларускай школы. Краязнаўчы рух і ахова гісторыка-культурнай спадчыны.	Падрыхтоўка і абарона презентацый
14	Мастацкая культура Заходній Беларусі	2	Беларуская літаратура. Выяўленчае і музычнае мастацтва.	Падрыхтоўка і абарона презентацый
15	Літаратура, драматургія, тэатр ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе	2	Літаратура. Ваенная тэматыка. Ідэалагічны фактар у развіцці драматургіі і тэатральнага мастацтва.	Падрыхтоўка дакладаў
16	Архітэктура, выяўленчае мастацтва, музыка ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе	2	Горадабудаўніцтва. Уплыу нэакласіцызму і эклектыкі ў архітэктуры. Жывапіс. Скульптура. Музыкальнае мастацтва.	Напісанне эссе
17	Адукацыя і навука ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе	2	Адукацыя. Аднаўленне і развіццё агульнаадукацыйнай школы. Навука. Уклад акадэміка В.Ф. Купрэвіча ў развіццё Акадэміі навук БССР.	Справаздача па індывідуальных заданнях
18	Архітэктура і выяўленчае мастацтва ў другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. XX ст.	2	Умовы развіцця беларускай культуры ў час хрущчоўскай “адлігі”. Ўзмацненне русіфікатарскіх тэндэнций у культурным жыцці. Жывапіс. Асноўныя праблемы і накірункі развіцця. Скульптура.	Напісанне дакладаў
19	Літаратура, драматургія і тэатр ў другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. XX ст.	4	Літаратура. Драматургія і тэатр. Тэатральнае мастацтва. Рэпертуар.	Напісанне дакладаў
20	Музыка і кіно ў другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. XX ст.	2	Музыка. Рэпертуар. Новыя імёны ў кінамастацтве.	Падрыхтоўка і абарона презентацый

21	Адукацыя і навука ў другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. ХХ ст.	2	Адукацыя. Переход да ўсебульнай сярэдняй адукацыі моладзі. Узрастанне ролі навуки.	Падрыхтоўка і абарона презентацый
22	Духоўнае і культурнае жыццё беларускага народа на мяжы ХХ–XXI стст.	4	Нацыянальна-культурнае адраджэнне. Дзяржаўная палітыка ў сферы культуры. Месца рэлігіі ў духоўным адраджэнні.	Напісанне эссе
23	Адукацыя і навука ва ўмовах дзяржаўнага суверэнітэту	2	Мадэрнізацыя нацыянальнай сістэмы адукацыі. Роля навукі ў інфармацыйным грамадстве.	Справаздача па індывідуальных заданнях
24	Беларуская культура на сучасным этапе: архітэктура, выяўленчое мастацтва, тэатр, музыка, кіно	2	Новыя рысы ў горадабудаўніцтве і архітэктурѣ. Эстэтычнае асваенне новых тэм літаратурай. Тэатральнае жыццё: сцярджэнне нацыянальнай ідэі. Стан музычнага мастацтва. Сучаснае кіно.	Падрыхтоўка і абарона презентацый
	Усяго	56		

**ПЕРАЛІК СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ
ДЗЕЙНАСЦІ СТУДЭНТАЎ**

Для контролю кампетэнцый выкарыстоўваюцца наступныя формы

1. Вусная форма:

- паведамленні
- вуснае апытанне
- экзамен
- абарона презентацый

2. Пісьмовая форма:

- тэсты
- тэрміналагічны дыктант
- эссе
- рэйтынгавыя работы

3. Вусна-пісьмовая форма:

- справаздачы па аўдыторных семінарскіх заняткаў з наступнай вуснай абаронай
- справаздачы па самастойнай працы студэнтаў з наступнай вуснай абаронай

Крытэрыі ацэнак вынікаў вучэбнай дзейнасці студэнта

Балы	Крытэрыі ацэнкі
1 (адзін)	Адмова ад адказу, поўная адсутнасць прафесійных кампетэнцый
2 (два)	Фрагментарныя веды ў межах адукацыйнага стандарту; веданне асобных фактаў з гістарычных крыніц, якія рэкамендаваныя праграмай дысцыпліны; няздольнасць выкарыстоўваць навуковую тэрміналогію; пасіўнасць на семінарскіх занятках
3 (тры)	Адсутнасць поўнага аб'ёму ведаў у межах адукацыйнага стандарту; веданне часткі асноўнай літаратуры, якая рэкамендавана вучэбнай праграмай; значныя лінгвістычныя і лагічныя памылкі ў выкарыстанні навуковай тэрміналогіі; няздольнасць арыентавацца ў асноўных тэорыях і канцэпцыях дысцыпліны; пасіўнасць на семінарскіх занятках.
4 (чатыры)	Дастатковы аб'ём ведаў у межах адукацыйнага стандарту; засваенне асноўнай літаратуры, якая рэкамендавана вучэбнай праграмай; уменне выкарыстоўваць навуковую тэрміналогію і рабіць высновы без істотных памылак; здольнасць арыентавацца ў асноўных тэорыях і канцэпцыях прадмета і даваць ім ацэнку; праца на семінарскіх занятках пад кіраўніцтвам выкладчыка.
5 (пяць)	Дастатковы ўзровень ведаў у рамках вучэбнай праграмы; уменне карыстацца навуковай тэрміналогіяй, здольнасць рабіць высновы; валоданне асноўнымі тэорыямі дысцыпліны; засваенне асноўнай літаратуры, якая рэкамендавана вучэбнай праграмай, неістотныя памылкі пры выкананні вучэбных і прафесійных задач.
6 (шэсць)	Сістэматызаваныя веды ў аб'ёме вучэбнай праграмы; выкарыстанне неабходнай навуковай тэрміналогіі; лагічна вытрыманыя адказы; уменне арыентавацца ў базавых тэрмінах і канцэпцыях дысцыпліны, даваць іх параўнальную ацэнку; самастойная праца на семінарскіх занятках, удзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень культуры выканання заданняў.
7 (сем)	Сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах вучэбнай праграмы; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі; лагічна вытрыманыя адказы, здольнасць рабіць аргументаваныя высновы; засваенне асноўнай і дадатковай літаратуры праграмы дысцыпліны; здольнасць арыентавацца ў асноўных тэорыях і даваць іх крытычную ацэнку; самастойная і актыўная праца на семінарскіх занятках
8 (восем)	Сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх пытаннях у аб'ёме вучэбнай праграмы; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі;

	здольнасць рабіць аргументаваныя высновы; валоданне метадамі комплекснага аналізу і здольнасць самастойна вырашаць складаныя праблемы ў рамках вучэбнай праграмы; засваенне асноўнай і дадатковай літаратуры, якая рэкамендавана праграмай; здольнасць арыентавацца ў асноўных тэорыях і канцэпцыях і даваць ім крытычную ацэнку; актыўная самастойная праца на занятках, удзел у групавых абмеркаваннях
9 (дзесяць)	Выкананне патрабаванняў вучэбнай праграмы на высокім узроўні; поўнае і глыбокае засваенне асноўнай і дадатковай літаратуры па прадмеце; бездакорнае валоданне тэарэтычнымі ведамі і практычнымі навыкамі; стылістычна пісьменнае, лагічна правільнае прадстаўленне матэрыялу; дакладнае выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, уменне арыентавацца ў тэорыях, канцэпцыях і накірунках вывучае май дысцыпліны, даваць ім крытычную ацэнку, выкарыстоўваць змест іншых дысцыплін; уменне самастойна творча вырашаць складаныя праблемы ў нестандартнай сітуацыі; веданне і умелае выкарыстанне сучасных інфармацыйных і адукацийных тэхналогій
10 (дзесяць)	Безумоўнае выкананне патрабаванняў вучэбнай праграмы на высокім узроўні; уменне самастойна выяўляць і выкарыстоўваць унутрыпрадметныя і міжпредметныя сувязі вучэбнай дысцыпліны; свабоднае валоданне інфармацыяй з асноўных і дадатковых крыніц у вырашэнні прафесійных задач; пошукавая творчая дзейнасць па вырашэнні актуальных праблем вывучае май дысцыпліны

ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ

Назва вучэбнай дысцыпліны, з якой патрабуецца ўзгадненне	Назва кафедры	Прапановы аб зменах у змесце вучэбнай праграмы установы вышэйшай адукцыі па вучэбнай дысцыпліне	Рашэнне, прынятае кафедрай, якая распрацавала вучэбную праграму (з указаннем даты і нумару пратакола)
Гісторыя Беларусі (канец XVIII ст. - сярэдзіна XIX ст.)	Гісторыі Беларусі і славянскіх народаў	Змен няма	Рэкамендавана да зацвярджэння вучэбная праграма ў прадстаўленым варыянце (пратакол № 9 ад 30.03.2022.)
Гісторыя канфесій у Беларусі	Гісторыі Беларусі і славянскіх народаў	Змен няма	Рэкамендавана да зацвярджэння вучэбная праграма ў прадстаўленым варыянце (пратакол № 13 от 30.04.2021.)